

ба 226 444

Хрестаматыя  
НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Ба 226444

ас 39711

I. ДВАРЧАНІН

# ХРЭСТАМАТЫЯ НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТЭРАТУРЫ

ВЫПУСК III

Алесь Гарун, Зымітрок Бядуля,  
Констанцыя Буйла і Гальляш Леўчык

Прагледжана спэцыяльнай камісіяй Беларускага  
Навуковага Таварыства.

ВІЛЬНЯ — 1927

---

БЕЛАРУСКАЕ ВЫДАВЕЦКАЕ ТАВАРЫСТВА



3276

I. ДВАРЧАНІН

1964 г.

# ХРЭСТАМАТЫЯ НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТЭРАТУРЫ

(ад 1905 году)

Ліб 1600

ДЛЯ СТАРЭЙШЫХ КЛЯСАЎ  
БЕЛАРУСКИХ СЯРЭДНІХ ШКОЛ

ПРАГЛЕДЖАНА СПЭЦЫЯЛЬНАЙ КАМІСІЯЙ  
БЕЛАРУСКАГА НАВУКОВАГА ТАВАРЫСТВА



БЕЛАРУСКАЕ ВЫДАВЕЦКАЕ ТАВАРЫСТВА

1927

Дварчанін  
бібліятэка БССР  
імя У. І. Леніна

I. Dwarczanin. — „Chrestomatja Nowej Literatury Białoruskiej”

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie“ B. Kleckina, M.-Stefanśka 23

— 0. v 3. 2010

## А л е с ь Г а р у н .

Ня гледзячы на сваё паходжанье, Гарун, праўдзівае імя якога Аляксандар Прушынскі, найбліжэй падходзіць да пісьменьнікаў сялянскіх. У яго—тыя самая мотывы, нязъмерная любоў да бацькаўчыны, так вядомы смутны тон, буджэнъне народу. Толькі ў адным месцы Гарун паказаў сваё пролетарскае паходжанье, гэта ў вершу „Муляр“. Па харкту творчасці найбліжэй падыходзіць да Янкі Купалы. Усё-ж, як кажуць крытыкі, Гарун не зьявіўся нічым падгалоскам <sup>а)</sup>. Ён самастойны. Але можна сказать — гэта самастойнасць заваёвана Гаруном сілаю таленту. Ён жывы, магутны, самабытны. У цэлым-ж Гарун сын свай эпохі. Ён — нашанівец. Гэтым тлумачыцца і сялянскі харкту яго творчасці і найбольш сільны ўплыў на ім Янкі Купалы. Розыніца тая, што Гарун выціскае з сэрца тое, што Купала праводзіць съведама. Гарун — не правадыр, ён дзіця гушчы, колектыву. И трэба дадаць — колектыву нованараджанай беларускай, яшчэ такай слабой, забітай, але веручай у сваі сілы інтэлігэнцыі.

Нарадзіўся 1887 г. у Менску, у сям'і чорнарабочага. Вучыўся ў школе рамеснікаў, а потым, займаючыся самаадукацией, раззвіўся і стаў на вышыні інтэлігэнцыі свайго часу.

1907 г. за працу ў партыі соц-рэволюцыянэраў <sup>б)</sup> быў засуджаны і сасланы ў Сыбір. Вярнуўся ў Менск падчас рэвалюцыі 1917 г. і працаваў пры розных часопісах. Творы яго, як і ўсіх, раскіданы па часопісіях.

Асобнымі кніжкамі выйшлі:

1) „Матчын дар“ — Менск, 1919, зборнік вершаў, куды ўвайшлі і лепшыя рэчи з раскіданых;

2) „Жывыя казкі для дзіцячага тэатру“, Менск, 1920. Тры п'есы для дзяцей: „Хлопчык у лесе“, „Пчасльвы чырвонец“ і „Дзіўны латаць“.

Пісаў і ў прозе пад псэўданімам — Жывіца. Выдзяляюцца: П'еро і Колёмбіна, Пан Шыбуневіч і інш.

Іншыя псэўдонімы — Сальвесь і А. Сумны.



А л е с ь Г а р у н .

а) Гарэцкі. Гіст. Бел. літэр. Вільня 1920, стр. 189. Калядная Пісанка і інш.  
б) Партыя, выкліканая да жыпцца ўмовамі на Усходзе Эўропы. Блізкая да анархізму. Злучае прадоўную інтэлігэнцыю, сялян і рабочых. Дзеліцца на некалькі адценкаў.

З зборніка „Матчын дар”.

### Чаму з маленства...

Чаму з маленства, з ураджэнства,  
Ў жыцыцёвы май,  
Ня ўмеў, як маці, шанаваці  
Цябе, мой край?  
То-ж я з тваёю ключавою  
Святой вадой  
Напіус болю аб нядолі,  
Бядзе людзкой!  
То-ж ты, мой хмуры, даў мне пануры  
І ціхі гнеў,  
А днём падчасным, так пекным, ясным,  
Надзею грэў.  
Твае-ж курганы, лясы, паляны,  
Дубкоў тых шум,  
Палёў абшары, люд, бедны, шары  
Мне далі дум.  
А дум тых многа... Не, ня убога  
Ты даў мне іх!  
І ты-ж, як маці, наўчыў съпяваци <sup>a)</sup>  
Аб думах тых.  
Я браў, ня бачыў і не аддзячаў  
Табе нічым,  
Бо счараваны — цябе, ўкаханы,  
Ня знаю зусім.  
Цяпер, хоць знаю, дык што-ж параю,  
Ад позніх скрух?  
Ў чужой краіне паволі гіне  
За целам — дух.  
Вазьмі-ж хоць съпевы, дум перапевы  
Лясоў тваіх.  
З тваеі глебы <sup>b)</sup>, з тваёга неба  
Узяў я іх.

### Начныя думкі.

Часам я ўночы сны дзіўныя бачу:  
Роіцца нейкі нязьведенны край,  
Повен то шчасьця, то жаласьці, плачу,  
То зло-хмурлівы, то съветлы, як рай.

Бачу вялікія стэпы з-над Нёмна;  
Туліць у сълёзах матуля сынка;  
Съцелецца пушча глухая і цёмна;  
Косьці з магілы глядзяць бедака...

<sup>a)</sup> Ужываецца болей — пяяць. <sup>b)</sup> Грунту, ральлі.

Бачу я жоўтае жытняе поле, —  
Коласам ціха шуміць-шаласьціць;  
Межы, курган векавечны і хвоя;  
Каня <sup>а)</sup> з аднёю малітваю — „піць“.

Траўка ў ляску у цяню вырастает,  
Корміца сокам зямелькі сырой;  
Птушка шчабечка—людзей пацяшае;  
Лълецца крынічка, пляскочка вадой.

Ночкай ля рэчкі раздольна, прывольна!  
Гуртам русалкі <sup>б)</sup> съмяюцца, пяюць,  
Кветкі купальскай шукае бяздольны;  
З зельлем шаптухі паціху снуюць...

Хочацца быць мне ў тым kraю нязнаным,  
Хочацца край той абняць з прастаты,  
Хочацца крыкнуць: гэй, kraю каханы,  
Будзьмне, як маци, будзь родным мнеты!

Дай мне зрабіцца крынічкай лясною,  
Бераг вадой абмываць, цалаваць;  
Дай мне век цэлы дружыці з табою,  
Хвойкі і зоры ў сабе адбіваць.

Дай мне купальскую кветку <sup>в)</sup> у рукі,  
І чуты жалезныя мне развязы,  
Дай ты мне зельля на гора і муکі,  
К шчасцю гасцінцу мне дай, пакажы!

Ціха. Нічога ня чую, ня бачу.  
Роіцца толькі нязьведенны край,  
Повен то шчасця, то жаласці, плачу,  
То зло-хмурлівы, то съветлы, якрай...

## Маці-Беларусі.

Мілая, родная старонка — маці!  
Моцна <sup>2)</sup> цябе я і шчыра люблю,  
Бедныя ніўкі твае, сенажакі  
І нешчасцілівую долю тваю.

Горам, матуля, цяпер ты замучана,  
Стогнам спавіта у сець з ланцугоў,  
Рукі і ногі да слупа <sup>б)</sup> прыкручены,  
Ціха наругу ты зносіш, бяз слоў.

а) Балотная птичка. б) Рачная дзяўчата, на павер'ях народных — утопленіцы,  
або вяхрышчоняя. в) Полён — краски.

Толькі-ж уцешся, матуля каханая!  
Слуп твой патроху пачаў падгніваць,  
Прыдзе к нам воля — съятая, чаканая,  
Сець з ланцугоў як пачнём разрываць.

### Ты, мой брат...

Ты, мой брат, каго зваць Беларусам,  
Роднай мовы сваей ня цурайся <sup>a)</sup>;  
Як ня зрокся яе пад прымусам,  
Так і вольны цяпер не зракайся.

Ад дзядоў і ад прадзедаў, браце,  
Гэта скарб нам адзін захаваўся,  
У сялянскай аграбленай хаце  
Толькі ён незабраны астаўся.

Ў старыну Беларус непадданы  
Гаспадарыў, быў сам над сабою  
І далёка у съвеце быў знаны  
За літоўскай і ляшской зямлёю.

Але час прамінуў, і нядоля  
На народ, як-бы камень, звалілася,  
Беларуская слава і воля  
Адышла, адцвіла, закацілася.

Не зъмяняючи шэрый апраткі,  
Працеваў ты, як вол, гаратліва;  
А у хаце тваей недастаткі,  
А на ніве тваей неўрадліва.

А чаму? Ты няздолъны, ці хворы,  
Ці благі гаспадар, ці п'яніца?  
Мусіць не! Бо і іншым у пору  
У цябе гаспадарыць наўчыцца.

Съветлы разум твой, брат, але дзетак  
Ад цябе, як і ўсё, адбіrali  
І на бацькаўскі родны палетак  
Працеваць — памагаць ня пушчалі.

Хто хацеў, той і съмеў рабаваці,  
Бяз прыпросу зъяжджаліся госьці —  
Абдзіраць, аб'ядаць, апіваці  
І крышыць гаспадарскія косьці.

Можа-б ты і пемёр і загінуў,  
Каб ня вешчая мова Баяна.  
Хто-ж быў добры — яе хоць пакінуў?  
Як-жа так, што яшчэ не забрана?

a) Не выракайся.

Бо што бачылі госьцікі-гэрцы:  
І зямлю, і лясы, і кілімы, <sup>a)</sup> —  
Үсё забралі. А мову у сэрцы,  
У сваім сэрцы хавалі — нясьлі мы.

Дык шануй, Беларус, сваю мову —  
Гэта скарб нам на вечныя годы;  
За пашану радзімаму слову  
Ушануюць нас брацьця-народы!

### Песьня-звон

Гэй, ты, маці, родна мова,  
Гэй, ты, звон вялікі, слова,  
Звон магучы,  
Звон бліскучы,  
З срэбра <sup>b)</sup> літы,  
З золата <sup>c)</sup> зьбіты,  
Загрымі ты,  
Загрымі!

Гэй, званар, званар, мой пане,  
Бі у звон, як, змогі стане,  
Без спачынку,  
Бяз упынку,  
Потам зъліты,  
Ім умыты, —  
Бі, звані ты,  
Бі, звані!

Гэй, гусъляр, пясьнёр, мой браце,  
Грай, съпявай у полі, ў хаце,  
Дзе гарота,  
Дзе галота,  
Дзе нясыты,  
Дзе няўмыты.  
Ім спыні ты,  
Жаль спыні!

Струны хай грымяць і рвуцца  
З болю, з гневу. Хай съмляюцца  
Разам з імі,  
Чя чужымі,  
Голос чисты,  
Залацісты  
З імі зълі ты,  
З імі зълі!..

<sup>a)</sup> Вялікія каберцы, дываны. <sup>b)</sup> Полён.—серабра. <sup>c)</sup> Полён.—золата.

## В осень.

Восень халодная, чорная, хмурая  
 Сунецца ціха, нячутна, штодзень;  
 Хварбы наўкола паклала панурыя,  
 Сонца хавае за чорную цену.

Збожжа пажатае з ніваў пазвожана, —  
 Голыя гоні самотна ляжаць,  
 Неба дажджліваю хмарай абложана,  
 Траўкай ня грае сваей сенажаль.

Кветкі ня съвецяць галоўкамі яснымі;  
 Кусьце бяз лісту, бяз красак стаяць;  
 З гэтymі восені днямі бяскраснымі <sup>a)</sup>  
 Цяжкія думкі у сэрца ляцяць.

Вольхі, рабіны, асіны з бярозамі  
 Лістам пажоўклым тужліва шумяць:  
 „Хутка надыйдуць завеі з марозамі,  
 Ветры з сънягамі ізноў наляцаць“.

Толькі высокія хвоі іглістыя  
 Вечназялёны свой кажуць убор.  
 Днямі зімовыми, цёмна-імглістыя,  
 Будуць чарнець навакол, наузгор.

Зіму пачуўши, мядзьведзь неспакоіцца,  
 Ходзіць па лесе, шукае бярлог,  
 Хмурны і злосны, пакуль супакоіцца,  
 Горш на скацінку, на людзі налёт.

Гусі і качкі гуртамі зьбіраюцца;  
 Хутка на поўдзень зусім паляцаць.  
 Хэура за хэўрай <sup>b)</sup> на рэчцы зьмяняеца;  
 Ўранку крычаць на вадзе, лапацяць.

Так няпрыкметна часамі, дзянёчкамі  
 Восень зьмяняе ablічча зямлі...  
 З гэтymі днямі васенінімі, ночкамі  
 Думкі мне ў сэрца жудосны прыйшли.

Нешта старое усё спамінаеца, <sup>c)</sup>  
 Толькі няясна, маўляў, праз туман  
 Нейкі няведамы жаль уздымаеца,  
 Вабіць і цягне ўспамінак-дурман.

Сэрца баліць над жаданьняў прымусамі <sup>d)</sup>,  
 Што за жаданьні — ніяк не пазнаць;  
 Можа ляцеці адгэтуль за гусямі...  
 Можа заснуць, каб нічога ня знаць?...

<sup>a)</sup> Няправільны зварот — з гэтymі бяскраснымі днямі восені. <sup>b)</sup> Гурт, куча, та взысьства. <sup>c)</sup> Пашрафлены; у арыгінале — „Старое нешта“... <sup>d)</sup> Прав. — над прымусамі жаданьняў.

## Навакол <sup>a</sup>).

Сънягі, ляды,  
Абрус жуды,  
Назаўсягды,  
На вечны час  
ляглі.

Гара, скала  
Наўкол лягла  
І узрасла  
Па ўскрайны пас  
зямлі.

Узрос на ёй  
Вялізаў хвой,  
Туману з мглой  
Прытулак,—лес  
стары.

Прадзіўны мур  
Нярушных хмур,  
Як той каптур,  
На бор узълез  
з гары.

І сонца съвет,  
Здалёка, з гэт'!...  
Нябёс прывет  
Ня здужыць <sup>b</sup>) к нам  
дайсьці.

Адны вятры  
Праз хмар муры  
Лятуць з гары,  
Праз лес той сам,  
гусьці.

І разам з ім  
На жах благім  
І добрым, ўсім,  
Тужлівы съпей  
вядуць:

„Засыні, засыні,  
У ноч ўсе дні  
Перамяні  
І нас ня гнёў <sup>c</sup>),  
ня гудзь.

„Скалей, як лёд.  
На сотні год  
І сэрца лёт  
Спыні. Вярні  
да сну.

„А сонца съвет,  
З далёка, з гэт'..  
З нябёс прывет —  
Мана. Гані  
ману.

„Гані. Раі  
Тых дум спыні  
І жаль стаі,  
І кінь з пяшчот  
у цьмы <sup>d</sup>).

„На съвет адны  
Твае паны  
І вартаўны  
Табе пачот —  
то-ж мы<sup>e</sup>...

## Думкі-дыямэнты <sup>f</sup>).

Думкі-дыямэнты, краскі жыцьця,  
Песьні — вас гэтак люблю,  
З вамі салодкіх гадзін забыцьця  
Часам і я пазнаю.

<sup>a</sup>) Гэта абрэзок прыроды Сыбіру. <sup>b</sup>) Здужкас. <sup>c</sup>) Не гнёў. <sup>d</sup>) Ужываецца бо-  
лей — цемры. <sup>f</sup>) Дарагія каменьні: нешта найлепшае.

Жыцьцё-няволя ў чужой старане,  
Працы надмернай яром <sup>а)</sup>  
Зараз зынікаюць, бы ў госьці ка мне  
Вы паказаліся ў дом.

Слухайце-ж, думкі: як прыйдзе мой скон,  
Ў хатку зъляцеце ка мне;  
Хай перадсьмертны ўцішыцца стон,  
Сэрца на момант спачне.

Хай засыпяваю, як лебядзь, калі  
Прыйдзе гадзіна яму,  
Узынёсшыся ў неба ад маці-зямлі,  
Рыне ў адвечную цьму.

Хай засыпяваю аб съне залатым  
Веку людзкога радэцва,  
Роўнасьці, вольнасьці, брацтва,—аб тым  
Веку красы, хараства.

Можа, пачуўши прад'згонны мой съпей,  
Сыціхла-б на съвеце вайна...  
З радасным духам-бы я паляцеў  
У царства каханьня, відна <sup>б)</sup>.

## В я с на.

Эх, вясна, вясна!.  
Як прыйшла яна,  
Прынясла съятла,  
Прынясла цяпла.  
Наліла ў лагох  
Сынегавой вады,  
Расцьвіла ў лугох,  
Распляла сады,  
Прабудзіўся лес  
На вясенны шум,  
А глубокі сум  
Мне ў душу улез...

Першыя гусі ужо праляцелі,  
Палі на рэчцы, узгорак абселі,  
Гвагалі <sup>в)</sup> доўга, нараду сабраўши,  
Потым згадзіліся, дось <sup>г)</sup> пакрычаўши,  
Ўзъляцелі высока над сосны, над елі  
І недзе прапалі ў нябесным касьцеле...  
Ах, каб крыльлі, крыльлі мне  
І той лёт гусячы,

а) Рус. — няволя, ярмо. б) Значыць — съятла. в) Крычалі. г) Даволі.

Я прапаў-бы ўгарыне <sup>б)</sup>  
Хто-б мяне і бачыў!  
Раз-у-пораз, раз-у-раз  
Ў неба-б біў крыламі...  
Гусі, гусі, я да вас,  
Я лячу за вами!  
Дзе былі вы? Што было там?  
Дзе жылі вы? Над балотам?  
Мо' ля рэчкі? Мо ля хаткі?  
Ля сялібы майго таткі?  
Мае маткі, майго браткі  
Вы ня бачылі часамі?  
А сястрыцы? А дзявіцы,  
Маей любы,  
Вы ня бачылі часамі?  
А у шлюбы  
Ня зьбіраецца сястрыца?  
Не? А люба, чаравіца?...  
Ці там ймгліста,  
Ці там ясна?  
Красна? Міла?  
Гусі! Щасна?..

### Nocturne.

Спакаў сягоньня я сваю Нядолю,  
Знайшоў яе у сіненкім ляску,  
Брадзіў бяз мэты я, душа гарэла з болю,  
І думаў: будзе мне лягчэй у халадку.

Спакаў, пазнаў яе і, вось, пытаю:  
— Скажы ты мне, Нядоленка мая:  
Багата <sup>в)</sup> жыцьця кніг яшчэ перачытаю?  
Калі і на якой чытаньне скончу я?

Скажы, ня крыйся мне, мая камратка <sup>г)</sup>,  
Дзянькі мае маркотныя чаму?  
Адзін ў адзін ідуць, ва ўсіх адна апратка,  
Як думы грэшныя, ці вінныя каму.

Чаму, яшчэ скажы, мая ядына <sup>д)</sup>,  
Люблю зямлю, вялікі жыцьця ток,  
Як неба зорачкі, кахраньнем моцным сына,  
А сам — адлучаны ад дзераўца лісток?

Яна у вочы люба мне зірнула,  
Ўзлажыла белы ручанкі на мне,  
Маўляў сястра мая, да сэрца прыгарнула, —  
Часамі так цябе кахранка прыгарнє.

а) Угары. б) Шмат. в) Герм.—саброўка. г) Полён.—адзіная.

— Чакай, хароши мой, пакінь задумы!  
Душу сваю пытаньнямі ня муч.  
Зірні на гэты лес, прыслушайся у шумы,  
А можа знойдзеш ты жыцьцёвы вечны ключ!  
Стаіць магутны лес, ізноў убраны  
У зялёны ліст дагадлівай рукой,  
І п'ецы спажыўны клёк, старыя гоіцы раны...  
Зірні: якая моц! Зірні, які спакой!  
Штогод ўміраець ён парой асеньняй,  
Каб зноў ад'жыць, убачыўши вясну.  
І гэтак ўсё ідзецы чаргою пераменай:  
То скіне сон з вачэй, то зноў ідзецы да сну.  
Расьцець дубочак тут, — які зялёны!  
Другі, стары, կалодаю палёт;  
І сын ідзецы ўгару, як бацька ў час мінёны,  
Што даў жыцьцё яму, а сам зваліўся ў мох.  
Цячэць ручайка вось і ту-ж <sup>a)</sup> ня стала!  
Няма яго, схаваўся у зямлі,  
А недзе—тамака рака зямлю прарвала  
І воды тэй ракі па лузе пацяклі.  
І ты, о, любы мой! Як лес зімовы  
Заснуй, ляжыш, ня могучы устаць.  
Але наступіць дзень вясёлы, пекны <sup>b)</sup>, новы,  
І радасць вольнасьці павінна завітаць.  
Дзянькоў маркотнасьць ты сваіх ў распачы  
І тэй сваей адлюднасьці ня гудзъ:  
Пакуту Рок табе, шчасліваму, прызначыў,  
І ўдзячным за яе Вялікаму ты будзъ.  
Няма пакуты, дзе няма пазнання,  
Душа тагды лагчынамі паўзецы.  
Я што гарчэй, скажы, цяжэй перапаўзанья?  
Я што страшней яшчэ, як вочмі не глядзецы?  
Жыві, каб даць жыцьцё другім, малодшым,  
Як дуб стары, што ўзгадаваў дубка.  
А там... ручайка зынік! І мы пущём <sup>c)</sup> каротшым  
Пайдзем ў зямлю за ім, каб выплысьць, як рака.

### Х Т О С К А З А Ў ..

Хто сказаў: „і я з народам“,  
Хто з ім поплеч стаў, як з братам,  
Хто пашоў з ім роўным ходам  
К роўным зыскам, роўным стратам,—  
З тым і я. Няхай-жа ліча,  
Будзе трэба — хай пакліча.

a) Рантам. b) Полён. — прыгожы, хароши. c) Шляхам.

Хто сказаў, а потым здрадзіў,  
Хто пашоў, а потым кінуў,  
Хто ў души сумленьне згладзіў,  
Ў кім апошні разум згінуў,—  
Хай дрыжыць. У дзень прысуду,  
Ў страшны дзень я съведчыць буду!

---

### Ідуць гады.

Ідуць сабе гады, ідуць,  
Бы карагод бяз конца,  
Што ў небе зорачкі вядуць  
Ля месяцу, ля сонца.  
Ідуць сабе гады, ідуць —  
І чалавек за імі.  
Куды цябе яны вядуць  
І съцежкамі якімі?  
— „Няведама мне, скуль усе і што я;  
Няведама мне і куды я іду.  
Пытаньня ня маю, ці што там знайду,  
Ня ведаю — жыцьце, ці шчасльце, ці не,—  
Пачалося гэта, браток, не на мне“.  
Ідуць гады, ідуць гады,  
І з імі ўсё на съвеце.  
Сягоныя ты, а йшлі дзяды,  
А заўтра пойдуть дзеци.  
Ідуць гады, і ты ідзеш  
Ўзлагонь за імі, з імі.  
На што, скажы мне, ты жывеш  
І з думкамі якімі?  
— З аднэю я думкай у съвеце жыву,  
Настаўнікам ўзяўши і лес і траву,  
Крыніцы і кветкі, і цемру, і съвет,  
І месяц, і зоры, і сонца прывет.  
Прысуджаны шлях свой рабі дарагім,  
Красуйся на радасцьце сабе і другім.

---

### Ноч.

Ў гэту ноч мне ня ў моч —  
Няма сілы чакаць і маліцца...  
Каб я ўмеў, каб я съмеў  
Узъляцесь, паляцець і разъбіцца!  
Як сакол, як арол,  
Я падняўся-б высока страшэнье,  
Я-б узяў, я-б украў  
І сабе і усім адпушчэнье.

Калі-ж не, калі-б мне  
Адпушчэнья на небе ня далі,  
Я-б маліў, я-б прасіў,  
Каб і крыльлі мае паламалі.  
І тады, наўсягды  
Папрашчаўшыся <sup>a)</sup> з небам, з зямлёю  
З гарыні, з вышыні  
Паляцеў-бы за съмерцю сваёю.  
Але-ж не, то ня мне  
От такая вялікая доля:  
Узъяцець — паляцець,  
Ці упасці разьбітым на поле.  
Ня пры нас съвяты час  
Вызваленьня людзкога настане,  
Мо' праз век чалавек  
Да вялікага жыцця устане.  
Бяз бяды, бяз жуды  
Будзе жыць-панаваць, весяліцца;  
А для нас — цяжкі час —  
І чакаць, і цярпець, і маліцца...

### П О Э Т У.

Што кажаш мне, поэт, а праўдзе тэй, што будзе?  
Мне сэрца кроіцца ад крыўды нашых дзён!  
А бачу добра й сам: ідуць да працы людзі,  
Расьцець яе жаўнер і шырыцца загон.

Марудна, братачка! пакуляй сонца ўзыядзе,  
Дык вочы выесцьць нам салёная раса,  
І покуль першы дзень людзкога шчасця прыйдзе,  
Мільёны сэрц <sup>b)</sup> праткне гароты злой каса.

Пакінь, пакінь съпявача а праўдзе тэй, што ў небе!  
Яна чужая нам, таемных праўда сіл;  
Яна ня сходзіць к нам ў канечнае <sup>c)</sup> патрэбе,  
Калі пакуты дзень так доўгі і няміл!

Прашу цябе, мой брат, съпявай аб нашым горы,  
Аб тым, што ёсьць цяпер і што даўней было,  
І што на ўсякі твар кладзець, як плуг, разоры,  
І што ў мільёнах душ разоры правяло.

Прашу цябе, съпявай аб горы песнь <sup>d)</sup> адну ты  
І нам гаротны лёс рабі яшчэ цяжэй,  
Тагды, убачыш сам, парвуцца духа путы  
І будзе ясны дзень да нас тагды бліжэй.

<sup>a)</sup> Лепш — разьвітаўшыся. <sup>b)</sup> Сэрдаў. <sup>c)</sup> У канечнай. <sup>d)</sup> Правільна — песнью.

## М у л я р у.

— Муляр, слухай! Што кладзеш ты?  
— „Дол съяротны, бачыш, — склеп.  
„От, як скончу ўсё да рэшты,  
„Буду мець рубель на хлеб“.

— Слухай, муляр: пакідай ты  
Съмерці сховы муравацы! —  
Хай ня знаць іх! Уставай ты,  
Пойдзем жыцьце будаваць.

Бачыш: людзі, як бяздомкі,  
Ходзяць скрэзь бяз ўласных хат!  
Я работнік спрытны, ёмкі,  
Пойдзем муляр, пойдзем, брат!

Возьмем кельні <sup>a)</sup>, малаточки,  
Дэльве рыдлёўкі, вінкель, шнур,  
Гукнем: „людзі, галубочки!  
„Хто ахвочы кластьці мур?

„Мур вялікі вольнай волі,  
„Мур высокі да нябес,  
„Мур братэрства, роўнай долі,  
„Мур для радасьці бяз сълёз?“

От, убачыш, прыйдуць людзі  
Наўспамогу ў грамадзе;  
Кожны цэглу кластьці будзе...  
От дзе праца загудзе!

Съцены зробім чыста, гладка,  
Як з крышталю, столь, як шкло.  
Скажуць людзі: „вось дык хатка!  
Роўнай ў съвеце ня было!“

Будзем есьці ў гэтай хаце  
Смачны, чысты, пульхны <sup>b)</sup> хлеб.  
Пойдзем, муляр, пойдзем, браце,  
Хай другі канчае склеп!

## У п р ы п а р .

Прыпарыла,  
Нахмарыла,  
І ўдарыла!  
— Святы Ілья...

Маланка ўраз зъявілася,  
Мільгнула і звалілася,  
І дожджыкам аблілася  
Гарачая зямля.

<sup>a)</sup> Прылады, лапаткі для кідання гліны. <sup>b)</sup> Полён. — мягкі, пушысты.

Кроплі разам, згодна, жвава,  
Пояць ўсё, што хоча піць:  
Збожжа, дрэвы <sup>а)</sup>, кветкі, травы,  
Вулкі хочуць затапіць,  
Б'юць у стрэхі, мьюць шыбы,  
Мьюць хаты, мочаць сад,  
Ў рэчцы спожыў маюць рыбы...  
— Хто ў прыпар дажджу ня рад?  
Сыцішаеца,  
Зъмяншаеца,  
Унімаеца.

-- Няма!  
І слонка <sup>б)</sup> паказалася,  
Маўляў, само купалася;  
Прыемна усьмяхаеца,  
Блішчыць, пераліваеца,  
Яскрава адбіваеца  
На траўцы, на лісточку,  
На вулачцы, ў садочку.  
Зямля ўздыхае поўнымі,  
Шчасльвымі, чароўнымі  
Грудзямі усіма.

### П е с ь н я.

Прыказала сонца ветру  
Перастаці,  
Прамаўляла: „Годзі, ветру,  
Бусаваці“.  
Прамаўляла: „дай жывёлам  
Адпачынку,  
Перастань-жа, ветру, дзъмуці  
Бяз упынку“.  
І ўзышло ў бліскучай шаце <sup>в)</sup>  
Залатое  
І пястуець любым вокам  
Ўсё жывое.  
Не сядзіца ветру ў хаце —  
Быстраходу,  
Не ўцярпей, узъняўся бурай  
Ад заходу.  
Карагоды хмар па небе  
Панясліся.  
Паліліся з неба сылёзы,  
Паліліся...  
Прамаўляла дзеўча сэрцу —  
Ненаглядзе:

„Не хадзі ты вішні есьці  
Ў чужым садзе.  
Не хадзі к другой, ў залёты  
Не ўдавайся,  
У другія вочки любы  
Не ўглядайся“.  
Лугавой лілеяй дзеўча  
Расьцвітала, <sup>г)</sup>  
Цалавала сваю ўчеху —  
Мілавала.  
А няверны той удаўся  
За другою, —  
З млынароўнай пахаджае  
Над ракою.  
З млынароўнай жарты строіцъ  
Каля млына,  
А дзяўчынка сохне, вяне,  
Як галіна...  
Ой, з-за хмарак ясна сонца  
Йшчэ <sup>д)</sup> узыайдзе,  
Да дзяўчынкі-ж любы ўвечар  
Больш ня прыйдзе.

### С ы н.

Гэй, у чыстым полі ды ня сонца грэе,  
Дый ня сонца грэе, ды ня вецер вее,  
Ня туман спусьціўся,  
Ня дубок сыхліўся.  
На широкім полі, ды на тым прасторы,  
Ля дарогі самай, на зялёнім ўзгоры  
З ног дзяцюк зваліўся,  
Бразнуўся, пабіўся.

<sup>а)</sup> Полён. — дзеравы <sup>б)</sup> Сонца, сонейка. <sup>в)</sup> Багатай адзежыне. <sup>г)</sup> У арыгін. — расквітала. <sup>д)</sup> Яшчэ.

— Ці·ж ня сорам, хлопча, табе маладому?  
Ганіць будуць людзі, едучы да дому:  
„А ты·ж, маладзенькі,  
Піці нядужэнькі!“

— Ой, ня ганьце, людзі,— з гарэлкай ня знаўся,—  
Я у съвет далёкі за шчасьцем пагнаўся,  
Ад радзімай маткі  
Ды і з беднай хаткі.

Ды па ўсей зямліцы, дзе шыбае вока,  
І пад самым небам, доле <sup>a)</sup> то·ж глыбока  
Быў я, цікаваўся,  
Шчасьця прыглядаўся.

Не памеў <sup>b)</sup> я шчасьця, ды пазнаў я гора  
І крыві разълевы, сълёз сіроочных мора,  
Скрозь а скрозь гарота,  
Дзе ні глянь — маркота.

І падумаў зноў я да хаты вярнуцца,  
Да раджонай маткі к сэрцу прыгарнуцца,  
Рукі цалаваці,  
Сълёзы праліваці.

Каб прыняла сына свайго, валацуку,  
Каб прыпяставала, адагнала тугу  
Зелейкам паіла,  
Раны пагаіла.

От, ня маю сілы, ня трýмаюць ногі,  
Раптам занядужаў, паў каля дарогі.  
Знаць — ні ўбачыць маткі,  
Ні дайсьці да хаткі!

## Шчасьце Мацей.

(Стараадаўная казка).

Жыў сабе ў сяле Мацей,  
Меў шасьцёра ён дзяцей,  
Сядзеў бедны без работы,  
Бо ня меў к таму ахвоты.  
Красыці ён высьцерагаўся,  
Знаць астрога крат <sup>c)</sup> баяўся.  
А шасьцёрка дзетак плача,  
Трэба хлеба ім аднача.  
Вось ад гэтае нядолі,  
Каб ня чуці стогнаў болей,  
Рушыў раз Мацей ў дарогу,  
Проста ў рай — к Самому Богу.

Уздумаў праўды дапытатца,  
Што рабіць, за што узяцца?  
Брыў ці многа ён, ці мала,  
У лес густы яго прыгнала.  
Поўдня, мусіць, шоў па лесе,  
Ды зблудзіўся: нос павесіў,  
Сеў пад дрэвам і д' чакае,  
Можа пройдзе хто. Гукае.  
Толькі учую ён: нехта едзе;  
Лес трашчиць, як ад мядзьведзя,  
Конь капытам так грукоча...  
Уцячы Мацейка хоча,

<sup>a)</sup> Удоле, унізе. <sup>b)</sup> Не надбаў, сустрэў. <sup>c)</sup> Жалезнія пруты ў воках турмаў.

Хоча ўстаць — ніяк ня можа...  
 — Вось бяды дзе, моцны Божа!  
 Зъліўся потам ўвесы, трасеца...  
 Бачыць — съвет к яму нясеца:  
 Бяжыць ясны, пекны <sup>a)</sup> конь,  
 Увесы гарыць, маўляў агонь,  
 Зброя белая раменна  
 Ўбрана ў золаце адменна;  
 На кані, узяўшысь ў бокі,  
 Чалавек сядзіць высокі,  
 Пекна надта прыадзеты,  
 Але быццам з таго съвету.  
 Вось узъехаў на паляну,  
 Дзе сядзеў Мацей зъляканы. <sup>b)</sup>  
 Конь спыніўся, стаў, чакае,  
 З воч яго агонь шугае.  
 „Што сядзіш тут, маладзец?“ —  
 Так спытаўся той язъдзец: —  
 „Куды брыў, на што сабраўся?“  
 Мацей духу тут набраўся,  
 Зірнуў проста на яздца.  
 „У імя Сына і Айца!!!  
 Съвяты Юр'я пэўна гэта:  
 Такі з твару, так адзеты,  
 Як я бачыў на абраузу!“  
 Пасьмялеў Мацей адразу  
 Ды й прамовіў да съвятога:  
 „Я — Мацей з Бару Крутога.  
 Шмат дзяцей, паночку, маю,  
 А карміль іх чым — ня знаю.  
 Працаваў-бы — не здалеці,  
 Бо гультай я ў гэтых съвеце!  
 Красыці? — краў-бы, дык баюся,  
 Бо, крый Божа, пападуся  
 Да пачцівых як людзей,  
 Так паходзяць ля грудзей,  
 Што жыць стане неахвата!  
 Вось, такія мне клапоты.  
 Я і думаў, як мне быцы,  
 Дзе спакой сабе здабыць?  
 Не дайшоў сам да нічога,  
 А надумайся — да Бога  
 Я пайду і запытаю,  
 Што рабіць на съвеце маю?  
 Ды, у лесе, во', зблукаўся,  
 Начаваць у ім сабраўся...  
 Вы-ж, паночак, быць павінна,  
 Ў неба едзеце ў гасцьніны?

Дык мне ласку там зрабеце:  
 Аба мне усё скажэце,  
 І аб дзетках маіх разам;  
 Што там скажуць? З пераказам  
 Сюды едзыце проста ў лес“.  
 — „Добра, добра, я увесы  
 Для цябе гатоў служыць!  
 Як мне толькі не забыць  
 Тоё ўсё, што ты казаў?  
 Я-б паяс расперазаў  
 На ўспамін, — дык меч спадзе,  
 Што парайш у бядзе?“ —  
 — „Эт, панок! Я спосаб знаю, —  
 Простым розумам параю:  
 Каб вам мець перасыцярогу,  
 Не забыцца-б ў Пана Бога, —  
 Адно стрэмля залатое  
 Вы пакіньце мне на тое.  
 Помніць будзеце ўвесы час,  
 Што я тут чакаю вас“.  
 — „Добра, розуму бярэмя  
 Маеш, чалавеча! Стрэмля  
 На, вазьмі маё; сядзі  
 Ды чакай мяне, глядзі!“ —  
 1 Мацею стрэмля даўши,  
 Сам паехаў, паскакаўши  
 Зноў па лесе на каню...  
 Бліск ідзе, маўляў, з агню,  
 Зъязе стрэмля залатое.  
 — „Вось-бы мне яшчэ другое!“  
 Гэтак думае Мацей: —  
 Было-б хлеба для дзяцей.  
 Ўзрос Мацей і жыў бяз цноты,  
 Ня было бацьком турботы, —  
 Дык ня дзіва, што лазаты  
 Бэльзэбула <sup>c)</sup> сын рагаты  
 З гэткай думкай падступіў,  
 А Мацей яе ўхапіў.  
 Потым стрэмля закапаў,  
 Палажыўся і праспаў  
 Аж да заўтра, да паўдня...  
 Прапалупіўши толькі вочы,  
 Чуе: конь ізноў грукоча.  
 Съвяты Юр'я то нясеца.  
 Мацей ў вус сабе съмлечца.  
 Многа часу не чакаў,  
 Хутка Юрьі прыскакаў;  
 Конь пад ім гуляе, скача.

<sup>a)</sup> Полён. — прыгожа. <sup>b)</sup> Полён. — спалоханы. <sup>c)</sup> Па бібліі злы дух, д'ябел.

— „Ну, ты, слухай, небарача:  
 Аб табе з тваею справай  
 Я ў абедзе за расправай  
 Богу ўсё, як ёсьць, сказаў;  
 Пастараўся, як звязаў,  
 | як ты жывеш, гаруеш,  
 | з дзяцьмі сваймі бядуеш;  
 Як галаву сваю ламаеш <sup>a)</sup>  
 | які ты розум маеш!  
 Так казаў, што ледзь-ня-ледзь  
 Сам ня плакаў. Адпаведэй <sup>b)</sup>  
 Бог такую табе цаць  
 Меў мне міласць прыказаць:  
 Красыці — гэта грэх! Глядзі,  
 Ты ніколі не крадзі!  
 Калі-ж будзеш ты што браць  
 У людзей, то, каб аддаць,  
 Надта рупіцца ня трэба,—  
 От і будзеш меці хлеба.  
 А то часам і зусім  
 Не аддай нічога ім:  
 Я ня ведаю, ня браў...  
 Калі-ж будуць набівацца,  
 Ты ня бойся адпірацца,  
 Шчасыце знайдзеш так сваё.  
 А цяперака маё  
 Стрэмя зноў ты мне зъянрні“.  
 — „Стрэмя?! Я яго ня браў!  
 Хіба-ж пан мне аддаваў?!“  
 — „А ну, як-жа, можа не?“ —  
 — „Не давалі, панок, мне!  
 Мо’ ў дарозе дзе згубілі,  
 Мо’ зусім бяз стрэмя былі?“ —  
 — „Ня кажы, Мацей, пустога,  
 Свайго стрэмя залатога  
 Я ніколі ня губіў;  
 Я пакінуў, як тут быў,  
 Ды ад'яджаешь ужо зъбіраўся“. —

А Мацейка ня спужаўся:  
 — „Ясны пане! мяне маці  
 Ня вучыла, каб ілгаци,  
 І калі я вам сказаў,  
 Стрэмя вашага ня браў,—  
 Значыць, так яно і ёсьць,  
 Дайце веры, ваша мосьць“.  
 Так Мацей выпрысігаяўся.  
 Святы Юры паспрачайся,  
 Потым бачыць, што дарма  
 Тут стаяці, што ніяма  
 Ужо ніякае надзеі  
 Вярнуць стрэмя ад Мацея,  
 Уздыхнуў дый кака ціха:  
 „Ну, ня жычу табе ліха,  
 Бог з табою... Спажывай! —  
 Дробных дзетак паднімай.  
 Хоць... Па праудзе... Каб я знаю,  
 Стрэмя-б мо' табе ня даў“.  
 |, сказаўши так, святы  
 Паскакаў у лес густы.  
 Мацей стрэмя адкапаў  
 Ды й за пазуху скаваў,  
 | пайшоў сабе да хаты  
 | вясёлы, і багаты.  
 Як ён съцежачку знайшоў,  
 Як да дому ён прыйшоў,  
 Як далей ён сабе жыў,  
 З кім сварыўся, з кім дружыў,  
 Які ў жыцьці меў ён цэль, —  
 Я ня ведаю. — „Круцель“ —  
 На яго казалі людзі.  
 Хай і гэтак сабе будзе!  
 Мне-ж, калі так ваша ласка,  
 За маю за гэтую казку  
 Чару мёду паднясце  
 Ды закускаю дарэце.

З раскіданых вершаў.

Багаты вы...

Багаты вы,  
 Mae паны,  
 Грашыма...  
 — Сваіма?  
 Дык бедны вы,  
 Mae паны,  
 Ў палацы...  
 — Да працы.

Багаты вы,  
 Mae паны,  
 Зямлёю...  
 — Сваёю?  
 Дык бедны вы,  
 Mae паны,  
 Работай  
 — Ахвотай..

<sup>a)</sup> Лепей — ломіш, <sup>b)</sup> Пблён. — адказ.

Багаты вы,  
Мае паны  
І сілай  
— Змарнелай...  
Дык бедны вы,  
Мае паны,  
Гадамі?  
— Не! — днямі...  
Багаты вы,  
Мае паны,  
Навукай?  
— Не! — штукай...  
Дык бедны вы,  
Мае паны,  
На розум  
— Цьвярозы.

Багаты вы,  
Мае паны,  
Хаценьмі  
— З-пад цемні...  
Дык бедны вы,  
Мае паны,  
Паверце  
— На сэрца...  
Багаты вы,  
Мае паны,  
Шмат чым,  
— Чужым...  
Багаты вы,  
Мае паны,  
Кругом...  
— Больш злом!..

### К л і ч.

Гэй, народзе, трэба ўстаць,  
Дух свой з рабства распрастаць,—  
Чуеш: Волі зычны звон,  
Будзіць, кліча медэздзю ён  
Үсе народы, ўсіх старон,  
Каб разбурыць крыўды трон. <sup>а)</sup>  
Скразь, куды хаця зірні,—  
Зьдзівіць з дзіва дзіваў щуд: <sup>3)</sup>

У небе літары — агні.  
Съвецяць ноччу і пры дні —  
„Вызваль дух свой, рабскі люд!“  
У гэты час пракляты будзь,  
Хто свой карк захоча гнуць  
Й рукі ворагу лізаць,  
Й слова льсьцівия казаць!

### Ж ы ц ь ц ё.

Жывець спакойна век пад тым ярмом сваім,  
Намуляў карк. Мазолі скрозвь, мазолі!  
Падкінуць сена жмут — яму таго даволі,  
І лёс мізэрны свой не назаве благім.

Цярпліва зносіць ён нявыгады жыцьця:  
Няхай яго часамі злаець ліха,  
Хай сьвішча страшны біч: пакорліва і щіха,  
Ідзе разораю. Кіруе ім дзіця.

Жыві-ж спакойна, вэл, хадзі ў сваім ярме,  
Цягай плугі і лі свой пот на пана,  
Хаця ня ведаеш, якая рэч пашана.  
— На што яна табе? Съляпому добра ў цьме,  
Лягчэй ісьці яму дарогаю жабрачай;  
А ты — жывёлаў цар? Ці-ж ты жывеш іначай?!..

а) Русіц. — пасад.

## П р а л е с к і.

Прынесьлі вы чароўныя дары вісны-праlesкі,  
У добрасьці съятой іх для мяне, сваім зрабіўшы дарам,  
Як колер гэтых кветачак, так помысл Ваш — нябескі,—  
Прыйсьці, парадаваць вясной мяне ў май замкненыні  
шарым,

Зрабіўся мой пакой цяпер — пудэлак <sup>а)</sup> цесны мескі —  
Тайгой <sup>б)</sup> шумячаю на шчыце гор, ўпаблізу к сонцу,  
к хмарам,

Ляжу у ёй, хвайн жывучы пах п'ючы і горных зёлкаў,  
А ў думках і ўваччу — прасылічная <sup>в)</sup> паўночная фіёлка.

*З рассказу.*

## Пан Шабуневіч.

... З панам Шабуневічам з Стара-Папельскіх Шабуняў пазна-  
ёміўся я тады, як „усё на галаве пашло хадзіць“ <sup>2).</sup> Вялізная, пек-  
ная <sup>3)</sup> саля ў будынку гарадзкой думы была паўносенька людзей.  
Здавалася, зынекуль укаціўся сюды магутны ручэй і ніяк ня можа су-  
пакоіцца, і гарачыя, спацелыя хвалі чалавечага цела налазяць адна  
на другую, пнуцца ўперад, адліваюцца ўзад, перакачываюцца ўбакі,  
шукочы выхаду з гэтых чатырох мураваных, у пекныя абрэзы ма-  
ляваных, съценаў.

Пасярод гэтага мора маленькай выспачкай падвышалася амбо-  
на <sup>4)</sup>, а на ёй па чародзе прамаўлілі лепшыя красамоўцы нашага  
гораду. Кожны з іх ганіў чужую „веру“, хваліў сваю і, запрашаючы  
„пана абыватэля“ пад свае параты <sup>ж)</sup>, даклярэваў, што толькі гасту-  
ючы <sup>5)</sup> ў яго хаце знайдзе пан абыватэль і патрэбную абарону і па-  
тэрбную апеку над яго інтэрэсамі.

Ось гэта стаялі мы з панам Шабуневічам поплеч і слухалі. Ле-  
пей сказаць слухаў, аб чым гукалася, пан Шабуневіч, бо я, заняты  
сваімі думкамі, і ня прымеціў, калі на амбоне стануў нявысокі, мала-  
дога веку, съветлавалосы, са съветлай бародкай чалавек у шэрым  
адзеніні і пачаў гаварыць. Нешта нязвычайна ў яго мове адразу  
зьдзівавала мяне і зацікавіла; ад' першых слоў прыемна заказытала  
у грудзях, на момант перахапіўся дух, і спуджаныя думкі, зъмяняючы-  
ся адна па аднай, праляталі, як бліскайкі, каб у цемнях памяці знайсь-  
ці себе вечны прыпынак. Што гэта і хто гэта?! — Мужык? Просты  
вясковы мужык, араты, прыйшоў, адварваўшыся ад працы, прыйшоў  
да гэтых, у чорныя сурдуты ўбраных, паноў, і сам праз сябе і ад сябе  
загукаў ей — „простай мовай“? Ці-ж гэта можа быць? І вочы, зъвяр-  
нуўшыся да амбоны, шукалі згрэбнай кашулі, шэрдай сярмягі.

Але той, хто гаварыў, саўсім не паходзіў на мужыка. Баржджэй  
можна было прызнаць у ім чалавека з лічбы „панскага роду“. Гэта

<sup>а)</sup> Полён. — скрынка. <sup>б)</sup> Вялікая пушча ў Сібіры. <sup>в)</sup> Полён. — вельмі прыгожая.

<sup>2)</sup> Значыць, калі быў вялікі неспакой. <sup>3)</sup> Полён. — прыгожая, харошая. <sup>4)</sup> Навыша-  
нне месца ў перадзе царквы, хаты; падмостак <sup>ж)</sup> Параслі; да сябе. <sup>5)</sup> Госьцячы.

аднак ня шкодзіла мне слухаць яго далей і далей, ня выпушчаючы з вушэй ніводнага слова. Ён журыўся на чорную нядолю, якая агарнула бацькаўшчыну, на глуз і зъдзек, што запанавалі над ёю, на атрутнае занядбанье роднай мовы. Запрашаў усіх, у каго ёсьць „крышку сэрца і кропелька міласьці“, „даць у іх месца выгнанай стуль Бацькаўшчыне“. Словы гэтая былі мне—ой, ці мне толькі?—сякучы меч і гаючая вада адразу. Калі праўдзівым дакорам расьцінаў ён сэрца, то й добрым словам гаіў яго, бо даваў надзею, што ёсьць мага хоць што, калі ужо ня ўсё, паправіць. Моцай<sup>2)</sup> іх падняў ён мяне па-над гэтай салай, па-над гэтымі людзьмі і памчаў за горад, за лес, за палі, у бязконцы цёмнай ночы. Шумелі курганы, быццам прыціснутыя цемніяй, ляжалі палеткі, пачарнеўшыя з нядолі, раскідаліся вёскі. Маўчала зямля... і адзін вечер толькі трывожыў гэтую цішу. Калыхаючы старыя крыжы на курганах, блукаючыся пад саламянімі стрэкамі, блудзіў ён—ціхі стогн. Ціхі, ціхі... Як слабыя шэпты съцепавога сухабыльніку.

„Божа мой. Божа мой“!

Блізкасъць і праўдзівасъць гэтага стогну-шэпту зноў зьвярнулі мяне да тэй салі і людзей, сярод якіх я стаяў. Азірнуўшыся навакол, я ўбачыў, што мой сусед з левага боку, чалавек ужо сталага веку, з невялікай лысінай па макоўцы, з доўгімі спадзістымі вусамі на круглым і строгім твару, чырвонай хустачкай гаротліва выціраў дзъве рыскі, што глыбока ўрэзаліся ў твар ад пераносься аж да вусоў, ля краю вуснаў. Вочы яго чырвлені, як хустачка, і блішчэлі.

Відаць нейкая цягасъць у сэрцы расчуліла чалавека.

З усей, прыязньню і спогадзьдзю, якія я толькі здолеў паказаць на сваім твару і ў голасе, я адважыўся запытацца: „аб чым васан?“<sup>a)</sup>. Маё неспадзянаванае запытанье засароміла, ці перапудзіла суседа; мою здавалася, што яго ніхто ня бачыў, ці што.

Адхіснуўшыся крыху, быстра зірнуў мне ў очы, потым памкнуўся, як-бы шукаючы дапамогі, туды да амбоны, дзе ўжо стануў другі,—йшчэ раз даўжэй паглядзеў мне ў твар і ў очы і, відаць, не паверыўшы мне, марматнуў: „Так-сабе!—Проста ў галаву ўлезла“. І, адварнуўшыся ад мяне, зрабіўся, як каменны, уляпіўшыся вачамі ў амбону. Але праз хвілінку парухаўся і набраўся адвагі, ці ўжо пачуцьці не давалі маўчаць, зьвярнуўся да мяне і, паказаўшы галавой на амбону, высмаліў: „От гэта, аб чым казалі!.. Ці-ж я не казаў?! Га? Усё праўда! Далі-Бог, праўда! я паказаў!..“

Паслья, панізіўшы голас, ужо пэўны ў маёй асобе, бурчлівым, як-бы каму вымаўляў, на некага гневаючыся, голасам, цягнуў далей:

„Здаецца другому дурню, што зьмяніў ліповыя падошвы на раменные, дык ужо і сам-ня-сам зрабіўся. І лапці ганіць, і з сярмягі съмьяецца, а над сваей гутаркай, якой маці пеставала, кпіць<sup>b)</sup>, ажно слухаць прыкра. А хай-жа бязглузды прыйшоў-бы сюды, ды паслушаў, як людзі кажуць...“

І, кінуўшы яшчэ раз вокам у бок амбоны, сусед мой пакіраваўся да дзьвярэй. Мне самаму не хацелася болей стаяць і слухаць, бо лічыў, што нічога цікаўнага не пачуеш ужо гэтта, і дзеля таго я паспяшыў таксама выйсці разам з ім. На вуліцы быў позны вечар, калі мы, хлопаючы галёшамі, ішлі і зюкалі<sup>c)</sup> сабе, як даўнейшыя пры-

a) Васпан, форма зварот. b) По-ён.—насымхаецца. c) Гутарылі.

яцелі. Ён расказаў мне невялічкую гісторыю свайго жыцьця, з тымі крыўдамі, якія ён цярпеў у сваей сям'і, і, калі мы расставаліся, каб разыйсьціся кожнаму ў свой бок, папрасіў мяне заходзіць да яго часамі: «як будзе вольны час, бо мне дык ня надта можна ад варстатаў».

Пан Шабуневіч паходзіць ад каталіка, а матка-нябожчыца была праваслаўнай. У мэтрыках пішацца „каталіцкай веры“, але нічога ня меў ён і да праваслаўя. Еашкі, хай іхным душачкам у Есага вечны спакой будзе, пакінулі яму ўспадку кавалак зямлі, так што добры агарод выходзіць, ды хатку. Навучылі майстэркі — праз пяць гадоў тэрмінаву<sup>a)</sup> у суседа пана Бэрковіча і навучыўся шавецтву. І ажанілі, узяўшы яму ў жонкі дачку пана Німартоўіча, шляхцянку з Старога Папеля. Дык цяперака, маючи з чаго жыць, маючи жонку, сынка, мог-бы пан Шабуневіч, здаецца, жыць і Богу дзякаваць, але каб усё так было, як здаеща.

Уся бяда з жонкі ідзець. Паня Шабуневічыха лічышь сябе і му́жа „польскай веры“ і дзеля таго ня спушчае свайму гаспадару ані рэлігійной бесстароннасці, ані яго „простай“, „мужыцкай“ мовы. Каталічка аж з „дзесятага калена“ заўсёды выракала і вытыкала яму:

„Ты грэх робіш, а ты ў царкву ходзіш, а ты не саромішся, а ты на людзей не ўважаеш, а ты сам сябе і мяне не шануеш, бо гварыць, як у тваім стане сълед, ня хочаш“ і пачне і пачне. Што ты ёй на гэта скажаш?! Кажы не кажы, што і Бог адзін, што і Матка Боска, і Пан Езус—адны на ўесь свет, яна ўсё сраё. Ты ёй слова, яна табе два, ты ёй два, яна табе тры. Дык пан Шабуневіч ніколі доўга не спрачаўся, калі жонка пачынал аб веры.

Але калі Янова прычэпіца да яго за „простую гутарку“, тутака пан Ян, не ўважаючы на свой спакойны, па бацьку нябожчыку, харектар, ніколі ня ўступіць. Тутака жонка з ім нічога ня зробіць. Упрацца, як вол калі стайні, і ні туды, ні сюды. Ішчэ пашкелівае<sup>b)</sup> часамі з яе „польскае, мовы“: Я в оградзе полем грэнды, а мой Янка сюды, тэнды, ах, Ясенко муй коханы, дам паясэк прэтыканы<sup>c)</sup>...<sup>d)</sup>. Ды йшчэ гэтак усьміхаецца, што пані Яновай вочы выскачыць гатовы са злосці. Колькі разоў быў я сам съведкам гэтых спрэчак. Нават заслужыў няміласць у Яновай. Бо калі здаралася мне папасці да іх за судзьдзю, дык, і асьцерагаючыся, і ўсё, але заўсёды судзіў у карысць мужа. Прызнацца<sup>e)</sup>, тады мне нясоладка было пад яе вокам. Зъесці гатова.

## II.

Ну, але і на вайне ёсьць замірэньні, і на моры пагода. Пануюць яны і ў гэтай сямейцы часамі. Тады, Божа мой, ня трэба лепшай пары на съвеце. Проста радасць бярэць, як убачыш, якую пару бог злучыў. Адно аднаго слухае і паважае, адно другому стараецца дагадзіць, гукаюць паміж сабой лагодненка, міленька—галубкі, дый годзі! Пан Шабуневіч, седзячы ля ваконца, што ў вагарод

<sup>a)</sup> Адбываў тэрмін, вучэныне. <sup>b)</sup> Жартуе, кпіць. <sup>c)</sup> Я ў гародзе палю грады, а мой Янка сюды, туды, ах, Ясенька мой мілы, дам паясок ператыканы. <sup>d)</sup> Провінц.—прызнацца.

выходзіць, пры сваім варштаціку і муркаюны, як кот, пад нос сабе якую песнью, падшывае дратвай перады, ці падбівае падносікі на чаравікі. Паня Янова, як тая курка, туж <sup>а)</sup> пад ваконцам у гародныку полець грады і, выбіраючы па калі ўцу зяло <sup>б)</sup>, не-не—ды адвернаца да чалавека: „а падзівіся, Ясечка, як бурачкі ўзышлі, ніводнае зернітка не прапала; ці бачыш, як цыбулька ў нас у цыбучкі ідаець, а расада якая зялёненъкая, пэўна ўжо саўсім абмацавалася. І пан Шабуневіч, высунуўшы гадаву з ваконца, з радасцю бачыць, як спраўдзі <sup>в)</sup> бурачкі ўзышлі і цыбулька паперылася, і расада, абмацаваўшыся, зелянне.

— А ведаеш, Ка́руся, здаецца бурачкі, гэтта, крýху густавата сядзіць “.

„Але! Заўтра я бацьвінкі згатую на абед“.

„Добра. Люблю я зеляніну! Гм.. а як-ж ў нас абед сягоныня?“

„Абед гатовы. Віця прыбяжыць, і зараз есьці будзем“.

„Час, час, — у жываце ўжо нешта пабурківаець“.

Праз паўгадзіны прыходзіць са школкі Віцька—ядынак <sup>г)</sup> і ўлюбленец панства Шабуневічаў, пястунчык матчын і гордасць бацькі—і ўсе сядкою за стол. І прыстале дух згоды чуецца як найлепей. Бацька з сынам аж пачырванеюць ад натугі, стараючыся дагадзіць матцы, а яна, як тая ластавачка, ўвіхаецца калі стала. Падлівае ў талэрку гарачай стравы то аднаму, то другому, падсоўвае хлеба, просьці есьці, каб съты былі. Віця апавядае <sup>д)</sup>, аб чым казалася ў школцы, як вучыцель пакараў каго небудзь з вучняў, што спаткаў, ідуучы ў школу і адтуль.

У Віці разумная галоўка. Сам бацька часам, як роўнага сабе, плясьнє яго па плячу і кажа: „Ты, сынку, пойдзеш далёка! Хай ужо мы з маткай бяз жаднай адукцыі, а ты будзеш мець. Выучым цыбе на дохтара, або на інжынера“... Гэтта Янова заўсёды ўстрэнчыца <sup>е)</sup>: „Не, лепей на ксяндза“...

А бацька на гэта: „не хачу, каб ён ксяндзом быў. Памятай ты: маці, што пад старасць і нам дапамагаць трэба будзе. А ад ксяндза дапамога кепская; дый якая табе ахвота сваё дзіця ад сябе адлучыці? Я хацеў-бы, каб сын на маіх вачох быў, а яна ўсё не!“ Ну, Янова адпіраецца: „Я хіба кажу?! Хай сабе дохтарам будзе. Як лепей“...

— От-жаж! А ты, сынку, як кажаш?“

— „Я, татачка, хачу ў чужыя краі паехаць. Вельмі цікава, як тамака людзі жывуць“.

— От табе і маеш! Маці з хаты выпраўляець, і сам уцячы хоча. Эх, вы!..

— Калі я казала, каб ішоў з хаты?

— А не...

Але спрэчка гэта ніколі далёка пры добрым гумары ня зойдзець. І згода пануе дзень-у-дзень, аж пакуль узноў <sup>ж)</sup> як небудзь не падкусіць яе чым адвечны наш вораг-бес.

### III.

Прайшло з паўгоду, як я пазнаёміуся з панам Шабуневічам, і, у адну пекную <sup>з)</sup> ноч, калі з саду, праз расчыненое вакно майго па-

а) Пол. — недалёка. б) Зельле. в) Запраўды. г) Лепей — алінюк. д) Трэба лічыць за полён. — расказвае. е) Полён.— спрацівіца. ж) Лепей — ізноў, зноў. з) З польск.— прыгожую, харошую.

коіка ліўся прыемны пах кветак, <sup>а)</sup> а ад далёкага возера пачуваліся пералівы песні маленькага песняра кахраныя, а я меў моцнае перакананыне, што Зоя Альбэртаўна прыстайнейшая дзяўчына на цэлы сьвет,—у гэтую ноч да мяне прыйшоў адзін даўны знаёмы з двама сваімі сябрукамі і гэтак шчыра запрасіў да сябе ў госьці, што, не адкладаючи на другі раз, пазыбіраў я, што было, трэба, і пайшоў з імі. А потым... потым я ўжо ня прыходзіў да дому цэлых пяць год. Пазнаў я за гэты час, як добра мандраваць <sup>б)</sup> па чужых краёх і як цяжка тужыці па сваім куточку. Пазнаў багата чаго і іншага. А нарэшце ізноў апынуўся дома. За пяць год многа чаго можа зьмяніцца. Зьмяніўся крыху родны горад, зьмяніўся я сам душою і целам, зьмяніліся тыя, каго я ведаў. Некаторых нават і не знайшоў на месцы. От, аднаго дня пайшоў я да свайго старога прыяцеля, некалі бабыля, як і я цяперака, а <sup>в)</sup> цяпер ужо чалавека жанатага і „бацькі“. Якраз дзень быў сьвятковы, калі „адны съяткуюць, а другія смуткуюць“. Сьвята было і навокал. Съятла і сонца колькі чалавеку трэба на вясёлы дух і яснасць уваччу. Чыстага паветра і зелені,—таксама. Здаецца, радуючыся цёпламу съвету, ціўкалі ў гушчары тапалёвых прысадаў па абодвых бакох вуліцы верабі, і ад таго-ж усыміхаліся твары сустрэчаных людзей. І хаяць съята адчувалася ўва мне, недзе ў сэрцы скробся сум, і нехта, крыху глузуючы, <sup>г)</sup> шаптаў: „А спрабуй, павесяліся, як яны, гэ-гэ! Зьеў, браце, твой съмех! Гэ-гэ!“ Гэтак ішоў я адзін сам-на-сам з сваімі думкамі, як пакуль на рагу аднай вуліцы не спаткаў пана Шабуневіча. Ен бадай што не зьмяніўся саўсім, такі самы спакойны ў хадзьбе, такі самы пахмуры твар. Толькі ў вусы ўплялося колькі срэбных <sup>д)</sup> нітачак і больш нічога. Тая самая статэчнасць ва ўсей пастаці. Угледзеўши мяне, ён дужа абрадаваўся, першы падскочыў і, па свайму старому звычаю съціскаючы ў сваіх моцных руках мае, што яны аж захрусьцелі, адразу загаманіў:

„А! Пан зноў дома! А чаму-ж да мяне не заходзіш? Ці забыліся, дзе жыву? Гэ-гэ! час немалы, можна было і забыцца. Хадзем, хадзем!—І пацягнуў мяне ў той бок, куды сам ішоў і куды мне было якраз па дарозе.

Абрадаваўся і я, спаткаўши дарагога прыяцеля. Распрытываўся аб усім; цікавы быў—ці не пераканала пана Шабуневіча жонка на сваю старану. Але не! Жонка сваей грызней зрабіла толькі, што пан Шабуневіч цяперака йшчэ <sup>е)</sup> большы патрыёт <sup>ф)</sup>). Заахвоціўся ён да чытання, а злашча <sup>ж)</sup> гэткіх кніжак, скуль мог больш узяць доказаў сваей справядлівасці; зрабіўся найшчырэйшым чытачом беларускай газэты і, пазнаўши багата чаго новага, яшчэ другіх навучае. Кінуўся ў палітыку, стараецца, бегае, палавіну сваей вуліцы цягнець за собою і, здаецца, знайшоў, чаго ўсё жыцьцё шукаў.

Але ў апошніх часах спаткала пана Шабуневіча колькі цяжкіх няўдач. Як ня плакаў чалавек, апавядаючы <sup>з)</sup> аб гэтым! „Ведаце, былі гэтыя выбары ў Земства. Падзялілі нас, тутэйших жыхароў, на куры <sup>и)</sup>). Як яшчэ ў пятухі не прыдзялілі, а толькі ў куры. Ну, я праста ня ведаю, што рабіць. Маю права выбіраць, цэнз <sup>к)</sup> у мяне

а) Лепей — красак. б) З ням. — wendren — падарожнічак. в) Насьміхаючыся. г) Полён. — сярабраных. д) Яшчэ. е) Лад. — той, хто любіць сваю балькаўшчыну. ж) Полён.—асабліва. з) Трэба ўважаць за полён.—рассказываючы. и) Лад. — двор, тут аддзел, часць выбарная. ж) Лад.—злучэнне ўмоваў, якія даюць прэва; ёсьдзь цэнз—маесасны. адкукацыйны, цэнз веку, службы, і г. д. Тут — выбарны.

ёсьць, а да каго кінешся? Запісалі мяне ў польскую курыю, а я кажу: „Дзякую вам, я ўжо лепей у жыдоўскую пайду, калі вы мяне беларусам ня лічыце, або і саўсім не пайду. У жыдоўскую, ведама мне ня можна, але гэта я ўжо са злосыці, ведаеце. А жонцы гэтай крыйда, як лазанка з макам:— от, кажа, табе і вучоныя твае, і беларушчына! А вось-жа вучоныя знайшліся, га?!.. Ну, што ты ей дурной?! Я ўжо і спрачацца пакінуў, маўчу... Потым ізноў выбары ў Думу „Ну, гэтта, думаю, не папушчуся“. Узяў я кніжку, ёсьць у мяне гэткая добная кнішка! надта <sup>a)</sup> добрае аб нас у ей пішацца, і пайшоў. Прышоў у гарадзкую думу. Кажу: я такі-то і такі-то, ці мяне запісалі на выбары? Паглядзелі ў съпіскі: „а вы якой веры?“.

— Каталіцкай“, — адказываю.

— Ну, дык вы, гэтта, у польскую курыю запісаны.

— Як, кажу, а чаму не ў беларускую?—Съмлюцца шэльмы: „Бо такай, кажуць, няма, а ёсьць праста руская, калі хочаце туды, то яшчэ можна“.

Дык я-ж, дзякую вам, не расеец, не паляк і ня жыд! Як-жа беларускай куры і няма?

— А вы каталік?

— А ўжо-ж!

— А мы ўсіх каталікаў у палякі..

— Дык гэта, крічу, жонка не разумней судзіць!—і паказваю ім кніжку — от, паглядзеце, гэтта пішацца!

Папрасілі ня крываць у прысутвії <sup>b)</sup>, а, кажуць, што вы кніжку паказваеце, дык у нас у паперах саўсім іначай пішуць, але! Бывайце здарэвы, бо ня маєм часу! — „Каб вас, думаю! Хіба мяне маці дзеля вашых папераў радзіла?“

А жонка ізноў рада: хай цябе, праста сам сабе ня рад, ані свайму жыццю. Тутка няўдача, у хаце адна згрызота, эт! Можа вы ведаеце, калі гэта ўсё зьменіцца?

І ўпёрся ў мяне вачыма, чакаочы, ці ня дам я часамі якой рады, якой пацехі.

Але я што ведаю? Будзем чакаць, а пакуль што будзем руціца, каб больш наших „тутэйшых“ не хацелі пісацца ў гэтыя куры. Як пачнём дакучаць кожан <sup>c)</sup> раз, як будзем прыходзіць што раз усё большай грамадаю з кніжкай, у якой надта добра пішацца аб беларусах, тады можа, ды і пэўне нешта будзе.

— Праўда, праўда ваша. Йшчэ дачакаем съвята. Зробім сабе съвята. Калі мяне скранула, што, як хлапец які, бегаю, то і з усімі тое будзе. А ведаеце што?—і пан Шабуневіч азірнуўся, ці хто не падслухівае,—ведаеце, у мяне ёсьць думка і хацеў-бы яе з'істніць <sup>d)</sup>. Добра было-б зрабіць у нас нешта кшталтам школкі беларускай. Чытаць, пісаць і крыйху гісторыі. Га? як на вашу думку? Хата ў мяне знойдзецца, а вы мо-б былі настаўнікам. Гадзіны дэльце ў дзень. Га? захо-дэльце да мяне, пагамонім ляпей.

Але мы якраз падыйшлі да таго двара, дзе жыў мой прыяцель, і я, паабязаўшыся зайсьці да пана Шабуневіча і пагаварыць, як сълед аў гэтай важнай справе, падаў яму на прашчанье руку. Ён зноў съціснуў яе, што аж захрусьцела, сказаўшы йшчэ раз: „прыходзі-ж,

<sup>a)</sup> Лепей — вельмі. <sup>b)</sup> Рас. — установе. <sup>c)</sup> Кожны. <sup>d)</sup> Правасці і ў жыцці.

пан", — пайшоў сабе да хаты, вясёла ступаючы моцнымі 2) абсацамі па тратуару <sup>a)</sup>.

Прайшло колькі дзён, і я, йшчэ не сабраўшыся пайсьці да пана Шабуневіча, зноў спатыкаю яго на вуліцы.

Ён налятае на мяне, як каршун на голуба.

— Ага! Чулі?

— Што?

— Дык ня чулі?

— Аб чым?

— А вот, — і, выцягнуўшы з кішачі апошні нумар газэты, пальцам паказвае на першай страницы — „Чытайце!"

Пішуць, што цяперака ў пачатковых школах веры дзяцей будуць навучачы у тэй мове, якою гукаюць бацькі. А значыцца павінны будуць вучыць чытаць і пісаць у роднай мове.


— Ну, як вам падабаецца?

— Што-ж — мне гэта аж надта да смаку, бо я хацеў-бы, каб мае дзеци (а я-ж некалі ажанюся йшчэ!) разумелі крыху, „якіх бацькоў, чые сыны яны".

— Праўда! Ну, мой Віцька, ведаецце, той добра чытае пабеларуску! Як рэпу рэжа. От, пачуеце, калі прыдзецца да нас. А я жонцы от цяперака гэтым самым у нас тыцнү. „Чытай", скажу. Я дзеля яе раней і газету лацінікай выпісаваў. Хоць крывілася, а часам і чытала, бо „папольскую друкавану". Ха, ха! Захадзеце-ж.—І весялейшы ад першага разу пайшоў сабе ў свой бок.

Да пана Шабуневіча я йшчэ нік не ўлаўчыўся схадзіць. Нядайна даведаўся, што наша з ім радасць крыху пасьпяшылася. Беларускую мову яшчэ раз выкасавалі з ліку розных моў: напісалі, што роднай мовай маіх дзяцей (бо я не пакідаю надзеі жаніцца) павінна быць ці польская, ці расейская, ці жыдоўская, ці літоўская, ці іншая. Чаму-ж яшчэ не прылучылі французскай, японскай, німецкай, ня ведаю. Усё-ж нічога сабе мовы. Гм, але досыць жартатаў, я гэтага, панове, саўсім не хчу; і пач Шабуневіч ня хоча! Трэба мусі пайсьці да яго і пільна пагаварыць аб школцы... „Беларускую школку. Пісаць, чытаць і крыху гісторыю". Ах, мілы пане Яне, пэўне і ён невясл, бо ў яго-ж ёсьць пана Янова. Яму пэўне яшчэ горш за мяне.

Бедны пан Шабуневіч з Стара-Папельскіх Шабуняў!



<sup>a)</sup> Ходнікі па бакох вуліц у месціце.

## Зымітрок Бядуля.

Творчасьць З. Бядулі стаіць вельмі блізка да творчасьці сялянскіх пісьменьнікаў. Але ўжо з самых ранніх твораў заўважаеца і розыніца

Бядуля выступае, як поэт хараства. Ня ёсьць яшчэ гэта съядомае служэнне хараству, стварэнне культуры яго, як гэта будзём бачыць пасыль пісьменьнікаў формы і прыгоства. Бядуля адчувае хараство душою, жыве гэтым хараством, для яго хараство — скарбніца поэзіі, крыніца натхнення. Вабіць яго прырода, неба, душа чалавека і прыводзіць да містычных парываńняў.

Другое месца ў творчасьці Бядулі займае быт сялян. Яго гора, злы́ беды, перажыўанні выступаюць у сваей няпрыкрытай, рэальнай запраўдзе. Часамі заўважаеца, што пісьменьнік пры гэтым зьяўляецца вышэй гэтага жыцця, падыходзіць да яго, як пабо́чны наглядчык, спакойны, яму сымпатычуючы.

Адсюль пераход да грамадзкіх мотываў. Да гэтих мотываў Бядуля падыходзіць і з другога боку. Як сын жыдоўскага народу і выхаванец рэлігійнай школы, увесы праняты чарамі бібліі і гістарычнаю трагедыяй свайго народа. Тут у песьняра зьяўляюцца параўнанні з жыццём беларускім. Найбольш яскрава грамадзкія мотывы прабіліся ў „песьнях вайны“.

Усе гэтыя мотывы ідуць пасыля ўвесы час поруч, пераплятаючыся сымболікай.

Прыймаючы ўсё гэта пад увагу, Бядулю на можна зусім прылічыць да сялянскіх пісьменьнікаў. У ім не гаворыць сялянін. Гэта, хутчэй, як і Гарун, інтэлігэнцкі пісьменьнік, які стаіць, аднак, вельмі блізка да сялянскіх. Агуль-

### Зымітрок Бядуля.

ны кірунак нашаніўскае пары зрабіў і на Бядулю свой магутны ўплыў.

Каля 1920 г. у Бядулі стаўся пералом. Мотывы тыя самыя, але відно съядомае імкненне ісьці ў тахт з жыццём працоўных беларускіх грамад.

Бядуля піша вершамі і прозай. Вершы падпісвае прозывішчам — Ясакар. Запраўды і проза Бядулі мала чым розыніца ад вершаў. Не хапае толькі рыфмы.

Запраўднага імя песьняра — Самуіл Плаўнік. Сын дробнага гандляра і разам балаголы з м. Пасадзец, Вялейскага павету. Радзіўся 1886 г. Вучыўся ў жыдоўскім хэдары, ці эшыбоце, фактычна пачатковай школе для падгатоўкі на рабіна, потым займаўся самаадукаций. Нямала зра-



біла ў гэтым кірунку «Наша Ніва», у рэдакцыю якое Бядуля 1912 г. пераяжджае і стала там праце. Потым пераяжджае ў Менск, дзе таксама праце ў рэдакцыях беларускіх газэт.

Апроч раскіданых твораў, маём выданыя асобнымі кніжкамі:

1. Абра́зкі, Пецярбург, 1914 г.; зборнічак невялічкіх расказаў у прозе вялікай мастацкай вартасці.

2. Пад родным небам, Менск, 1922 г.; вершы апошняга часу.

3. На зачарованых гонях, Менск, 1922 г., расказы.

З большых раскіданых рэчаў трэба ўспомніць поэму „Ярыла“.

Апроч таго, Бядуля займаецца этнографіяй і выдаў да тога брошурку „Жыды на Беларусі“ і інш.

---

З ранейшых вершаў.

### Сэрца пророка.

Месяц бледны глядзіць на нямую лагчыну,  
Над затокаю вольха ківае галінай,  
Пушча сьпіць ў зачарованым съне...  
Ой, чаму гэтак сълёзы мне вочы туманяць?  
Ой, чаму гэтак боль грудзі кволыя раніць?  
Ой, чаму гэтак жудасна мне?  
Сэрца нешта благое прарока  
І з грудзей яно вырвацца хоча...

\*

Можа недзе, далёка, ў нязьведеным краю  
Дарагая дзяўчынка мая памірае?..  
Можа сам буду скора канаты?...  
Ой, рыхтуець мне нешта таёмная доля...  
Ой, маўчыць, як-бы ведае, чыстае поле...  
Ой, лес цёмны ня хоча казаць...  
Сэрца нешта благое прарока  
І з грудзей яно вырвацца хоча.

\*

Ў самым сэрцы майм чарапіца трывога,,  
Ў самым сэрцы майм царства чорнага бoga <sup>a)</sup>)  
Расьсявае атручаны мак...  
І, здаецца, ўсё сьпіць пад цяжарам магілы,  
І, здаецца -- жыцьцё няцікава, няміла,  
Смокча кроў мне з грудзей ваўкалак <sup>b)</sup>)  
Сэрца нешта благое прарока  
І з грудзей яно вырвацца хоча...  

---

<sup>a)</sup> Ёсьць дагадкі, што старыя славяне верылі ў чорнага бoga; <sup>b)</sup> Па народных прадањнях, гэта людзі, перароблены ў ваўкоў.

## Дзіця рая.

Схінуўшысь <sup>а)</sup> да крыжа, стаяла ў цішы  
 Дзіця недасьцілага рая,  
 Бо як-бы у чарах трымала яе <sup>б)</sup>  
 Прыгожая песьня зямная.  
 Нядайна зусім ад вясенняй зямлі  
 На неба яна паляцела,  
 Сарваная кветка <sup>в)</sup> жыцьця без пары  
 Завянуць яшчэ не пасьпела...  
 І быццам у вонраткі ночных цяней  
 Душа была гэта адзета:  
 Дзесь плакаў арган... неяк раптам заціх —  
 Занік сумны кант <sup>г)</sup> недапеты...  
 Анёлы <sup>д)</sup> чыталі гэр oglіфы <sup>е)</sup> зор  
 І хвілі апошній разгадку,  
 Анёлы ад ніzkай зямлі да нябес  
 Праводзілі дзіўную кладку...  
 Ўвакруг была ноч; яе цемра жыла,  
 Жыла яе ціхасьць нямая;  
 Сон сном астaeцца, — ганебна і ён,  
 Як раніцай ценъ, прападае...  
 Здаецца, ўжо шмат чаго знае душа,  
 Здаецца, ёй ўсё зразумела,  
 Ды мара, <sup>ж)</sup> што сэрцу казала свой сказ,  
 Ня кончыла і... анямела.

· · · · ·

Цяпер яшчэ большая мука жыве  
 Ў души песьняра маладога,  
 Бо тайны магільнай раскрыць ён ня мог —  
 У замчышчы царства зямнога...

## Вавілон <sup>з)</sup>.

І моліцца народ і шыра неба хваліць,  
 І дудкі і званкі аж глушаць Вавілон.  
 У золаце жрацы <sup>і)</sup>. Агні святыя паляць  
 І звязаных ахвар нясецца плач і стогн...  
 Гарачаю крывёй апырсківаюць хорам;  
 Набожны жрэц каштуе кроў, бы смачны мёд...  
 Ён падыймае твар к далёкім съветлым зорам  
 І пачынае хутка дзікі карагод.  
 Як музыка, той плач вялікай страшной болі...  
 Канаючых ахвар прыемны кожны рух.  
 „О, болей стогнаў, муки... крызві йшчэ болей... болей!  
 Хай есьць святы агон! Хай есьць галодны дух!

а) Прыхіліўшыся. б) Як відно—аўтар адносіпа „лэпія“ ді жаночага роду. в) Лéпіце — краска. г) Дац. — песьня. д) Полён. — ангелы. е) Гэр oglіфы — пісьмо ў старыя 9гіпце. Складалася з мадюнкаў і знакоў. ж) Пабел. — лятунак. з) Ужываецца і—Бáй белен; гэта яшчэ ня ўсталена. і) Ужываецца яшчэ — святары.

„То выкуп за усіх! то ключ ад брамы рая!  
„То радасьць для багоў! то съвята для людзей!“  
І маці з радасьцю дзіця сваё кідае.  
На полымя, дзе шмат лягло ужо дзяцей...

---

### Прыйдзеце.

Прыйдзеце вы, добрыя... Вечна кахаючы,  
Шчасьце вы съвету даруйце!  
І гора-нуду і пракляцьці ахвяргю  
Вашай руйнуйце! ...

Прыйдзеце вы, съветлыя... Днём сямісонечным  
Наша жыцьцё атуляйце!  
І цені магільныя з ночнай паганшчынай.  
Ветрам пускайце! ..

Прыйдзеце вы, шчырыя, сэрцам адкрытыя...  
Праўда хай служыць вам мэтай!  
І гніль фарысейя<sup>a)</sup> і хітрасьць распусын кэў  
Счэзнуць са съвету!..

Прыйдзеце вы, моцныя<sup>2)</sup>, бурамі званыя!..  
Ворагам гібель грымееце!  
І з нашай дарогі зыйдуць злые шкоднікі...  
Хутка прыйдзеце!!

---

### Волат<sup>b)</sup>.

Съмерць... Бура... Трывога...  
Ня йдзі, ой, ня йдзі ты, асілак-юнача!  
Ляжыць прад табою страшная дарога,  
Пагінеш, пагінеш... няйначай!

Чырвоныя коні пад небам нясуцца,  
Пярун і грымоты ўвакруг раздаюцца,  
І страх і атрута ўбесь съвет абляглі...  
І нішчыцца ўсё на зямлі...

І кроў... І руіны..  
Ой, горкая будзে, дзяцюк, твæя доля!  
Съмерць зрэжа касою—бы кветку-расыліну,  
Гурган зьнясе косьці па полю...

<sup>a)</sup> Кніжнікі, вучоныя багасловы ў старой Юдэі. У хрысьціян слова гэтае сталася ад'язнакай людзей няшчырых, якія гавораць адно, а робяць другое. <sup>b)</sup> Дужы чалавек, асілак.

„Пайду! Я жадаю п'янець! загарэцца!  
„Үсім съветам магу кіраваць я, здаецца,  
„І пушчанай богам імлэтнай стралой  
„Памчуся ўгару няд зямлёй!

„Мне полымя! Сілу!  
„Люблю я лунаць, бы арол, па абшары...  
„Віхор нясе гібелль, капае магілу...  
„І цемрай ахоплены хмары...

„І пруцца, і рвуцца, і пеняцца хвалі,  
„І плачуць, і скачуць,—о, волю ім далі!—  
„А мора шалёнае — брацейка мне,  
„А бура—ў грудзях у мяне!

„Я—цар уладарны! а)  
„Я—съмерці таварыш! Я славай кірую!  
„Я—сонца адвечнага сын съветазарны!  
„Я з сілай съмяротнай ваюю...

„Я волю з жалезных зубоў вырываю!  
„Свой гнеў праз мяне бог на съвет пасылае!  
„Я помста за мора няшчасьця і сълёз!  
„Мне шаг ад зямлі да нябес!..

Памчаўся далёка...  
Пратаў!.. І ня вернецца съмелы ніколі.—  
Яго ня убачыць ўжо матчына вока...  
І грудзі парвуцца ад болі.

Яму паўвалы за адвагу ня трэба —  
Яму шлях агністы—зарніца у небе,  
Ён—шчасьце, дыханье адважных людзей...  
Ён—песьня старых і дзяцей...

### Ад крыві чырвонай...

Ад крыві чырвонай Нёман фарбаваўся,  
Ладзіліся гаці б) з трупаў на вадзе;  
Стогн разыні адважнай гулка раздаваўся...  
Бітва, як ніколі... Бітва, як нідзе!  
Людзі, коні ніклі каласамі ў полі, —  
Малаціў галовы алавяны град.  
Жартавалі з съмерці — лезьлі яшчэ болей;  
Топчылі жывыя няжывых грамад.  
Затуманіў неба цёмна-дымны порах,  
Жорлішчы гарматаў каркалі агнём;  
Ціхія сялібы нішчыў дзікі вораг...  
І дабро людзкое панясло віхром.

а) Стараўшчынскі, — валадарны. б) Грэблі.

У зямлі глыбока рыліся шрапнелі, <sup>а)</sup>  
Над зямлёй висока пёрся самалёт;  
Сярод іх, над полем груганы <sup>б)</sup> ляцелі,  
На гульню — вячэру ладзілі паход.  
Ой, для іх пажыва вельмі ўжо багата!  
Ой, вісіць бязъмерна гібелль над зямлёй!  
Ой, крыві запішне! Ой, крыві занадта!  
Ажна ап'янелі, патанулі ў ёй!...  
Гэй ты, бацька-Нёман, бачы ты спрадвека  
Гэткія рабункі на сваіх вадах?...  
Ці няма граніцы злосці чалавека?  
Ці ўвесь сьвет павінен гінуць у сълязах?  
А крывавы Нёман з берагоў падняўся,  
Як-бы пасыцеў ён ад сваіх ахвяр,  
Па пяску, каменьнях буйна разагнаўся,  
У абоймах съціснуў ён палёў абшар...  
Нёман сказ свой гукнуў... „Хай гудзяць віхоры!  
Хай грымяць гарматы! Хай пяеца стогн!  
Хай шкілеты-косьці вырастуць у горы.  
Я пішу крывёю вечны свой закон! —  
Да сваіх я добры! іх кармлю, гадую!  
Да чужых я страшны, нібы пекла ліх...  
З гэткаю любою, як сваіх шкадую,  
З гэткай самай злосцю нішчу я чужых!“

### Прысяга.

Усей душой, гарачым сэрцам  
Беларусь усю какаем,  
І за волю хоць памерці  
Прысягаем! Прысягаем!

Родны межы бараніці,  
Мець апеку над ратаем,  
Аж пакуль мы будзем жыці  
Прысягаем! Прысягаем!

Быць дазорчымі бязъмежна  
Хочам над гаротным краем,  
Быць тут вартаю жалезнай  
Прысягаем! Прысягаем!

Да апошний кроплі сілы  
Біцца з ворагам жадаем,  
Бараніці край свой мілы  
Прысягаем! Прысягаем!

Родну мову шанаваці —  
Скарб багаты, што мы маем,  
Ратаваці зямлю-маці  
Прысягаем! Прысягаем!

Беларускім ясным небам,  
Што блішчыць над цёмным гаем,  
І мазольным нашым хлебам  
Прысягаем! Прысягаем!

Беларускаю нядоляй,  
Што усюды спатыкаем,  
Нашай ніваю і полем  
Прысягаем! Прысягаем!

Беларускай праўдай чыстай,  
Што мы ведаем і знаем,  
Нашым Нёмнам серабрыстым  
Прысягаем! Прысягаем!

а) Снарады, якія разрываюцца ўгары і падаюць дробнымі чарапамі, асколкамі.  
б) Птушкі з пароды ястребавых.

З зборніка «Пад родным небам».

## Беларусь

### I.

Ты—летапіс з аповесьця ў вячыстых <sup>а)</sup>,  
Акроплены съязамі дудароў.  
Ты—яснацьвет ад водгульля ў агністых  
Жняёў, касцоў і старцаў-пастыроў.

У залатой кудзелі гучных съпеваў  
Дрыжыць твой бор, сумуе твой гушчар.  
Дзед-чараунік стаіць пад кожным дрэвам,  
Балота съпіць пад вэльмам <sup>б)</sup> зорных чар.

Твае лугі съняць сны аб гуках ночных,  
Аб вогнішчах начлежных дзяцюкоў.  
Пад гуд віхроў, варожбаў съвета-змрочных  
Тчэ глебны дух абрааднасьці вякоў.

Сам Госпад-Бог хадзіў тут па зямліцы, —  
Усюль зіхцяць-відаць яго съяды.  
Па тых слядох красуюцца капліцы,  
Па тых слядох брыдуць удалі Дзяды.

Зышліся тут Ярыла <sup>в)</sup> з божым Сынам,  
Святая Маці з Доляю жыве.  
Ү цяні дубоў пад старадаўным тынам  
Ільля й Лясун <sup>г)</sup> расьселіся ў траве.

Тут кожны крок <sup>д)</sup> абвеян казкай сівай,  
Што ручаёк—жалосных съпеваў жмут.  
Шурпаты пень на лузе, ці на ніве —  
Нязнаны дух, або таемны цуд <sup>е)</sup>.

Тут воўк—ня воўк, а чалавек закляты,  
Тут корч—ня корч, а той-жа селянін.  
А бусел-птах—ня птушка, а араты,  
Вартуе Дзіў <sup>в)</sup> абшар лугоў, далін.

А курганы, а замчышчы, званіцы,  
А пустыроў съятая цішыня;  
А гнёздаў мест <sup>ж)</sup> ліхтарні-зараніцы,  
А вышні гор, а рэчак глыбіня...

Усё жыве жыцьцём Дзядоў адвечных,  
Тут кожны век пакінуў знак-пячаць.  
Па тых знакох—па тых шляхах па млечных <sup>з)</sup>  
Ідуць сыны свой край адбудаваць.

а) Правільна—адвечных. б) Лап.—пакрываала. в) Старадаўні славянскі бог цяпла <sup>і</sup> ўраджаю. г) Таксама—бог лесу. д) Полён.—шаг. е) Славянскі бог палёў <sup>ж)</sup> Замест <sup>з)</sup> Полён.—малочных.

I край магіл, той край, дзе жыў Скарына,  
Зноў парадзіў прарокаў і байцоў:  
Ідуць-брыдуць, бы Нёман з месца рынуў,  
Бы грамада узброеных касцоў.

Іх кліч грыміць, як зычны хор грымотаў,  
Як буралом, імчыць у горны съвет.  
Дрыжыць зимля ад нізаў да высотаў,  
Праменіць даль Купальскі агняцьвет.

Васкраслі зноў багі сівых Калядаў <sup>a)</sup> ,  
Ратай ім съпей кідае на агонь.  
Хто на аўтар падсыпне зельле зрады,  
Таму ўвесь край шле жудасны праклён.

II.

Ёсьць шмат такіх, што да Цябе плячыма,  
Маць-Беларусь, адвернуты стаяць,  
На Усход, Заход халопскімі вачыма,  
Як вяпрукі зьдзічэлыя, глядзяць.

Грызуць яны тваіх дубраў насенінне,  
Іх кпінаў <sup>б)</sup> гаць <sup>в)</sup> забрызгана <sup>г)</sup> граззэй,—  
У глыб <sup>д)</sup> зямлі ўвайшло Тваё карэнінне,  
Лясы шумяць высока над Табой.

Ты зноў жывеш, бо Ты ня знала съмерці,  
Магутны дух мацней <sup>2)</sup> ад роду ў род.  
Твая душа, шчыр-думы Твойго сэрца  
Расьлі-цьвілі з народу ды ў народ.

Сама, Сама наладзіш сваё веча, —  
Разьблілі сталі адгуکі вечных струн.  
А хто пачне чыніць тут злыя рэчы, —  
Таго заб'е наш волі бог-Пярун <sup>е).</sup>

Сама, Сама ад'значыш Свае межы,  
Без дапамог няпрошаных дзядзькоў.  
Ты забярэш, што да цябе належка <sup>ж)</sup> ,  
Маць-Беларусь, спакон глухіх вякоў !

## Н а р а д в е с ь н і .

Аздобіў Сакавік у златаблеск даліны,  
Быў чысты, нібы шкло, авшар-прастор нябес.  
Сінь-даль адзела туль <sup>з)</sup> з сярэбранай тканіны,  
Здалёку цёмны бор вяршалінамі <sup>і)</sup> трос.

<sup>a)</sup> Ад лац. — календы, пяпер у беларусаў съвяты, звязанныя з нараджэннем Хрыста. <sup>б)</sup> Ж.ртаў, насымешкаў. <sup>в)</sup> Грэбля. <sup>г)</sup> Русіц.—запырскана. <sup>д)</sup> Лепей — у глыбіню. <sup>е)</sup> Стары славянскі бог грому і пяруноў, старши між багамі. <sup>ж)</sup> Провінц.—належаць. <sup>з)</sup> Халат. <sup>і)</sup> Вярхамі.

Крахтаў лядок — па ім ішоў Ярыла <sup>a)</sup> ціха,  
На зімніку старым ляглі яго съяды.  
Над ім лунаў праменъ агнёваю арліхай,  
За ім ішлі-брылі прыслужнікі Дзяды.

Іх постаці расьлі, як дрэвы дзікай гушчы,  
Трымалі на руках адвечную Вясну.  
Чувашь быў лёгкі шум: шло набажэнства ў пушчы,  
І патаемны звон будзіў зямлю ад сну.

На кожным дрэве-пні мігцелася бажніца,  
Хаваў яе ад воч рухлівы аганёк.  
Пад кожным дрэвам-пнём съвяцілася крыніца,  
Ляжай на ёй бруском бурштынавы лядок.

Карчы плялісь вакол, цямнелі, як мурны<sup>6)</sup>),  
Як дзікая ганьня няведамых зъяроў.  
Блішчэлі, як крыштал, пад лёдам азярыны  
Туманілася ціш<sup>6)</sup> над каркам паstryроў.

Съцяжарні ?) тут і там на ўзгорках лугавінаў,  
Як дзіды, тырк і тырк у ціхі карагод.  
На лёдзе між кусткоў ірдзелісь журавіны,  
Бы кропелькі крыві на чистым люстры вод.

Увосені да іх пад невадам туману  
Не дапушчаў дзяўчат багністы страх балот.  
Як той закляты скарб, былі яны схаваны  
Ад воч і рук людзкіх на ўесь зімы пралёт.

Празрысты быў лядок, як з павуціны сетка,  
Багно было пад ім відочна ў цішыне.  
Пад жылістай лазой, дзе вадзяныя кветкі,  
Русалка ў глыбі  $\vartheta$ ) вод хавалася на дне.

Мяцеліцы яе за штосьці пакаралі, —  
Пад лёдам да вясны ёй загадалі спаць,  
Іскравілісь на ёй з суніц-брусьніц каралі,  
Вужаку на грудзёх прымусілі тримаць.

Разрэзаным грыбком былі адкрыты губкі,  
А колеры на іх, як макаўкі, цвілі.  
Як брызгі *e*) малака, бялелі яе зубкі,  
Між іх вуглём чарнеў малы камок зямлі.

З-пад вадзяных лілей, пажоўкльых і дрыжучых,  
Чуваць быў лёгкі шэпт, дрымотны подых-згук.  
З-пад залатой лускі, з-пад бурбалкаў бліскучых  
Прыкметны былі ледзь абрэзы ног і рук.

а) У славян бог пяпля, урджаю, вясельля. б) Народ чорнае скуры, нэгры, жы-  
вупъ у Афрыцы. в) Депей—ціша, цішыня. г) Месца, прыгатоўленае для стагоў. д) Ле-  
пей — у глыбіне. е) Русіц. — пырскаўкі.

Русалка сон прапрве, прраб'е лядок рукою  
І пойдзе расьсяваць пралескі па зямлі.  
І запяе Вясна ў праменънях над ракою,  
Наладзіць шчодры баль на пухавой ральлі.

### А ў б а р ы.

А ў бары, а ў бары стаіць гуд.  
Шэпты граюць на струнах-галінах.  
Апранаюца ў месячны цуд <sup>13)</sup>  
Іглы-пні на пуховых купінах.

Кожны ценъ, кожны ценъ наускос  
Каля пня дрэмле-сыніць кволай плямай,  
Убіраецца ў пацеркі рос  
Мох вакол — аксамітавай рамай.

Чуеш съпей, чуеш съпей з глыбіні,  
Што плыве з лясуновых прысадаў?  
Чырванеюца макі-агні;  
Ня ідзі ты да іх — гэта здрада.

— Да мяне, да мяне ў мой шацёр! —  
Пад карчамі праменіць альтанка... <sup>a)</sup>  
Ашчасльвішся музыкай зор  
Усю ноч аж да самай заранкі.

Будзеш сыніць, будзеш сыніць дзіўны сон,  
Зацалуеш русалчыны <sup>b)</sup> губкі;  
Закрасуеща кветкай твой стогн  
На грудзёх у дзяўчыны-галубкі.

— Ой, ня йдзі, ой, ня йдзі да яе,  
Бо зацягне злы дух у балота;  
Заварожаны кур <sup>c)</sup> запяе  
Над чароўным, над чулым чаротам <sup>d).</sup>

Ціхі сказ, ціхі сказ-загавор  
Затуманіць цябе шэптам-хмелем;  
Закалышацца ўпоўначы бор  
Над тваім над таемным вясельлем.

Дзень за днём, дзень за днём рыне ў шлях,  
Ночка пойдзе імглістай хадзьбою;  
Зажалобіцца жудасны страх,  
Будзе крыжам вісець над табою.

Тваю кроў, тваю кроў вып'е здань,  
Выжме <sup>e)</sup> з жылаў яе да крапінкі.  
Сымелым вокам на бор гэты глянь  
І ня йдзі да русалкі-дзяўчынкі!

<sup>a)</sup> Будка, хатка ў садзе. <sup>b)</sup> Русалка — рачная дзяўчына, па народных вераван'ях — угоплевіца, або няхрышчоная. <sup>c)</sup> Певень. <sup>d)</sup> Тоє-ж, што і трыснік. <sup>e)</sup> Русіц.— віцісьне.

## Съняжыначкі.

Съняжыначкі-пушкиначкі,  
Як матылькі ляцелі;  
Як красачкі-праплесачкі,  
Над хаткамі блішчэлі.

Бялеліся-мігцеліся  
У багатыя калёры,  
Драбнюткія-пякнюткія,  
Як зоранькі, як зоры.

Насіліся-кружыліся  
Над ціхімі палямі,  
Даліначкі-съцяжыначкі  
Пакрылі дыванамі.

Над ёлкамі, над хвойкамі  
Шалталі свае песньні:  
„Як смутна тут, пакутна тут,  
Тут страшна, ах, тут цесна...“

„У хмараньках — пры матаньках,  
У срыбным <sup>а)</sup> у замчышчы <sup>б)</sup>  
Съпявалі мы, скакалі мы  
І ладзілі ігрышчы“.

Съняжыначкі-пушкиначкі  
На бога наракалі:  
„Нас кволенъкіх-вясёленъкіх  
На полі растапталі“

## Сънег.

Мо' гэта белая лебядзі  
Сыплюць са скрыдлаў <sup>в)</sup> пушкиначкі,  
Кропяць, як дожджык густы?  
Мо' гэта срыбныя невадзі  
Кідаюць з рыбак пыліначкі —  
Лускі на дрэвы, кусты?

Мо' гэта сейбіт стрывожаны  
Сее зярняткі маленькія  
З хмарак-съявалак, з высот?  
Мо' гэта скарб заварожаны,  
Кволыя пэрлы маленькія  
Падаюць з неба, як шрот?

Мо' гэта белая зорачкі?  
Мо' гэта з воблачкаў <sup>г)</sup> пчолачкі?

а) Польн. — сярабраным. б) Месца, дзе стаяў замак. в) Польн. — крыльляў.

Мо' гэта райскі бабок?  
Мо' гэта кветкі <sup>a)</sup> крыштальныя?  
Шлюбныя вэльмы русальныя  
Хтосьці скубе на пылок?

\* \* \*

Сънег...

Падае, падае, падае.  
Ткуць абрусы на зямлі  
Ведзьмы, ткачыхі старыя;  
Ведзьмы вялікай грамадаю  
Дрэвы і хаткі сплялі  
Ў цуды-курганы сівыя.

Сънег...

Сеецца, сеецца, сеецца  
На расьцяробы, лугі  
Праз невядомая сіты.  
Ў вочы мільгае, бялецца;  
Хорамы там — не стагі,  
Волаты ўбраўся ў съвіты.

Сънег...

Кружыцца, кружыцца, кружыцца,  
Беліцца мглісты авшар,  
Стыгне, як бог мармуроўы;  
З ветрам між дрэвамі дужыцца,  
Бухае белы пажар,  
Млее асілак хваёвы.

Сънег...

Съцелецца, съцелецца, съцелецца  
Божжа пярына — пасьцель  
На адзінокіх пузінах.  
Ой, разгулялась мяцеліца,  
Ў шматы рве гладкую бель  
На барадатых купінах.

Сънег...

Носіцца, носіцца, носіцца.  
У дзікай шалёнай, гульні  
Круціць на розныя лады.  
Моліць гасцінец і просіцца:  
„Жартачкі, цэлыя дні  
Будзь падарожнікам здрадай!“

„Вабіш іх бельлю сънягоў,  
Вабіш іх гладэздзю <sup>b)</sup> бліскучай,  
Каля лясных берагоў  
Ёлкаю дражніш скрыпучай“.

<sup>a)</sup> Пабелар.— краскі. <sup>b)</sup> Лепей—гладзіней.

„Дзін-дзін — званочак зьвініць.  
Лясь-лясь — драцянка ляскоча,  
Дрыж-дрыж — каняка дрыжыць,  
Стоп-стоп — у яму йсьці хоча“.

Кліча хтось з глыбі <sup>a)</sup> хваёў,  
Кліча, заве па іменыні,  
Кліча ў гушчар хурманоў,—  
Проста, ня знайдзеш збаўленьня.

Гінуць у белых палёх  
На мягкапушных пярынах,  
Гінуць у белых агнёх,  
Ў ярка-сівых дамавінах.

Вее-шапоціць ім сны,  
Белая, сънежная казкі.  
Стынуць, гібеюць яны  
Пад заварожанай ласкай.

### Пяе струна...

Пяе струна натхнёная,  
Варожыць па начы;  
Ад шчасьця млею, стогну я,  
О, сэрца, не маўчи!..  
Папера — поле белае  
Для літараў-зярнят.  
Цічыр-думкі сею съмела я,  
Я — сейбіт, я — багат.  
Радкі — барозны роўныя  
Вяду сахой-пяром.  
Ратайскай сілай поўны я,  
Магутнаю, як гром.

### Псальмы паўночныя.

Псальмы паўночныя, — кветкі расістыя  
Сэрца съмяротнага съпевы вячыстыя,

Птушкамі лёгкімі зынізу насіліся,  
Ў неба халоднае скрыдламі <sup>b)</sup> біліся.

Пчолкі маўклівыя — зоранькі пільныя  
Іх сустракалі там цішай магільнаю.

Месяц палохаў іх сном-таямніцаю,  
Скрыдлы кадзіліў ім злой агнявіцаю.

<sup>a)</sup> Лепей — глыбіні. <sup>b)</sup> Полён — крыльлямі.

Хмары іх вабілі шэрай пузінаю,  
Путалі-блыталі цьмой павуцінаю.

Далі трывожылі сінімі дахамі,  
Процьмай бязьмежнаю, белымі страхамі.

Псальмы паўночныя—ягадкі съпелыя—  
З неба вярнуліся асірацеляя.

Песьня за песьню ўніз пакацілася,  
Сэрца ад жаласьці ціха разъбілася.

\* \* \*

За мною курганы вячыстыя,  
Наперадзе—далі квяцстыя,  
На ростані я—дзед вандроўны.

Адкуль і куды, з якой мэтаю,  
Пад тайнай якою плянэтую <sup>6)</sup>)  
Мяне вядзе ўдалъ шлях няроўны?

Іду я маленькай трапінкаю,  
Плыву я драбноткай краплінкаю  
Пад бурай-віхурай жыцьцёвай.

Чаму і нашто, кім скірованы,  
Пад зоркай якою захованы,  
Хто шэпча над шляхам замовы?

... А досіць адзін прэмень <sup>6)</sup> слонка,  
Бурлівага сэрца гамонка,—  
І гінуць, як цені, пытаныні.

Усё тады ясна на съвеце,  
Жыцьцё разумеюць і дзеци,  
Слабеюць душы нараканыні.

Жывеш, нібы краска на ніве,  
Як дуб на паляне,—шчасльвы,  
Як бура—адважны і съмелы.

Жыцьцём ты напоўнен, як хмелем,  
Іскравым і шчырым вясельлем,—  
Загадкі жыцьця зразумелы.

\* \* \*

Я—спадчына вякоў, сын даўных пакаленняў,  
Я—быстралётны ценъ тысячалетніх ценяў,  
Я—хуткамігі блеск ранейшых мігаценняў;

Я тку далей узор няскончаных тканінаў,  
Я—ніпрыметны плынь стардаўных ручайнаў,  
Я—кволая трава вячыстых лугавінаў.

<sup>a)</sup> Нябесныя цэлы, якія съвецяць не сваім съватлом; да плянэтай належыць і замля.  
<sup>6)</sup> Лепей — коска.

Я рвуся ў даль <sup>a)</sup> зары да новых таямніцаў,  
Хачу дастаць вады з няведамых крыніцаў  
Хачу дастаць агню з высокіх зараніцаў,

Хачу парваць ланцуг тысячалетній сталі,  
Хачу прабіць съцяну да новых съветлых даляў,  
Хачу, каб мерцьвякі ў адвечным съне маўчалі,

А мерцьвякі жывуць у кожным майм кроку.  
Іх водблескі мігцяць з майго жывога вока,  
Ўва мнё, і пада мной, і нада мной высока.

У голасе майм, у кожным майм стогне,  
У думках, у крыві, ў трывожным забабоне  
Яны кіруюць мной — я вечна ў іх палоне.

\* \* \*

Сум съмерці і радасць жыцьця  
У сэрцы на шалях ляжаць.  
То съмеласць, — то страх забыцьця  
А шалі дрыжаць і дрыжаць...

Цьма ночы і водблескі дня  
Ткуць ніці цад ціхім агнём.  
Ці хопіць надоўга агня?  
А ночка праходзіць за днём...

Кайданы на кожны мой рух  
Ці верыць, ня верыць — турма.  
Пытаныні палоняць мой дух —  
Адказу няма ды няма..

Гэй, на золак рана ўстаньце,  
Ў полі бродзіць нейкі бог.  
На зялёны на палянцы  
Съслед расісты яго ног.

Аглядзе рэчкі, кветкі,  
Гладзіць-песьціць кожны пень,  
Сее росы на палеткі  
І лабуніць <sup>b)</sup> вешны <sup>c)</sup> дзень.

Як зданьнё да загуменьня,  
Казка з лесу нам плыве,  
Чуем казку ў кожным мгненіні,  
Над травою ды ў траве.

У съпяваныні птушкі малай,  
У журчаныні ручайні,  
У стагнаныні хвоі мшалай,  
Ў яўным водгульлі далін.

---

<sup>a)</sup> Лепей — далячыню. <sup>b)</sup> Лашчыць. <sup>c)</sup> Вясенняі.

3 поэмы „Ярыла“<sup>a</sup>).

ПЕСНЯ.

(Адрыван з песні дзевятаи).

У „Ярылы“ вочы-сонцы —  
Сэрца шчырага ваконцы,  
Васільковая магніты,  
Два пажарышчы з блакітагу.  
І „Ярыла“ не бядуе —  
Ён задумаў песнью-думу.  
Ён прабае гусьляў голас,  
Залаценкі струнны волас.  
Колік круціць, колік верне,  
Ці той зык на струнах верны.  
Гусьлі чулыя на волі  
Загулі, як роі пчолаў.  
Пальцы-дзівы, пальцы-чары  
Сеюць песні на абшары.  
Гукі-съмехі, гукі-стогны  
Млеюце, съпесоць няпрытомна.  
Пальцы ўюцца матылькамі,  
Дрыжаць белымі зъмяйкамі.  
І, здаецца, іх тут соткі —  
Стада беленькіх лябёдкаў.  
А „Ярылава“ малжонка  
Вядзе гутарку-гамонку:  
— „Між аблочныхых <sup>17)</sup>, між карунаў, <sup>18)</sup>  
Пад віхром гусьлярскіх струнаў  
Аб тваёй жыцьцёвай съцежцы  
Расскажу табе нарэшце.  
У гусьлярскіх гуках-граньнях  
Твой шчасльвы лёс схаваны.  
Твая песенья ў цэлым краі  
Ўзварухне усіх ратаяў.  
Пры работе ў ліхалецьце  
Тваё граньне адгукнецца.  
Над гаротным чалавекам  
Ты прыгоньніку у грудзі  
Кінеш песнью ў дзіўным цудзе, <sup>19)</sup>  
Сыпнеш віхры дум бязбрэжных,  
Дум агнёвых і мяцежных“.

\*

І красуня кажа слоўка,  
За прымоўкаю прымоўка:  
„То ня дзяцел робіць стуку,  
Ня зыгзыца<sup>6)</sup> вешчыць „ку-ку“,

Ня гудзіць гушчар-дуброва,  
Ня шуміць лясок хваёвы,—  
То па кузънях ідзе грукат,  
Па кавалах гучны стукат.  
Молат бразыне па жалезе,  
У жалеза спрытна лезе;  
Лезе зубам гарставаным  
І галоўкай сталаянай.  
Прыганяты панскі кліча,  
Кавалёў прыгонных лічыць:  
— Гэй, грымні, каваль, па сталі,  
Да работы ўсе каб сталі!  
Вы ланцуг даўжэны куйце,  
Засталуюце, загартуйце,  
Каб ня рваўся, каб ня трэнснуў,  
Ланцугом звязжэце песьню!  
Словы песьні ашалелай  
Раскідаюць клічи-стрэлы  
І трапляюць простым людзям  
Ваstryнёю ў сэрца, ў грудзі.  
Люд мяцежыцца ў мяцежы,  
Хам на пана праўду рэжа.  
Задушэце песьню тую —  
Цэлы съвет яна збунтуе.  
Але гусьлі граюць съмелы,  
Сыплюць песьні, сыплюць стрэлы,  
\* \* \* \* \*  
Граюць з ветрам на раздольлі.  
Гэй, лавеце ветра ў полі!"  
І таемная дзяўчына  
Сказ звязала гэткім чынам:  
„Тваё племя — песьні-кветкі,  
Люд па вёсках — твае дзеткі.  
Лес — твой бацька, поле — маці,  
Цэлы съвет — тваё багацьце.  
Замест жонкі, замест мілай  
Аж да самай да магілы  
Маеш гусьлі. Грай на ніве,  
Люду роднаму на дзіва!"

На мяжыцы пад калінай  
Сыпіць „Ярыла“, а галіна

а) Стары славянскі бог цяпла, ураджаю, вясельля. б) Анталяжыкі (рас. кружева).

8) Зязюля.

Нібы пальцам зачапіла  
Струны гусъляў з усёй сілы.  
Гусълі гучна затрасьліся:  
„Гэй, „Ярыла“-друг, прачніся!“  
Ён прачнуўся. Што за справа?  
Ці то сон, ці гэта ява? —  
Пад калінавым кусточкам  
Невялічкія сълядочки  
Ножак дзеўчынкі-малодкі

Засталіся ў панарожках.  
Рваў „Ярыла“ мяту-руту,  
На съядочкі клаў у жмуты,  
Каб адціскі пальцаў, пятак —  
Ножак беленъкіх пячатак  
Буйны вецер не разъвеяў,  
Каб пясочкам не засеяў,  
Каб іх людзі не стапталі,  
Каб дажджы не размывалі.

## В О С Е Н Ь.

(Адрыўкі з песні адзінаццатай)

Па шчаціне зжатай нівы  
Восень чэша сваю грыву  
І качаеца па лужах,  
Муціць рэчку, кругі кружыць.  
Пясок трусіць па рудаўках,  
Пеніць съліну па канайках <sup>a).</sup>  
Медзяная кудры клёнаў  
Пазурамі рве і стогне.  
Плюне лісьцем па каменьях,  
Раптам змоўкне ў задуменьні.

Па вільготным <sup>19)</sup> агародзе  
Восень смутна ходзіць-бродзіць,  
Пераскочыць праз парканы,  
Кіне вокам у туманы.  
Ў зарасьняк зірне з журбою,  
Кашляне па ём крывёю,  
А з нябесных дробных вонкаў  
Дожджык ніткамі валонкаў  
Сыпле, падае на стрэхі  
Нібы кідае гарэхі.

## К у п а л ь л е.

Гралі гусълейкі ў дуброве,  
Гаварылі чары-словы:  
— „Хто тут з красак харашэйша,  
Хто з дзеўчынак наймілейша,  
У каго у вочах росы,  
У каго, як мёды, косы,  
Хто ад гусъляў съпейных млела,  
Хай бялюсенькае цела  
Зграбна краскамі пакрые,  
Хай на грудкі — цьвет лілеj,  
Хай на ножкі кладзе ружы, <sup>б)</sup>  
Хай для ручак ружа служыць  
Белы плечыкі лябёдкі  
Хай цалуюць папароткі.  
Хай на шыйку — васілёчак,  
На галованьку — вяночак.  
У такім сваім убраньні  
Хай стаіць пад сонца звязаньнем  
Гэта дзееванька удала.  
Будзе імя ёй Купала“.

\* \* \*

I зрабіла так дзяўчына,  
I стаяла такім чынам  
На вялікім папялішчы,  
Дзе пагасла ўжо вагнішча.  
Сонца краску цалавала,  
Бела цела абвівала  
Залаценькаю тканінай.  
У калёры пераліўным  
Голас дзеўчынкі-красуні  
Ў тахт гусълярскім гучным струнам  
Зажаўроніу хмельным словам:  
— „Гэй, выходзьце ўсе з заховаў,  
Хто ў купальскім карагодзе  
Тутка шчасьцейка знаходзіў!“  
Вось у сонечным пажары  
Павыходзілі к ёй пары.  
З агняцьветнага вяночка  
Рвала парачкам лісточкі.

a) Русіц. — раўкох, рыштоках. b) Пол. — рохы.

І казала, гаварыла,  
Як вучыў гусьляр „Ярыла“:  
— „Шлюбавала вас Купала,  
Цёмна ночка атуляла.  
Вам пасъцелькай — шоўк травіцы,  
Амывала вас расіца.  
Кроў у жылах пламянала,  
Нібы яблычак той съпелы,  
Кветку шчасьця вы зрывалі  
На купальскім ночным балі.  
Хай вам шчасьце назаўсёды  
Свае кружыць карагоды!

\* \* \*

Між палямі, між лясамі  
Рэчка ўеца паясамі,  
Багатырскай сівай броўкай,  
Гучна-срываю падкоўкай  
Ўеца, гнеца ўліва-ўправа.  
То зірне ў гушчар кудравы,  
То абцягне ўзгорак стромкі  
Шлюбным кругленькім пярсыцёнкам;  
А то роўным, простым шляхам,  
Пазасланым белай бляхай,  
Рэчка мерыць шыр пашніцы;  
Сонцу, месяцу, зарніцам  
Рэчка служыць люстрам ясным,  
Калі съвецяць, калі гаснуць.

З ранейшых рассказаў.

### Пяюць начлежнікі.

... Пяюць начлежнікі... Слоў не разъбярэш, — надта закацістая песня, але зірнеш, адкуль плыве яна, і ўбачыш чырвоны слуп <sup>6)</sup> з чорнай каронай пад лесам — гэта вогнішча начлежнікаў...

... Пяюць начлежнікі... Зычная, маркотная песня лунае пад неба, аж да зорак... Гэта стон загнанага жыцьця, жальба крывавай працы, споведź доўгай нядолі, кананыне веры пад ударамі цяжкай крыўды...

... Пяюць начлежнікі... Якая моцная <sup>2)</sup> падмога ідзе да цябе, шчырая съвятая песня!.. І нудным і вясёлым часам ты паглядаеш у нашы души! Ты лечыш наша беспатольнае гора, ты абліягчаеш нашу працу, ты абціраеш кроў і пот, даеш надзею і моц і, малюючы шэрае жыцьцё, цешыш надзеяй на лепшае.

Чуе цябе душа наша і радуеца і лунае разам з табой да съветлага неба... ... Пяюць начлежнікі... Шчырыя напевы іх поўны задумы, як цёмнае неба, каторае навісла над імі; як белыя туманы над рэчкай, атуляюць яны душу тваю, і на клік гэтай песні зъвініць струны твайго сэрца, а ў вачох сълёзы блішчаць...

... Пяюць начлежнікі...

## Ашчасълі віла.

Вёска Жаброўшчына ляжыць у адным з самых глухіх куткоў Беларусі. Гэта гнядзо ўсіх жабракоў нашай ваколіцы, тут вядзеца іхняя адукацыя і фабрыкуюцца жабракі для ўсяго съвету, здаецца. Здаўна жывуць яны тутака сваім асобным жыццём і больш нічым не займаюцца. — Што-ж, і гэта праца! — як яны самы кажуць. Хаткі ў Жаброўшчыне страшэнныя, падгніўшыя, крывыя з сукаватымі падпоркамі і выглядаюць быццам жабрачкі старыя, абвешаныя парвымі торбамі. Здаецца — „дай! дай!“ стогнушь яны ўсякаму рэдкаму праежджаму.

— „Дай! дай!“ плача там вецер паміж сухастоек <sup>а)</sup> на пагорку. Само неба маєть там колер мутнага бяльмістага вока съляпога жабрака.

Людзі там маюць другі фасон, чым усёды; розныя храмыя <sup>б)</sup>,  
розныя крывыя, розныя съляпяя, розныя нямые; агульна кажучы —  
калекі на ўсялякія лады, сълекцыя <sup>в)</sup> розных калек, якія толькі могуць  
быць на съвеце.

Кажуць, што большая частка іх нават родзіцца гэткімі. Кажуць, хто мае ў іх большае калецтва, той і фанабэрыца гэтым і болей шчаслью бывае.

— Калецтва — наша саха і барана! — кажуць самі жабракі.

Дзяець сваіх яны ў хаце, перад выхадам у съвет, навучаюць, як жабраваць, якім голасам, якімі способамі, як жаліцца кемна <sup>2)</sup>), як выставіць другім сваё калецтва.

Некаторыя з іх робяць гэта з вялікім штукарствам. Часам знаходзяць у Жаброўшчыне закапаны ў зямлі гладыш з грашым, — чартоўскім спосабам запрацаваны яны і чорту лысаму астаюцца яны.

Дайшло да того, што некаторыя страшна храмыя выпрасталі ногі, некаторыя нямія гаварыць пачалі, проста з панталыку зьблісія, але скора кончылася гульня, і жыцьцё ізноў пайшло сваім першым чарадом.

Жаброўцы йзноў распусыціся, расьцеяліся па вёсках божых,  
хто скокам, хто бокам; хто каго на каламажцы <sup>4)</sup>, як бязногага, павёз,  
хто са съляпым пацягнуўся; і беларускія жаласьлівія кабеты енкі <sup>5)</sup>  
і стогны пачулі:

— Дайце роднен'кія! дайце, даражэн'кія! дайце калеку галод-  
наму, халоднаму! дайце! дайце! — і дae народ беларускі.

Кабецина перажагнаецца і апошнія яйцо, каторае трымала, 1) каб мыла ў краме купіць за яго магла, аддаець; даець ратай мазалісты коўш жыта, потам крывавым запрацаваны, бо: сабе ўсё роўна мала... Гэтак Езус казаў рабіць, — думае ён, абціраючы съяззу... Народ мой гаротны! ужо залішне даеш ты... Нават мозг касьцей тваіх дарэмна аддаў ты другім... Нават душу сваю аддаў ты, ня то што хлеб, ня то што жыцьцё сваё! Астаў што-кольвеク і для сябе, бедны мой, беспатольны мой!

а) Сухое дзерава. б) Рус. — кульгавыя. в) Зборка. г) Удала. д) Маленькая брычка.

Пусьціліся дурнаватая Магдуся са съляпым Сідаронкам, дзед з бабай разам, і якая шчасльвая пара гэта была! Як-бы хто мёдам мазаў па іхніх душах. На іхніх пляchoх торбы чуць ня трэскalіся, гэтак перапоўнены яны былі, анучкі з вузламі розных медзякоў, як вярыгі <sup>4)</sup>, абціснулі іх грудзі пад кашулямі. Яны толькі абгаварывалі ды высымявалі суседзяў сваіх: той кленчыць, быццам у трубу дзымухаець, а гэны быццам пацеры гаворыць, тая ажно лаеца, калі ёй не дадуць, а гэны зусім сароміцца прасіць, асалапень той! Гэтак караталі яны свабодныя хвілі свае. Найболей съмяляліся яны з аднарукага дзяцюка Тодара. Малец <sup>5)</sup> мае гэткі багаты талент пры сабе і пайшоў у пастухі! Ці ня мог ён гэтак сама, як бацькі яго, торбу надзеець ды пайсьці ў съвет жабраваца?

— Золата назьбіраў-бы, вось дурань, у людзі выйсьці ня хоча дзіваваліся шчыра . . . . .

Кажуць, прывычка — другая натура, а я скажу, што прывычка ня толькі першая натура ў чалавека, але ўся фастацыя <sup>6)</sup> яго жыцьця, бо душа яго, быццам смоўж, прылепліваецца да ўсялякіх рэчаў...

Мы з халоднай крываў пазіраем на страшэнныя кавалкі жыцьця свайго толькі дзеля таго, што да іх прывыклі . . . . .

Магдуся з Сідаронкам пачалі радзіць заздрасць у сваіх суседзяў, бо яны зрабіліся самымі найшчасльвейшымі ў Жаброўшчыне. Ніхто ня мог гэтак жаласна енчыць <sup>7)</sup> і пляць Лазара, як Сідаронак; ніхто ня мог гэтак мантожыць <sup>8)</sup> пад вокнамі ды прычытываць, як Магдуся: — самы найгоршы павінен быў даць ім што-колечы... Але не ўсягды, як на дзяды, бо шчасьце ня палец, у рукі ня возьмеш, вось і вырвалася яно ад іх на час.

Справа была вось якая: радзіла Магдуся дачку, і, здаецца, гэта яшчэ лепей, чым добра,—будзе памочніца пад старасць. Але, як глянула Магдуся першы раз на дачку сваю, дык аbamлела на месцы; зірнула другі раз, абмацала яе, абнюхала з усіх бакоў, зalamала рукі свае, ды горка заплакала, загаласіла: — А, Езус! А, божухна-родненьki! Няшчасную, няшчасную дачку радзіла я на съвет!.. Што мне рабіць з ею?.. Ой, ня вытрываю!...

Якое вялікае гора для маці: ручкі цэлыя, ножкі цэлыя!.. Пачала яна прачытаваць, перахіляючыся на сяньніку, над дачушкай сваёй, каторая плюскалася ў начоўцы, дзе бабка Марыся купала яе.

— Ніякага калецства! — стагнала Магдуся. — Хай бы яна хоць у бацьку пайшла ды съляпой радзілася, а то з чаго яна будзе хлеб есьці? А, Езус! божухна родненьki...

Пачалі яе суседзі ўцішаць: — Магда, годзі будзе табе калаты-рыць. Ну, перастань, у бога шмат чаго ёсьць, трэба спадзявацца на яго міласць, яшчэ невядома—можа яна глухая, ці нямая; гэта дрэнь, што вочы, як тыя гузікі, тырчаць, а ручкі і ножкі здаровенькі! Эты, будзе яна хлеб зарабляць мо' ляпей ад нас яшчэ, ды бацьком пад старасць паможа, годзі безгалоўе і дурнату нейкую плясьці! — Але Магдуля ня ўнімалася.

<sup>4)</sup> Жалезныя абручы, якія надзвалі на сябе хрысьціяне, каб апяжыць свае цела.  
<sup>5)</sup> Хлопец. <sup>6)</sup> Постаць, істота. <sup>7)</sup> Запрашваць.

— Што-ж, матчына-сэрца не з зялеза! — адказвала яна, вышіраючи кашуляй сълёзы. — Нашаму брату-жабраку, калі ня маеш на паказ калецтва нейкага, ніхто нават халоднай вады ня дасьць!

— О-ей! — началі зноў суседкі, — ёсьць чаго шкадаваць! дык яна і без жабрацтва карміцца будзе.

— Не! не! не! — ажно зачырванеўшыся замахала рукамі Магдуся, — не хачу ды не хачу! Хай жабруецы, як бацькі і дзяды яе! Так якая-сякая праца не заўсёды-то людзям і патрэбна, а жабраваць заўсёды жабруюць!

Змоўклі кабеты, бо ў душы яны ведалі, што яна праўдзіва кажа. Пагутарылі суседкі яшчэ крыху і разыйшліся па хатах. Гэта было пад вечар. Сідаронак, хоць і быў съляпы, але ў хаце сваей добра ведаў усялякі кут і куточак; цяперака ён падаў павячэраць жонцы сваей і сам, пад'ёўши, выйшаў на двор пагутарыць з суседзямі.

— Ат—думаў ён,—дачушка мяне некалі будзе вадзіць па людзёх і лагодненька! — А аб тым, што яна будзе паслья яго съмерці рабіць, ён і не падумаў. У хаце асталася Магдуля з дачкой сваей. Съпярша стагнала яна, ляжучы на сянніку сваім, паслья паставіла вячэру па зэдаль і давай уздыхаць: „Няшчасная! Няшчасная”!

Праз маленъкую, брудную шыбінку часам відаць было, як па небе плылі хмары, шэрый і разарваныя, быццам скуматы парванай торбы жабрацкай. Але скора неба крыху праясьнілася, бо хмары пераплывлі, і—залаты бліскучы месяц вынырнуў і глянуў у ваконца, абсыпаючы ўсё ў хаце дыямэнтным пылам... Цішыню перарывалі тонкія, глыбокія ўздохі Магдусі. Вось, быццам няпрытомная, устала яна з ложка, выняла з ануч дачку сваю і давай зноў азіраць яе. Месяц асьвячаў голое дзіцятка на руках сваей маци.

— Якія вялікія вочы! — шантала Магдуля, пужліва пазіраючы ёй у вочы, каторыя ў праменінях месяца блішчэлі, быццам пара маладенькіх пралесачак...

— Як глядзіцы! як глядзіцы! — шукаючы нечага, бурчэла Магдуля. Вось, палажыла яна дачку на ложак і сама пайшла шарыць і шукаць па съценах. Нейкай страшнай марай выглядала яна і цень яе пад зъязнинем месяца.

Чуць знайшла!—прагаварыла яна, змарыўшыся, трymаючы нешта бліскуче паміж сваіх пальцаў. Зноў узяла дачку сваю на руці і падняслася к съвету да самага ваконца.

Яшчэ болей заблішчэлі вялікія вочы маленъкай Магдусінай дачушки, здаецца, ціха яны ўглядаліся на красу першага вечара, зъдзілена расшыраючыся...

Але, вось Магдуля начала нешта ёй спрытна ў тварык са-ваць... Дзіцянё начало плакаць нейкім працяжным слабым голасам душанага маладога зайчыка. Магдуля засапалася, паняслася яе скора на ложак, кажучы:

— Ашчасльвіла цябе, дачушка мая, даражэнъкая мая! Ашчасльвіла!

Яна асьляпіла ей вочы і голкай...

## Малітва малога Габрусіка.

— А ведаеш што, сынку? — сказаў Ігнат свайму маленъкаму Габрусіку, — рыхтуйся: абурай новая лапці, бо паедзем на імшу! Няхай сягоныня Настуля ганяе ў поле, — патрапіць ужо; а мы з табой, каток, у царкву паедзем.

Гэта было ў нядзелю раніцай. Бацькі Габрусіка жылі далёка ад мястэчка, ладны кавалак ад вёскі, на адзіноце, над рэчкаю, ля цёмнага лесу. Ігнат служыў палясоўшчыкам у блізкага пана і цалюсенькія дні швэндаўся па лесе са стрэльбай на плячох. Маці хадзіла ў двор на падзённую работу; сястрыца Настуля аставалася Нянчыць маленъкага Міхаську, а Габрусік з торбачкай на плячох пасвіў на балоце ды па асоцы бурую кароўку, цялушки, парасё і пяток гусей.

Надта ўсыцешыўся Габрусік: ніколі ён яшчэ ня быў нідзе. Пад'ёшы аладкаў, насёрбаўшыся заціркі, надзеў ён новую кашулю, бацькаўскую суконную камізэльку, новая лапці з белымі анучамі і паехаў з бацькам на худой кабылцы ў мястэчка.

Новым і дзіўным здалося яму на дарозе ўсё: і вялікая вёска, дзе дзяцюкі ігралі на гармоніку, дурэючи з дзяўчатамі, і шырокія вуліцы мястэчка з вялікімі хатамі, і народ, каторы кішэў на рынку. Але ён маўчаў, вытрашчыўши вочы, быццам дзікі зъяярок.

— Пастой! — кака яму бацька, тпрукаючы кабылу, — пайду куплю абаранкаў!.. I, выняўшы з-за пазухі капшук з махоркай, дастаў адтуль некалькі медзякоў і купіў у жыдоўкі абаранкаў для Габрусіка: але той і на думаў іх есьці...

Вось і царква... Яны ўжо стаяць у сярэдзіне, і дзіўна блішчаць Габрусёвы вочы. Бачыць ён: поп у рызе, шытай золатам, стаіць на амбоне і пяе... Шмат агоньчыкаў съвеціць, як зоркі ў небе, а людзі бяз шапак стаяць і шэпчуцца, быццам вецер у бары... Зъвіняць званы над вялікай брамай, як-бы грымоты ў час страшэннай навальніцы на лузе.

Маўчыць Габрусік, — маліцца ня можа ён: ніхто яго ня вучыў; але ў яго маладым сэрцы ўжо даўно бог жыве... Даўно душа Габрусіка моліцца яму бяз слоў...

Помніць ён, як канаў стары дзядуля, Антон, з шырока расплоснутымі вачыма; угледзеўся ён, як хавалі на могілках старога, і пазнаў, што ёсьць бог на съвеце.

Помніць ён, як радзіўся на съвет яго маленъкі брацейка, Міхаська, і быццам зірнуў на бога...

Бывала, раніцай, калі яшчэ ўсход чырвоным морам калыхаўся над сонным лесам, птушкі плялі над рэчкай, а вецер шаптаўся ў кустох і калыхаў залатыя хвалі на панскім жыце, — тады нешта яго быццам рукамі хапала, і ён пускаўся бегчы, падбрывакаваючы, або клаў у губу пальцы і так моцна<sup>2)</sup> съвістаў, ажна сам паслья пужаўся зычных водклікаў шырокай і прасторнай ваколіцы.

О, ён, пазнаў, што бог над зямлёй пануе. Душой прачаў...

Моляцца людзі і старыя, і маладыя, і бедныя, і багатыя — усе з паднятымі да неба вачыма... Моліцца і бацька яго, а Габрусік глядзіць і на чуе, як абаранкі высыпаюцца ў яго з рук, глядзіць за ўсе бакі і маўчыць.

— Та-та, тата! — кажа ён раптам.

Бацька ня чуе.

— Та-а-та, ня вы-ы-трываю!...

Ігнат штоўхае яго ў бок, каб ён маўчаў, і моліцца ізноў.

Людзі апускаюцца на калені, хінуцца <sup>a)</sup> ўсе ў адзін бок, як кветкі да сонца...

— Та-а-тачка! съві-сну!

Ігнат ізноў штоўхае яго ў бок і злосна кажа: «ціха».

Гул ідзе ў царкве. Габрусік на ўсіх і на ўсё пазірае вялікімі сінімі вачыма, а белая, як лён, галоўка яго ня кратаетца, ня ківаецца, як ува ўсіх.

Ціш <sup>b)</sup> у царкве...

Украдкам, каб бацька ня ўбачыў, улажыў Габрусік па два пальцы кожнае рукі ў губу, і... зычны, закацісты съвіст раздаўся пад високім скляпеннем царквы...

Перапужаліся людзі, поп перастаў маліцца.

— Што гэта? Хто гэта?

Але Габрусік ужо даўно сарваў лапцэнкі з ног і баржджэй кінуўся наўцёкі дамоў...

А хрысьціяне і не дагадаліся, што гэта была першая шчырая малітва малога Габрусіка ў царкве.

## Пяць лыжак заціркі.

— Агата! Агата!

— Ну, чаго глотку <sup>c)</sup> дзярэш?

— Скора зацірка згатуеца?

— Маеш часу пачакаць трохі, не панясу прадаваць на кірмаш, пасьпееш насёбрацца!

Яшчэ ня ўсьпела яна адказаць свайму Антосю, каторы ляжаў на пяколку <sup>d)</sup> й стагнаў—ні то ад болю, ні то ад голаду, — як з усіх бакоў апанавалі яе дзеткі, няма ведама—хлопчыкі ці дзяўчынкі, бо яны былі адзеты ўсе ў доўгія да пят кашулькі... Запішчэлі яны ўсе ў адзін голос:

— Матка зацільку гатуе!

— Матка зацільку гатуе!

І давай скакаць кругом маці і шыгнаць за хвартух і спадніцу, як галодныя вайчаняты.

— Матка, мне дасі!

— Матка, мне дасі!

І блішчэлі іх галодныя вочы ад радасці...

— Ц-i-i-ха, каб вы падохлі! — крыкнула Агата. — Згатаваць не даюць, хоць ты тут на кавалкі рассыпáйся! — і адагнала іх вілачнікам ад прыпека...

Гэта было вясной, якраз у тую пару, калі самая страшэнная галыцьба пануе ў бедных вёсках, калі няма чым і муху накарміць. Леташні запас выйшаў, хоць зубамі ляскай, шчаўя яшчэ нямашака... Ня дай бог, якое цяпер жыцьцё ў гэтага гаспадара, як у хворага

<sup>a)</sup> Нахіляюцца. <sup>b)</sup> Лепей—ціша, цішыня. <sup>c)</sup> Горла. <sup>d)</sup> Прывеку ад малое печкі.

Антося, каторы сам рабіць ня можа, а толькі жонка адна працуе на яго і дзяцей.

Але ўчора бог ёй шчасьце даў: яна неяк выенчыла ў блізкай пані з фунт муکі на зацірку.

Вось і гатуець яна для сваёй сямейкі гэтае панскае сънеданьне. У цёмнай, малой хатцы пануе съвята нейкае... Пазіраў Антось на прыпекак і ціха бурчэў, бо ён ведаў, што цяпер то Агата валадарніца... Пазіралі дзеткі з-пад цёмнага тапчана на вясёлы агоньчык у печы і шушукаліся. Агата ўсё падлівала вады і мяшала зацірку вялікай лыжкай, мяшала, мяшала і паставіла на стол.

— Гатова! — крыкнуў Антось, быццам п'яны, і давай карабкацца з пяколка.

— Гатова! Гатова! — запішчэлі дзеткі і пусьціліся, як зайчыкі, да стала, дзе ўжо стаяла вялікая паліўная міска, у каторую Агата пераліла зацірку з гаршчка. Толькі густы пахучы пар круціўся над міскай і умацавываў<sup>2)</sup> галодны апэтыт<sup>a)</sup> шчасльвай у гэты момант сям'i.

\* \* \*

Шчасьце ня мае сваёй асбнай меркі для ўсіх людзей на съвеце, але кожны чалавек мае сваю асобную мерку да шчасьця і свой асобны пагляд на самае шчасьце.

\* \* \*

І шчасльвая сямейка хваталася за лыжкі.

Сёrb! Сёrb! і — „ай! ай! ай!“ — запішчэлі дзеткі.

Антось маўчаў, толькі, вылупіўши вочы, быццам канашь сабраўся.

— А каб вы падохлі, я-ж вам казала не хапайце, бо гарачая! — лаяла іх Агата.

Пазіралі, пазіралі яны на гарачую зацірку і ня вытрывалі — ізноў давай сёрбаць... Толькі сълёзы каціліся ў іх ад шчырага сёрбаніня. Ня зъелі яны яшчэ і трэціяй часткі, як накруцілася суседка Сыцёпчыха.

— Дзень добры!

— Дзень добры!

— Хлеб ды соль!

— Дзе тут хлеб — зацірку сёрбаем, просім на сънеданьне! — кажа Агата.

— Ого! на зацірку і я ахвотніца, — адказала Сыцёпчыха, пазіраючы маркотнымі галоднымі вачымі. Узяла лыжку і спрытна падсела да міскі... Спахмурнеў Антось і толькі ніжэй апусьціў галаву да міскі са злосці.

— Во', і нам самым мала! — падумаў ён.

Зъела адну лыжку і давай сёрбаць другую.

— Ой, каб цябе паралюш! — чуць ня злай Антось, але стрымаўся, толькі давай старацца! Дзеткі гэтак сама пачулі небяспеку і, скоса пазіраючы на Сыцёпчыху, спрытна запрацавалі лыжкамі...

— Тры! — чуць ня крыкнуў Антось, як Сыцёпчыха сёрбала ўжо трэцюю лыжку.

— Ратуйце! ратуйце! — здаецца, плакаў-бы ён, як яна ўзялася за чацвертую лыжку. А як зъела пятую, то ўжо міска была пустая...

a) Жаданьне есьці.

— Ой, разбойніца! — крыкнуў Антось на сваю Агату, як ужо Съцёпчыха падзякавала і пашла.—Каб ты прапала з ёй разам!

— Ці я вінавата, што яна гэтакая съвіньня?... — чуць ня плакала Агата.

І папсулася съвіта ў беднай сямейцы, спахмурнелі твары. Ко-  
жын думаў: — Ого! каб гэта ляпей я зьеў гэтых пяць лыжак заціркі!

\* \* \*

Няшчасьце ня мае сваей асобнай меркі для ўсіх людзей на съвеце,  
але кожны чалавек мае сваю асобную мерку да няшчасьця і свой  
асобны пагляд на самае няшчасьце.

## Сон Ану прэя.

Лёгка зрабілася на сэрцы старому рыбаку Ану прэю, бо ён ухіт-  
рыўся цішком ад жонкі перагнаць на гарэлку колькі залатовак, ды  
пераліць у глотку <sup>а)</sup> гэтак шпарка, ажно галава хадыром пайшла.  
Дзеля гэтага ён съмялей, як заўсёды, адправіўся нанач на балота па-  
ставіць венцыры <sup>б)</sup> „на шчасьце“. Праўда, зыбаўся ён у чаўне ад  
выпіўкі, як тонкая бярэзіна ад ветру, але нічагусенькі: ўладзіў ён  
усё, як мае быць, і вылез на бераг. На высокім пагорку, калі пня  
перавярнуў ён свой човен, разлажыў вялікæ вогнішча з старых кар-  
чоў, накрыўся кожухом і лёг.

На чуў ён, як у блізкай пасецы завылі ваўчата, як зашаптаў жу-  
дасны бор над сумнай, адзінокай пусткай, ня бачыў, як кругом яго,  
быццам запаленая серчыкі поўзалі купальскія чарвячки; ён храпеў на  
усе застаўкі <sup>в)</sup>). Сон падобен да съмерці, але Ану прэю толькі сънілася,  
што ён памёр. Адпяялі яго. Жонка галасіла, як мае быць; хаўтуры  
ўладзіла па людзку: не паскупіла ні выпіўкі, ні закускі.

Пахавалі яго, быццам пана якога, ў глыбокую яму, засыпалі пяс-  
ком і — квіта, пане Мікіта!..

Не пасьпелі яшчэ людзі і з могілак зыйсьці, як прыляцелі кры-  
латыя белыя анёлы, падхапілі яго, як лёгкую саломінку, і панясылі на  
суд да самога бoga. Бачыць ён — бог сядзіць на высокім пасадзе,  
пры ім стаяць усе съвітыя, а кругом яго на цыпачках ходзяць пісары  
і падпіскі, якраз, як у воласьці.

— Вось ён — сказаў анёлы і падвялі Ану прэя бліжэй да бoga.  
Ажно лапаткі ў Ану прэя задрыжэлі, як калісъ то перад земскім. Жар-  
тавчакі!...

— Прачытайце мне, што ён зэ чалавек? — сказаў бог. Ходы-  
рам пайшла ўсё каманда пісарчукоў рыцца па шафах і сталох; рылі,  
рылі і знайшлі.

— Ёсьцы! — і адзін спрытны грамзака <sup>2)</sup> падаў паважнаму, сур-  
ёзnamу сэкрэтару тонкі шыток. Спужаўся Ану прэй, думаў ён, што  
вось, на безгaloўе, падаткі ў яго будуть спаганіць, бо якраз гэткія  
паперыны, бывала, вураднік валок з сабой, як за падаткамі прыяж-  
джаў, але баржджэй усхапіўся, што гэта ён ужо нябожчык, і супакоіўся.

<sup>a)</sup> Гарляк. <sup>б)</sup> Прылада для лову рыбы. <sup>в)</sup> Значыць — вельмі сільна. <sup>2)</sup> Той,

што грамзае, піша.

— Чытай! — загадаў бог. І пікар чытаць з самага пачатку, як калісъ то Анупрэй быў яшчэ пастушком у благога гаспадара, як гаспадар яму косьці цёр...

Слухаў, слухаў Анупрэй і дзіву даўся: — Спанатрыў<sup>a)</sup> такі ўсё! Хацеў ён сказаць, але ў час стрымайся. Ціхा было ў небе, усе прыслухалі, як пікар чытаў:

...І быў Анупрэй заўсёды спакойны, паслухмяны, ня краў, не сварыўся. Усе яго крыйдзілі, а ён маўчаў. Чужы хлапец краў яблыкі з панскага саду — лупцавалі Анупрэя... Самая цяжкая работы загадывалі рабіць Анупрэю... Анупрэю на палудзень хлеба не давалі, Анупрэй вячэр у прапусьціў, Анупрэй маўчаў, калі яму балела.

Не пажаліўся ён і тады, як хатка яго згарэла... Ніхто ня ведаў, калі яго сямейка душылася посным шчаўём бяз хлеба...

— У каго каня ўкралі? — у Анупрэя. У каго кароўка здохла? — у Анупрэя. У каго воўк авечак пабіў? — у Анупрэя. Каго ў воласць на работу выправілі? — Анупрэя. Дрэнна жылося яму, а ён нават баяўся самому богу пажаліца на гаротнае жыцьцё сваё, — баяўся, бо ўсе з яго съмяляліся, і ён думаў, што і ў бога ён горшы за ўсіх! — Ня плакаў ніколі: я горшы за ўсіх — думаў ён... Тапталі твар яго бруднымі ботамі, зьдзекаваліся над ім... Часам кроў з вачэй лілася, сэрца было ранена. Твар скрыўлены быў ад страшнай болі, а ён маўчаў, бо што-ж, — думаў ён сабе, — ці я маю вартасць якую, каб мянэ шанавалі?..

І да апошняй мінуты ён аб сваёй крыйдзе нікому слайца не сказаў і гэтак богу душу аддаў...

Змоўк пікар.

— ... Сынок мой! — прашаптаў бог, і шэпт той чуцен быў з аднаго канца съвету да другога канца; і добрыя очы божыя напоўніліся сълёзамі...

— Сынок!.. прагаварыў ён гэтак жаласна, што нават сам Анупрэй чуць не заплакаў з жалю... Усе съвятая пракалі, а пісары і пісарчукі — тыя ўжо даўно ў рукавы сморкаліся.

І лёгка зрабілася Анупрэю на душы, нават лягчэй, чым тады, калі ён раз дасыта абаранкаў наеўся...

— Першае месца паміж съвятых займеш, Анупрэй!.. сказаў бог.

— Скажы, Анупрэйка, чаго яшчэ хочаш — дамо!

Анупрэй толькі патыліцу чухаў. Неяк ён ўсё сваё жыцьцё маўчаў, ажно язык яго зрабіўся быццам пяціпудовая вага...

— Кажы, кажы! Ня бойся! — казаў бог.

— Дзякую, божухна, за ўсё! — асьмеліўся адказаць Анупрэй, але, ўжо гэтак, дык загадай Сорцы, каб яна кожную раніцу давала мне чарку гарэлкі і селядзец!..

Апушыціў галаву бог. Спахмурнелі съвятая...

— Ці ты здурнеў?...

— Ці ты ачмуцеў?...

Шапталі яму пісары і падпіскі. А чэрці ў пекле, падысподам, страшэнна рагаталі...

a) Зразумеў.

Прачнуўся Анупрэй з пераляку з туманам у мазгох ад учарашняй выпіўкі.

Вогнішча даўно пагасла.

Над высокай сасной закаркалі вароны, і недзе далёка ў вёсцы забрахалі сабакі. Анупрэй пацягнуўся раз, другі і, устаўши, съпіхнуў човен у ваду і паехаў вытрасаць венцияры.

З зборнічка „Абраэкі“.

## Плач пралескаў.

Плакалі пралескі, дзеці вясны...

— Гэта раса на кволых лепясткох! — пяяў жаўранак і кружыўся над імі...

Фарбаваныя небам, узгадаваныя сонейкам, яны на чорнай зямлі не хацелі перажыць нават ад маладзіка да ветаха <sup>a)</sup> вясеньняга месяца... плакалі ды плакалі... Месцамі на лагчынах лядок стаяў, месцамі траўкі зазелянеліся.

Новыя нарогі панёс на плятох араты ад каваля; дзяцюк ахвот на быкоў накарміў. Палала зарніца над бярэзянікам. У вёсцы з закуранных комінаў круціўся ўверх, быццам кудзеля, белы дым — гаспадыні сънеданье гатавалі. Вышла дзяўчына першы раз босая ў чыстае поле; убачыла, як пралескі сълёзы лълюць, ды сама заплакала.

Ой, мяне за нямілага замуж выдаюць!

Ой, пагубіла я леты маладыя свае!.. — Абхапіла рукамі бярозку маладую ды абамлела разам з ёй, а вакруг плакалі пралескі, дзеці вясны...

## БЯССОННАСЦЬ.

Маці ўжо вугальльё выгарнула з ямкі на чалеснік, раздзьмухала, запаліла лучыну і села за прасыніцу, а я яшчэ нават не заснуў. Цёмана была даўгая асеньняя нач. У млыне за возерам блішчэй агонь, і чуваць было, як у канцы вёскі шумела малатарня. Я накінуй кажух на плечы і вышаў з хаты. У блізкім фальварку загаўкалі сабакі, як пачулі мяне. Брыў я па вуліцы, чапляючыся часта за мокрыя кусты. Гэтак дабраўся я да маняжа, дзе жыта малацілі; спрытна і складна ішла праца ў таку, вясёлымі і здаровымі выглядалі твары.

У гэты самы час успомніліся мне першыя слова бoga: „у поце твару твойго будзеш ты есьці хлеб свой“.

Bo', калі толькі чалавек можа быць шчасліў на зямлі...

<sup>a)</sup> Першая і апошняя квадры месяца.

М а ц і.

Доўга брыў я па чужых людзях, далёка ад роднай вёскі сваей.  
Доўга на бачыў я знаёмых і блізкіх мне людзёў, на чуў родных, сум-  
ных песень...

Нациярпейшыся, заўсёды адзінокі ў цяжкай працы сваей, я ўздыхаць нават сароміўся, бо чужыя людзі асьмлялі мяне з ног да галавы. Ня то, што з парванай бравэркі <sup>а)</sup> маей жартавалі, але і з праўдзівай души маей...

Я цярпеў і маўчаў.

Я цярпэу і маучай.  
Як цяжарна гіра, схіліла крываавая крыўда мой крыж; мозг<sup>6</sup>  
у касцьцёлі маіх высаах. Нешта смактала кроў маю, і чуў я нейкі голас  
таемны ўпойначы:

— Маці старая кліча цябе, чакае пястуна свайго. Па начах ня съпіць, ды ўсё плача: чаму ты аб яе забыўся? Чаму ты яе пакінуў? Тваё поле не арана, благія суседзі каменънямі закінулі межы твае.

ат цыганоў ахвота не прабіраець пераначаваць у пустцы твае...

— Хадзі!.. маці старая заве́ць<sup>8)</sup> цябе дамоў у родны куто́к...  
Яна съязы́мі сваімі абмые твае крыавыя раны... Сівымі валасамі  
прыкрые́ць апухшыя ногі твае і прытуліць цябе...

Вырваўся месяц з-за блакітнай хмаркі, і яшчэ сумней зрабілася мне...

Павесій я торбу на плечы, тужэй аперазаўся, убіў новы цвек  
ой новы кій і павярнуўся тварам схудальным<sup>2)</sup> да роднага краю...  
...<sup>3)</sup> мae ногі мae аб вострыя каменьні калечыліся...

Але кожны кавалак дарогі ўліваў нейкую жудасную асалоду ў душу няшчасную маю, бо з кожным часам блізіўся я да сонейка майго, да маці маей, да ўбогай вёскі, дзе я радзіўся...

І пагоды і непагоды панавалі над небам...

Зайшло сонейка, ды ўзноў узыйшло. Іграў пастух у трубу, да-  
моў жывёлу гонячы і ў поле гонячы...

Вось, дзякаўцаць богу, знаёмы, шырокі гасцьнінец... Вось тая са-  
мая бярозка ля крушні <sup>2)</sup>, той самы ўзгорак, дзе жвір капалі, той са-  
мый хмызьняк ля выгана.

Людзі! едуць з поля — мяне не пазнаюць. Кажу — „Дзень добры!“ — майчыць.

Нейкім агнём напоунілася душа мая, нешта съпёгла я ў горле,  
і вочы туманам пакрыліся, убачыўши рабункі ў гаспадарцы маёй.  
Дзікі крый зарэзанага вырваўся з грудзей маіх, і ў няпрытомнасьці  
абхапіў я дрыжачымі рукамі стары, абросшы мохам крыж, который  
ужо нязлічаныя годы стаіць на ўзгорку сярод вёскі...

Яшчэ, як я малым хлопцам гусей пасьціў у ваднай зрабнай ка-  
шулі, быў ён ужо гэткі стары. Цяпер на старасьці лет толькі ён  
адзін прыймаець мяне, нібы дзіцянё сваё... Яшчэ бліжэй прытуліўся  
я да яго анямель...

Ой, вялікая ахвяра людзкага беспатольнага гора... Толькі ты плаціў каханьнем за крыўду і зьдзекі...

а) Куртакі. б) Пабелар, правільна — мазгі. в) Лепей — кілча. г) Лепей — схудзелым. д) Абутак, вобуй. е) Кучы жалеза, цэглай і г. д.

На шмат крыжох ужо мучылася сэрца маё акрываўленае... Шмат разоў душа мая поўнай смагай піла горкі напітак атручанай несправядлівасці...

Шмат могілак выкапаў я ў грудзях сваіх для навыпаўненых маладых жаданьняў і цяпер бяз нічога астаўся...

Доўга я плакаў пад старым крыжам у роднай убогай вёсцы, пакуль ужо і людзям надаела стаяць і дзівавацца, і сабакам брахаць надаела...

## Ці я вінават?

Думы, дзеці души маей, мне супакою не даюць.

Ці ўжо пад гэтай плянэтай дзяцюк радзіўся?..

Ці мо' я сам вінават у нядбаласці свай?..

Саху я ў руکі ня браў; сякера вышчарбілася, нават і лучыну рашчапаць ахвоты нямашака. Суседзі съмлюцца, што мазалёў як-бы ня было на руках маіх.

От, пазіраў-бы, як сонейка на балоце заходзіць і стагі залаціць... Як канюх<sup>a)</sup> плача над яварам... Цягайся-б начамі па хвойніку, апусьціўши галаву на грудзі, заламаўши рукі на плечы... Заўсёды ад маладзіка да ветаха гэтак рабіў-бы...

Ці я вінават, што неяк люблю пазіраць, як жудасны лес моўчкі калышацца пад звязынем зорак паўночных. Ці я вінават, што люблю на чоўне па шырокай плёсце плысьці... Над маей галавой дзікая качка кружыцца, і салодкі смутак напаўняе душу маю, нібы келіх чыстай крынічнай вадою... Ці я вінават?..

## Над сажалкай.

Толькі-што маладзік узыўшоў, і купаўся ён у сярэбраных хвалях, нібы шчупак... Быццам мармурныя белыя авечкі, выглядалі хмары ўвакруг... Смачна спала вёска апаслья цяжкай працы летняга дні. Косы навостраныя, клепаныя віселі пад стрэхамі, прырыхаваныя на заўтра... Толькі высокая вярбіна, над сажалкай пахіленая, адна адзінусенька ня спала...

Бліжэй падыйшла яна да сажалкі і цуды<sup>13)</sup> ўбачыла ў гладзі люстранный вады: купаўся там анел з распушчанымі шаўковымі вала-самі. Над галавой яго каронай быў залаты маладзік. На грудзях блішчэлі дыямэнтавыя<sup>14)</sup> пацеркі зорак. Плоткі маленъкія плылі ўвакруг, пазіраючы яму ў ясныя галубыя очы...

Не разумела дзяўчынка вясковая, што яна гэта воблік свой бачыць у вадзе, і зашантала малітву — тую самую, каторую калісь-то стары дзед вучыў яе...

а) Балотная птушка. б) З дарагіх каменінняў.

Гэтак стаяла яна зьдзіўленая, пакуль туман усё атуліў: і ваду, і высокі чарот, і белыя кветкі з блакітнымі кантурыкамі, <sup>a)</sup> і доўгія пля-  
цэнкі траў вадзяных...

## Далёкія аганькі.

Сярод густой цемры паўночнай, сярод бесканечна налёгшых ця-  
нёў, калі нельга ўбачыць, дзе вёска, дзе хмура, а дзе чистае поле,—  
блудзіць змардаваны небарақа і ўбачыў здалёку дрыжачыя аганькі...

Акрыляещца душа новай надзей, асьвячающца вочы яго новым  
съветам, забываець ён боль апухшых, пакалечаных ног, хатулёк на  
схіленых плячох робіцца лёгкім — ён ідзець толькі ў вадзін бок: да  
гэтых далёкіх, залатацудных аганёчкаў, каторыя, быццам зваліўшыся  
зоркі, нешта баюць яму, абраражываюць...

Ідзець ён — ніколі ня можа дабрацца да іх... Здаецца, вось-вось  
ужо блізка, хоць рукой падаць. Аглядаецца: ані троху бліжэй не да-  
браўся да іх... Твар яго потам халодным пакрываецца, млеюць руки  
і ногі, а ён далей ідзець—доўга ідзець...

Ня можа пераканацца, што ён ніколі не дабярэцца да іх... ідзець,  
— і весялей яму, соладка яму, хоць ногі ня служаць, але ідзе ўсю доў-  
гую, доўгую, цёмную ноч...

А калі ўжо анёлы пачынаюць пяяць песнью раніцы съветлай, а  
калі ўжо палаючая зорка пачынае гарэць за рэчкай над борам, за-  
мардаваны чалавек ужо ляжыць на халодным камені, развесіўшы  
рукі абамлеўшы ўніз...

Далёкія аганёчкі нават ня съняцца яму ўжо, бо сэрца навекі біцца  
перастала, і вочы навекі заплюснуліся...

## Араты.

Была цёплая вясна. Над съвежай ральлій кружыўся жаўранак  
і пяяў. Баразна за баразной лажылася пад сахой змардаванага <sup>b)</sup>  
аратая. Гарачы пот капаў з твару яго.

Тпрукнуў худой кабылцы і затуманіў люльку. Як затуманіў люльку,  
захацелася прылегчы. Лёг аратай на съвежую мяккую ральлю, быц-  
цам на падушку. Ня вытрымаў, ды заснуў.

Ой, ня сьпі, малойча, разгарачаны на голай зямлі. Маці-зы-  
мелька да сябе цягне бедных людзей. Сям'ю асіроціш.

Смачна спаў аратай, і страшэнныя сны сънліся яму — ўсе ня-  
божчыкі і цені падмагільныя...

Прачнуўся ён з цяжарам у галаве, з колькай у левым баку. Але  
дзеля таго-ж ён яшчэ фанабэрыйцца ды араў да вечара

<sup>a)</sup> Абрысамі. <sup>b)</sup> Полён.—змучанага.

Эй, малойча! зямліца цябе цягне да сябе... сям'ю асіроціш.  
На старых могілках зъявіўся новы курганок жоутага пяску.  
Лёг у магілу сырую без пары аратай малады, нібы дуб падсе-  
чаны...  
Кружыўся жаўранак над съвежай ральлёй пад блакітным небам...

## Шчасьце ня ў золаце.

Мыла дзяўчынка бялізу кужэльную ў крыніцы. Стаяла яна на  
кладцы, закасаўшы рукавы з вышыўкамі, распусціўшы валасы ру-  
сыя, пяючы песню дзяячовую.

Ехаў гасцінцам багаты паніч, ехаў ды застанавіўся — відаць,  
дзяўчынка спадабалася яму. І давай ён гэткую гутарку вясьці:

— „Я маю зямлі сем валок, стады мае багатыя, коні мае дарагія,  
парабкі мае адзін у адзін — як тыя дубы на ўзгорку. — Пайдзі за  
мяне замуж, дзяўчынка“.

— „Ой, не пайду замуж за цябе: ня трэба мне золата, серабра,  
ня трэба багатага малайца. Я кахала аднаго — кахаць буду. Цало-  
вала аднаго — цалаваць буду. Ён у цябе парабкам служыць, па мне  
заўсёды тужыць“...

Кланяўся пан нізка да зямлі — не памагло.

Кленчыўся, як той жабрак пад вакном — не памагло.

Ой, шчасьце ня ў золаце, паны!

## Я е д у ш а.

Яе шчырая душа ўвайшла ў сваю кемнасьць <sup>a)</sup>, нібы канайка ў  
рэчку... Новы ўзор выткала яна.

Маладыя пралескі расцвіталі ў разарваным сэрцы, каторае было  
абведзена вянком бярозавых лісткоў. Увакруг вянка блішчэлі на бла-  
кіту шоўка залатыя кроплі сълёс... Здавалася, што гэта адсвячы-  
ваецца ў сажалцы вячорняе неба, засенянае залатымі зоркамі... Зда-  
валася, што плыве гэты ўзор ды нешта дзіўнае баець аб вёсцы і полі  
абшырным...

— Або-о-о! — узьдзівіліся ўсе — вось залатыя руکі ў Агаты!

І нейкім няземным шчасьцем зъязлі вочы маладой дзяўчыны...

З зборніка „На зачарованих гонях“.

## На зачарованных гонях.

Калісьці на гэтых зачарованих гонях шуткавалі дзяўчаткі — калінкі  
лесавыя, прыгонніцы панскія; шуткавалі зазубленымі сярпамі-палу-  
месяцамі. Сярпы жорстка глымялі жытнія гоні, прагна глыталі ка-  
ласы, сноп за снопом, мэндлік за мэндлікам. <sup>b)</sup>

Хай гікае панскі прыганяты, хай ляскae раменны гадзюка-бізун,  
— красуні маладыя перакідваліся вясёлымі жартамі.

a) Здольнасьць тут азначае — калайну. b) Копы па 15 снапоў, чэцьверць капы.

Грэх не жартаваць, калі жар-сонейка грае, калі птушкі-званочки двукрылыя зывінцы, калі вакол хмялеюць шкляныя далечы і мітусыца палосы зялёна-кудзерных гайкоў.

Грэх не жартаваць, калі ў далі-дальняй шэрыя купінкі хатак вясковых у самыя воблакі лезуць, калі з гладышоў-комінаў коціцца дымок ружова-сівусенькі і верціцца рухліва-бурштынавымі клубочкамі-яблыкамі...

А познымі змрокамі йдуць маладыя жнейкі да хаты, ідуць грамадкай цеснай, босыя. Чырванеюць кветкі-вышыўкі на белі востракантовых хварушкоў. Бялеюць хусткі на ільняна-русых полымях власоў.

Ці не лябёдкі гэта перакінуліся раптам у залачона-валосых дзяўчатаў?

Ці не чарадзейніцтва рэй вядзе на вытаптанай съязжынцы-каруне?

На съпінах камень-боль вісіць. На тысячы міль цягнуўся летні дзень. Ад цямна да цямна працавалі — пан скардзіцца не павінен.

Пелі яны хорам, усе разам. Шчыры смутак, як мёд ліповы, кацдзіліў<sup>а)</sup> змроначасць. Волі жадалася:

„Дайце вы мне вольку —  
Я ў зязульках апынуся;  
Дайце вы мне крылкі —  
Я да пташак прылучуся”..

„Вольку!“ — адгалосівала мутна-цёмная шыр сваімі чатырма ста-ранамі.

„Вольку!“ — вышываў нехта люба-вабнае слова на небе чырвонімі пчолкамі.

\* \* \*

Гарачы кісель лълецца з высотай уніз. Сонечна-варны дзень. Зачарованыя гоні во' во' растопяцца ад гарачыні, як сала на патэльні. Пад трима хвоямі гудзіць цёмнае воблака кусьлівых аваднёў. Зярніткамі-лятункамі носяцца яны ў паветры на адным месцы.

— Ой, ратуйце, людзюхны добрыя... ра-туй-це... — жаласьліважудасна вохкала глеба.

Ра-туй-це!

Стогн дзікі, працяглы, як асеньняя нач, вырываўся з-пад тройцы хваёвай, з-пад трох дрэў нямых. Пад дрэвамі быў курганок-мурашнік. Вялікім ахапкам сіўца здаваўся ён хвойкам. У ім і па ім ёрзалаіся рудыя, зухаватыя мурашкі. З мурашніка тырчэла гола-меднае цела мужыка. За рукі ён быў моцна прывязаны вяроўкамі да яловага пня, так моцна, ажно рукі трэскаліся і выварачваліся з суставаў. Па жывым карчы чалавечага цела капашыліся сотні мурашак...

Хадыром хадзілі сукі-рэбры, „чорныя“ мужыцкія косьці пад скурай бруднай; не хадзілі, а скакалі. Валасы ў мужыка былі скалмачаныя, потныя ды абсыпаны чорнай мукою-пяском. І твар скрыўлены быў, аблеплены зямлём: не даваўся мужык, не хацеў лезьці голы ў мурашнік...

— Ратуйце-е-е...

а) Атуляй дымам, быццам ад кадзіла.

Разъязвіўся моцна<sup>2)</sup> мужык. Чорнай трубою глядзіць скрыўлены рот. На языку таксама пясок. На носе — таксама. Упарты,<sup>17)</sup> відаць, быў мужык, не даваўся. Яго галавой, як сахою, аралі людзі па зачарованых гонях. Вунь і сълед ёсьць на прухкай зямлі. Якраз бараніца.

Яго цягнулі за ногі галавой уніз.

— Іначай нельга было, — казалі панскія найміты, — брыкаўся, шэльма!

— Рат...

Тут хрыплы голас абарваўся. Нібы бочка трэнула і... амай. Толькі вочы вылезылі на лоб, мужыцкая вочы — шчырыя, жаласьліві страшныя й нямыя. Сылёзы — кап-кап з іх, і мокрыя съцежачкі расціраліся па зямлістым твару мужыка.

— Хліп-хліп! Хліп-хліп! — ціхі плач рваўся з валасатых грудзеў.

Да самага вечару прыдзеца галышком пасядзець у мурашнік. Праступак быў вялікі — прыгоньнік украў булку хлеба з панскае пякарні. Надта ўжо дзеци ёсьці хацелі — жаласьць прабіла.

\* \* \*

Чорнай дзяргай вісіць асеньняя нач над зямлёй. Ні зоркі аднай зьверху, ні іскрачкі нідзе. Вые вецер асеньні, вые, як галодная зьвярына. Рыскае вільготны<sup>19)</sup> гад пад буйным дажджою і кідае з пазухі гнілой жмуты страхоцьцяў ва ўсе бакі. Стогне пустое поле. А дождж плюхае аб жорсткае іржанынё, якое тырчиць на зачарованых гонях, як няголеная барада старога дзеда. Войкаюць трывойкі, ківаюцца ўва ўсе бакі і крэкчуць.

Жуць і няпрытул спацыруюць на цёмных абшарынах. Золкасці коціца атрутным макам над зямлёй. Доўгая-доўгая асеньняя нач Канца ёй няма.

Упрыся вухам у цемру і пільна прыслушайся: шэпт, чалавечы шэпт пад трымна хвоямі хаваецца. Трываожнае, жутка-злоснае „шушу-шуш“ гойдаеца адтуль...

Кінь моцна<sup>2)</sup> вокаў у цемру і рупна пазірайся: цені, трывалічыя цені шавеляцца пад трымна хвоямі. Хто іх клікаў сюды а поўнай глухой? — Лёс, нядоля мужычая!


Дзікі, прадсъмертны крык нырнуў з-пад хвоек; такі крык, ажнс ўся зямля закародзілася. Рэзалі чалавека, мучылі яго ў глушки.

Цішыня...

Рыдлёўка глуха соўвалася ў зямлю, шорхалася, дзынкала аб каменьне. Доўга шапталіся трывалічыя цені, а потым утанулі, расплыліся ў чорнай вільготнай воўнене асеньняй начы.

Назаўтра трывога пайшла гуляць па ўсёй ваколіцы:

— Пан прапаў... пан прапаў...



## Канстанцыя Буйла.

Прымыкаючы блізка да сялянскіх пісьменьнікаў, К. Буйла стаіць ужо зусім на пераходзе да пісьменьнікаў інтэлігэнцкіх. Асабістая разважанье ў яе стаяць на першым пляне. І тут Буйла вельмі орыгінальная. На першым месцы ў яе эротыка, песні каханьня. У гэтym кірунку Буйла чуць не адзіная прадстаўніца ў нашаніўскай пары. Інтэлігэнцкасць Буйлы відна і ў выбары тэмай: чары, чусалкі, курганы, легенды, хараство. Гут агульна-чалавечыя мотывы. Інтэлігэнцкім зъяўлецца і патрыятызм Зуйлы. Яе Беларусь — у большасці ёсьць Беларусь былой славы і сучаснага чароўнага хараства. Як пісьменьніца сялянская, Буйла выступае ў некалькіх вершах: „Дзень сканаў“... інш. Потым сялянская ідэялёгія выступае ў сцэнічным абразку: „Папараць-кветка“ ды ў п'есцы „Сягоньняшнія й даунейшыя“, хоць тут яна ў сваіх сымпатыях аднальковая, як па інтэлігэнцыі (перадавое), гэтак і да сялянства.

Усё-ж, з увагі на агульны тон яе поэзіі, носячай усе ад'знакі нашаніўскай пары з найбольшим упливам Янкі Купалы, і яе трэба паставіць поруч з сялянскімі пісьменьнікамі.

Нарадзілася ў двары Вішнева, Ашмянскага павету. Адукацыя дамоўская, але, паколькі можна судзіць з твораў, даволі добрая. Працавала ў прытулку ў Вільні, потым вучыцелькай у вёсцы, далей загадчыцай беларускай кнігарні ў Полацку, а падчас вайны — на фронце ў Земскім Саюзе. Тут пабралася з нейкім Калечыцам. Далейшых вестак аб яе жыцці ня маєм.

Амаль усе творы К. Буйлы сабраны ў кніжцы „Курганныя кветка“.

З зборніка: „Курганныя кветка“.

### У лесе.

Як я лесам іду — на душы лёгка мне:  
Я адна у лясной цішыне;

Аддыхаю душой. Тут, між елак, бяроз  
На чуваць ані енкаў, 5) ні сълёз;



Канстанцыя Буйла.

Тут між іх я люблю так хадзіць і хадзіць,  
Слухаць толькі, што лес гаманіць.  
Часам хочацца птушкаю ўвысь <sup>a)</sup> узъляцець,  
Між зялёных галінак запеець,  
І щчасльіва пажыць, і ня відзець бяды,  
Што пануе ў людзей заўсяды.  
Тут люблю я глядзець, як дубочак з сасной  
Ціха шэпты вядуць між сабой;  
Як з расою-съязінай бярозка адна,  
Як-бы мужа схаваўши жана,  
Да зямлі валасы апусьціўши, стаіць,  
Чагось сумна і нудна шуміць...

### ЛЮБЛЮ.

Люблю наш край, старонку гэту,  
Дзе я радзілася, расла,  
Дзе першы раз пазнала шчасьце,  
Съязу нядолі праліла.

Люблю народ наш беларускі,  
Іх хаты ў зелені садоў,  
Залочаныя збожжам нівы,  
Шум наших гаяў і лясоў.

Люблю раку, што свае воды  
Імчыць ў няведамую даль,  
І жоўтасць берагоў пясчаных,  
І яснасць чистых яе хваль.

Люблю вясну, што ў кветкі, ў зелень  
Прыстроіць цэлую зямлю;  
На гнёздах буслаў клекатанье  
І съпей жаўроначка люблю.

Люблю гарачу съпёку лета  
І буру летнюю з дажджом,  
Як гром грыміць, а ў чорных хмараҳ  
Маланка зігациць агнём.

І восень сумную люблю я,  
І першы звон сярпоў і кос,  
Як выйдуць жнеі збожжа жаці,  
А касары — на сенакос.

Люблю зіму з яе марозам,  
Што вокны прыбярэ ў вузор,

<sup>a)</sup> Лепей — уышынью.

І белы сънег, што, ўсё пакрыўши,  
Ірдзіцца бліскам ясных зор.

Люблю ў пагодную я ночку  
Дапозна на двары сядзець,  
Сълядзіць за зорачак дрыжаньнем, <sup>a)</sup>  
На месяц залаты глядзець.

Люблю, як сонейка заходзіць  
І бераг хмаркі залаціць,  
Вячорнага як голас звону  
К нам з ветру хвалю ляціць.

І песьню родную люблю я,  
Што дзейкі ў полі запяюць,  
А тоны голасна над нівай  
Пераліваюцца-плывуць.

Усё ў краю тым сэрцу міла,  
Бо я люблю край родны мой,  
Дзе з шчасьцем першым я спазналась  
І з гора першаю съязой. <sup>b)</sup>

### Да працы.

О, не кажы ты мне, што жыцьце надаела  
І што на съвеце жыць ня хочаш болей ты,  
Бо ўжо ад мук жыцьця душа твая збалела,  
А ў съвеце столькі ёсьць гразі і цемнаты!

О, не кажы, што ты ў жыцьці ня маеш мэты,  
І што яе ніхто ў жыцьці сваім ня меў;  
Павінна мэтай быць усіх — шырыць прасьвету,  
Усіх, хто цьму жыцьця убачыць ўжо пасьпей!

Нам съветачамі быць! У цемнаце ніводнай  
Ня бачна зорачкі?... Мы будзем распаляць!  
Да працы час, браты! Ніхто няхай ня съмее  
Магутную руку бясьцільна апускаць.

Да працы час, браты! Мы туманы разъвеем:  
Бо, як ў пляёнках, ў іх наш сумны край ляжыць;  
Каханьнем маладым мы дух яго сагрэем, —  
Нізіны кіне ён і вышай узыляціць.

Да працы, гэй, браты! Мы з верай маладою,  
З сарцамі поўнымі мар <sup>b)</sup> съветлых і агню,  
Мы съвята выпаўнім жаданье ўсесъвятое,  
Аж злосьць адвечная пакіне нас, зямлю.

<sup>a)</sup> Няправільны зварот — за дрыжаньнем зорачак. <sup>b)</sup> Таксама — і з першаю съязою гора. <sup>b)</sup> Полён. — латункаў.

Аж больш ня будзе ўжо тых Каінаў на съвеце,  
Што ў братняе крыіві<sup>a)</sup> маглі руку мачаць...  
Як братняга каканьня сонца нам засъвеце,  
Тагды ўжо па трудох мы пойдзем аддыхаць.

Цяпер да працы! Нам з адвагай і надзей  
Ў сарцох людзкіх добра насенъне засяваць!  
Да працы ўсе, браты! Ніхто няхай ня съмее  
Магутную руку бясьсільна апускаць!

\* \* \*

Ціхім гоманам гордых вяршын,  
Шапатаньнем зялёных галін  
Лес адвечную казку казаў;  
Казкі той зразумець не маглі  
Птушкі, што у ім гнёзды вілі,  
Ані вецер, што там пралятаў.

Казку ту<sup>b)</sup> зразумеў чалавек;  
Лес казаў пра даўнейшы той век —  
Ён гісторью пеў старыны,  
Што была таму сотні гадоў,  
Аб жыцьці-быцьці нашых дзядоў —  
Як і дзе пражывалі яны.

Ён аб войнах крывавых казаў —  
З кім і дзе прадзед наш ваяваў, —  
Пеў аб долі-нядолі яго;  
Ён аб веры яго гаварыў:  
У што той верыў, каго другам быў  
І за ворага меў ён каго.

Ціхім гоманам гордых вяршын,  
Шапатаньнем зялёных галін  
Лес казаў пра ад'жыты ўжо век,  
І хоць казкі спазнаць не маглі  
Птушкі, што у ім гнёзды вілі,  
Яе ўсю зразумеў чалавек.

\* \* \*

Дзень сканаў за гарой, а над соннай зямлёй  
Выплыў месяц пурпурна-крылавы;  
Над разлогамі ніў хутка-шыбка ён плыв,  
Прытрымаўся<sup>1)</sup> над соннай дубровай.

Між адвечных дубоў асьвяціў рой крыжоў,  
У высокай траве прытайці;  
Плямай яснаю поўз па курганах, як смоўж,  
То малюнкам на небе лажыці.

a) У братний крываі. b) Тую.

Ціш усюды — спакой... Над званцай старой  
Звон зыклівы <sup>a)</sup> раптоўна раздаўся;  
Разам з ім — пад дубом — над старым курганом  
Трэснуў камень і з гукам распаўся.

I ад дзіваў такіх вецер, зъмёршы, заціх,  
Месяц хмаркаю ў небе закрыўся;  
З-пад раскопаў зямлі цені шпарка ішлі, —  
Во' адзін з іх к крыжу прысланіўся.

У мазолях рука — верны знак мужыка,  
Съвецяць дзіўным агнём яго вочы;  
I з грудзей гукнуў кліч: „Брацьца! ўсе, хто тут съпіцы!  
„Брацьца, ўстаньма усе гэтай ночы!

„Сярод ніў ды палёў карагодаў-кругоў  
„Мы натворым, успомнім былое;  
„Песьню так завядзём, як тады, як агнём  
„Ў нас кіпела жыцьцё маладое.

„Хай-жа песня ляціць, хай-жа песня гудзіць,  
„Разальлецца па долах, па нівах!  
„Нашай песні такой ня чутно з пары той,  
„Як ляглі мы у ѿмных магілах

„Прахадзілі гады, заціралі съляды,  
„Заціралі съляды нашых съпеваў;  
„Над разлогамі ніў іншы голас паплыў, —  
„Съпеў чужы плыў над нашым засевам.

„Брацьца! Ўсе, чым хутчэй, хай з магілы сваей,—  
„Брацьца, кожны на съвет з вас выходзе!  
„Мы ім песню съпяём, песню зычну, як гром;  
Ў ёй расскажам аб нашым народзе.

„Ў ёй пець будзем аб тым, што было, ды, як дым,  
„Расплылося у віхравай хвалі, —  
„Тую славу-пачот, якой слыў наш народ,  
„Ды ўсё злыдні яму паскрывалі.

„Каб ніводзін із іх ня чураўся сваіх,  
„Рук пакрытых карой мазалістай;  
„Мовы дзедаў, бацькоў для гаворкі паноў  
„Ня чураўся ў хацінцы айчыстай. <sup>b)</sup>

„Хто зямлі гэтай сын, ўстаныце ўсе, як адзін!  
„Гэй, раздайся ты, песня ўдалая!  
„Хай твой зык паплыве, дзе народ наш жыве,  
„Долю-мачыху дзе праклінае. <sup>c)</sup>

„Як забываўся пяць, ўмее толькі стагнаць;  
„Песьні болем яго налітая.  
„Хай-жа зычны наш съпеў ўспомне ўраз, неўспадзеў  
„Яму прошласьці дні залатыя“.

<sup>a)</sup> Зычны, гучны. <sup>b)</sup> Полёп. — бацькаўскай. <sup>c)</sup> Правільна трэба. — Дзе долю-  
мачыху праклінае.

Чуць магутны прызыў да магілаў даплыў,

Разамкнуліся мігам магілы;

З-пад раскопаў зямлі цені шпарка ішлі

Карагодам між крыжаў пахільх.

Зычны родны напеў з іх грудзей паляцеў,

Словы радасцю дзіўнай пяялі;

К волі, к щасцю прызыў дзеся над сёlamі плыў,

Рассыпаючысь рэхам удалі.

I замоўк дзіўны хор. Плыла песня ў простор,

Тоны доўга ў паветры зывінелі;

Прадзядоўскі напеў над палямі ляцеў,

Посьле сосны аб ім ліш <sup>a)</sup> шумелі.

### Лебядзіная песня.

Плыла яна, лілась, як громы, так магуча

З прапоўненых грудзей, з прапоўненай душы;

Як ветры, лёгкая, як буры, так кіпуча

Прамчалася кудысь ў пустынныя ціши.

Мільёны тонаў там, у песні тэй спляліся:

Любоў, ненавісць, гром, агонь і бура ўраз.

Той, з чыйх <sup>b)</sup> грудзей такія зыкі паліліся,

Раз першы у жыцьці пяяў, ды ўжо ў вапошні раз!

I зъмерлі тоны дзеся ў пустыннай сумнай далі,

Бяз рэха расплыліся ў няведамым kraю

I горны вецер там высока ўскalыхнулі...

А лебядзь?. Ен умёр, съпяяўшы песню <sup>c)</sup> сваю...

### Я шукала.

Я шукала цябе, мілы мой, ўжо даўно,—

Я шукала цябе—выглядала

Вось такога, як съніўся ў дзявочых мне снох,

Хоць тагды я цябе йшчэ ня знала!

Хоць ніколі цябе йшчэ ня бачыла я, —

Ты мне съніўся штоноч такі самы,

Як цяпер вось стаіш поўны дзіўнай красы,

З прамяністымі ўзгляды лучамі <sup>d)</sup>.

Ты мне съніўся што нач — такі пекны, як бог,

Твае вочы так мякка ясьнелі.

I здавалася мне, што то анел съвяты

Прыбыў сон мой сцярэгч у пасьцелі...

<sup>a)</sup> Русіц.—ўсяго, толькі. <sup>b)</sup> З'чых. <sup>c)</sup> Правільна—песню. <sup>d)</sup> Русіц.—косамі

Дай руку мне—будзь братам майм дарагім,  
Пойдзем разам жыцьцёвай дарогай,  
Мо' тады чуць ня будзем так моцна <sup>2)</sup> цярнёў,  
Што калечачь бязжаласна ногі.

Хадзі, пойдзем па гэтай пущіне вузкой —  
Нам гасьцінэц адкрыеца біты,  
Тканы золатам кветак, брыльянтаў расой,  
Траўкі шоўкам зялённым расшыты...

Дай мне руку! З далоняй ў тваей далані,  
Сэрца з сэрцам, а душа з душою  
Пойдзем, моцныя сілай каханья свайго,  
Мы жыцьцёвай дарогай-красою!

### Дзяўчына.

Ўжо сьвежка пагасла, ўжо нач за вакном...  
Ў пасьцелі мне душна, ня съпіцца...  
О сон! Ты самкні мае вочы скарэй,  
Мо' мілы сягоньня прысьніцца!

Гадзіны ідуць, я ў пасьцелі ляжу,  
І сон ня змыкае мне всчы,  
А месяц праз вокны льле съвет залаты,  
Малюнкамі съцены залоча... <sup>a)</sup>

Устану з пасьцелі, вакно адчыню, —  
Мо' вецер, што ў полі гуляе,  
Мне скажа, што робіць мой мілы цяпер, —  
Мяне, як даўней, ці кахае?..

У небе спакойна так зоркі дрыжаць,  
А ветрык лісточкам шапоча;  
Запеў салавей звонкай трэльлю сваей, —  
Заплача, то зноў зарагоча...

І ветрык, і зоркі, і месяца съвет,  
І звонкая трэль салаўіна,  
Здаецца, што гэта гукае ўсё мне:  
— „Цябе ён кахае, дзяўчына“...

А начка халодна: ўжо чую, як мне  
Дрыжанье пабегла па целе;  
Іду ўжо, лажуся у цёплай маей  
І мяккай і белай пасьцелі...

• • • • • • • • • • • • • • •  
Заснула дзяўчына, а месяца съвет  
На вочы і вусны лажыцца.  
Праз сон штось съмлечца дзяўчынка мая;  
Відаць, што ўжо мілы ей сыніцца.

<sup>a)</sup> Провінц. — залоціць.

## Не глядзі...

Не глядзі на мяне... Маё сэрца так б'еца, дрыжыць;  
 Твае вочы ў крыві у маей запалаюць агонь.  
 Ты глядзіш на мяне — без цябе мне ня хochaцца жыць,  
 А з табой не магу, — не магу жыць ніколі з табой!

Не глядзі! Твае вочы ясьнеюць, як неба удзенъ,  
 Як-бы зоркі у небе — так ясна, так мякка блішчаць;  
 Мой пагляд у іх тоне, бы ў той у марской глыбіне...  
 Не хачу ўжо глядзець, а вачэй не магу адарваць.

Не глядзі! Ты глядзіш, а тады так хацелася-б мне  
 Мой распалены твар да грудзей да тваіх прытуліць  
 І глядзець ў твае вочы ўвесь век і на яве, і ў съне...  
 Не хачу... А цябе не магу, не магу ня любіць!

## А д н а

Адна, ізноў адна, як колас той у полі,  
 Ня съцяты ў час жніва нагостраным сярпом,  
 Зламаны ветрамі, гулячымі на волі,  
 Між апусьцелых ніў, спалосканых дажджом.

Адна, ізноў адна... Тужліва сэрца ные.  
 Наўкола пуста, глуш <sup>a)</sup>. Ноч цёмная стаіць.  
 А за вакном віхор так жаласьліва вые,  
 Як-бы сканаць ня мог, ня хочучы больш жыць.

І сумна, сумна мне. Дзе-ж той, каго любіла?  
 Дзе-ж тыя, што мяне любілі так даўней?!...  
 Адны забыліся, другіх ўзяла магіла...  
 І жаль мне прошлых мар, шчасльвых шкода дней. <sup>b)</sup>

Адна, ізноў адна... А вечер думцы ўторыць  
 І стогнамі мяне ўцяшае ён сваймі:  
 — Я — брат табе, я друг,—мне, стогнучы, гаворыць,  
 Адзін нас ломіць боль — дык плачма-ж разам мы!...

## Мне съніўся сон.

Мне съніўся сон, што ты у нас,  
 Што ня чужы мне, як даўней,  
 Пагляд тваіх жывых вачэй  
 Вярнуў надзею мне йшчэ раз.

Ізноў шчасльвай я была,  
 І сэрца радасна так біла...  
 Ў душы маей была вясна,  
 Бо ты са мною быў, мой мілы.

<sup>a)</sup> Лепей — глушыня. <sup>b)</sup> Русіц. — дзён, днёў.

## К в е т к а П а п а р а ц і.

*Фантастычны абразок у адной дзеі.*

А С О Б Ы:

Хам — Русалкі.

Рэч дзееца на Яна Купалу. Лес.  
Месяц съвеціць. Хам у мужыцкай  
вопратцы выходзіць на акраіну лесу.  
Пагляд яго мутны; павароты пера-  
палоханыя.

Хам. Гадзіны ўюцца кругом,  
Выюць ў імшарах ваўкі...  
Во!

(Адступаючы).

Чорт ляціць за чартом,  
Б'ючи хвастамі ў бакі...  
Ведзьмы з балота паўзуць —  
Усе у балотнай ціне —  
Штосьці жудліва пяюць.  
(Сыцеражэцца, быццам ад ударау).

Грэзьзю кідаюць ў мяне.  
Енча<sup>5)</sup> пад ногамі мох,  
Штосьці так вые ў кустах <sup>a)</sup>,

Валежнік ліпне да ног,  
Па съпіне бегае страх.  
(Адходзіць).

Пайду...

(Астанаўліваецца).

Во' ведзьмы — за мной!  
Вочы гарашь іх агнём...  
Во' як лятуць грамадой!  
(Слухае).

Во', во', аж стогне дзесь лом.  
(Бясьцільна).

Не, я ўжо больш не магу!  
За што-ж мук столькі здарма?!

Выбіўся з сілы ў бягу —

Кветкі-ж няма і няма.

(Аглядаеца).

Лягу лепш; ўрыся ў мох,  
Вочы схаваю ў руках,  
Мо' не ўглядзяць, дзе я лёг,  
Мо' крыху ўвоймецца страх.  
(Кладзецца і пачынае драмац).

Лес раптам асьвечваецца съветла-зеленаватым съветам. З горкі ўніз да Хама спускаюцца русалкі. Валасы іх распушчаныя, белая свабодныя вопраткі спадаюць да зямлі; на широкіх рукавох доўгія разрезы, на галавах — зелень. Наперадзе ідзе адна і трывмае ў руцэ Кветку Папараці.

1-я Русалка (становячыся над Хамам)

У верас прыкрыты,  
На сілах разьбіты,  
На моху, як сонны ляжыць,  
А над галавою  
Цъвет-шчасьце зарою  
Съвятлітай, ірдзітай гарыць.

2-я Русалка.

Ачнісь! Гэта кветка  
Адзін раз улетку  
Хвіль колькі, адно, бач, цьвіце.  
Цяпер твая доля  
Праміне — ніколі  
Ня зловіш, ня згоніш нідзе.

3-я Русалка.

Сон мёдам заклеіў,  
Сон макам засеяў,  
Сон вочы мароча <sup>a)</sup> яго;  
Сон сілы папутаў,  
Сон думкі паблутаў,  
А ён? — ён ня чуе таго.

4-я Русалка.

Ты съпіш, але скора  
Прачнешся...

<sup>a)</sup> Лепей — у кустох. <sup>a)</sup> Провінц. — марочыць.

**2-я Русалка.**

Ня ў пору.

**4-я Русалка**

Другая съвітае пара.  
Тагды лес румотам,  
Ні ведзьмы балотам  
Цябе не пражэне мара.

**5-я Русалка.**

Ты съпіш, як дзяціна,  
А прыйдзе часіна —  
Устанеш — твой прыйдзе чарод;  
Бліск зор залаценькі,  
Луч сонца ясьненькі  
З блакітных дастанеш высот.

**Усе Русалкі** (*бярұчыся разам за руки*).

Раскажма, сястрыцы,  
Пра ўсе нябыліцы,  
Каторыя збудуцца з ім ;  
Хай чуе, хай знае,  
Што яго чакае,  
Што збудзеца скора — абытym  
Раскажма, сястрыцы !

**4-я Русалка** (*выпускае руки, пасъля працягвае іх над Хамам, быццам у гіпнотычным съне*).

Шырокі граніцы  
Раскінулісё ўладзтва твайго,—  
Далёка, шырокая,  
Ня скінуці вокам,  
Вумом а) не абняці таго!..  
Во', речныя хвалі,  
Сінёвяя далі,  
Палёў каласістых авшар;  
Барок во' зялёны  
Дрыжачай каронай  
Купаецца ў небе бяз хмар  
Жыцьцё б'е крыніца!,  
Ажыўчай вадзіцай,  
Д чистай, вось, быццам съляза!

**1-я Русалка** (*бярэ 4-ю за руку*).

Дзе бачыш ты гэта?

**4-я Русалка.**

Там вечнае лета,  
Там вечная шчасльца краса !

**2-я Русалка**

Чый край той шчасльвы?

**4-я Русалка.**

Зноў бачу, о, дзівы!  
Штось рушыцца, сыплецца ў пух

**Русалкі** (*да сябе*)

Аб чым гэта мова?

**4-я Русалка.**

Разьбіты аковы.

(*Радасна*).

Свабодна ўзлятае...

**Русалкі.**

Хто ?

**4-я Русалка.**

Дух!

**Русалкі.**

Ды чый?

**4-я Русалка.**

Чалавека!

**Русалкі.**

Якога?

**4-я Русалка.**

Ад века  
Што лямку няволі цягнуў.

**Русалкі.**

Дзе, дзе? — мы ня бачым.

**4-я Русалка** (*выпрастоўваючыся, з сілай*).

Досьць енку, досьць плачу!  
Уладар к сабе ўладзтва вярнуў!

**Русалкі.**

Ды дзе ён?

a) Русіц. — разумам.

4-я Русалка.

Зарою  
Над роднай зямлёю  
Усходзе... во'—сонцам гарыць,  
Высока пад неба  
Азьеца, і глеба,  
Бы ліст на вышыне, дрыжыць.  
З чала дзъве зарыцы—  
Дзъве родны сястрыцы—  
Праменны сплятаючы свае.  
Да хмар даланёю  
Дастаў ён адною,  
Другой да зямлі дастае.

Русалкі.

Үладар наш! О, мілы!

Хам (пачынаючы варушыцца, бармоча праз нос).

Мяне—да магілы?  
Да раю?.. Чакайце!..

4-я Русалка (нагінаючыся над ім і ўпёршы ў яго вочы).

Чаго?

Хам (громка).

Я жыць, жыць хачу я!..

Русалкі.

Сон думкі бунтуе,  
Сон марамі страша <sup>a)</sup> яго.

4-я Русалка (як вышэй).

Кажы, чаго трэба?

Хам (бармоча).

Крывавае неба!..  
Га! Ведзьмы дзъве душаць мяне...  
Во' — кажа — цалуе.

4-я Русалка.

Кажы больш!

Хам.

Хачу я  
Сваб...  
(Абрывае і бармоча).

Русалкі.

Зморы дзъве бача у съне...

Хам (бармоча).

Во', ведзьмаў шчаняты,  
Во' во' чарцянаты  
Масьцяцца, каб як укусіць—  
Вон!..

Русалкі (паміж сабой).

Што, што ён кажа?

Хам.

Вон, племя уража! <sup>b)</sup>  
Вон! Сонца маё ўжо гарыць...

4-я Русалка (бярэ кветку з рук *I-й і становіцца над марночучым Хамам*).

Устаў дух твой, ды цела  
Тваё аbamлела,—  
Яму йшчэ ня час уставаць;  
Ды йдуць часы тыя,—  
Яно ўміг ажые <sup>c)</sup>  
І пойдзе ствараць, будаваць.

Рэха.

Як цемра загіне,  
Як начка праміне,—  
Тагды пара прыйдзе ўставаць!

Русалкі (усе колам).

Глянь,—месяц бялее,  
Глянь,—цемра радзее,—  
Ураз пойдзем ствараць, будаваць.  
(*Русалка кідае кветку яму на грудзі. Месяц гасціне. Хвіліна—чёмна зусім. Русалкі пяюць*).

Глянь,—месяц бялее,  
Глянь,—цемра радзее,—  
Ураз пойдзем ствараць, будаваць..  
(*Русалкі разбялагаюца; голас ціхне; удалі—за лесам—разгараецца вара раніцы*).

Заслона.

<sup>a)</sup> Провінц. — страшыць. <sup>b)</sup> Старабаўг. — варожае. <sup>c)</sup> Полён. — ажыве.

## Сягоныяшнія і даўнейшыя.

(Драма ў 3 актах. Даўнейшыя — гэта старая шляхта, якая цэніць усё датуль, пакуль гэта дае выгаду. Гэта — бацька Рамана, героя драмы, і яго суседзі. Сягоныяшнія — іх дзеци, якія цэніць навуку, паколькі яна дае заспакаенне душы. Даўнейшыя цэніць над усёй свой шляхоцкі гонар і з вялікай зынявагай адносяцца да селяніна, „хама“ па іхняму. Сягоныяшнія ня дбаюць аб сваёй шляхоцкай выспашыці і любяць сялян, хоць неяк пасвойому, пайнтэлігэнцку. Яны бачаць у сялянах працілежнасць сабе, людзям з вечнымі душэўнымі мучэньнямі і неспакойнасцю. Але запраўднага сялянскага жыцця ня ведаюць. Гэта — Раман.

Кароткі зъмест: Бацька Рамана гутарыць за чаркаю з суседзямі аб дамовых спраавах і просіць рады, што зрабіць з сынам, які адбіўся ад іх і нават улюбіўся ў сялянскую дзяўчыну Ганну. Вырашаючы аддаць яго ў вучэньне за ксяндза.

Раман любіць Ганну. Вучэньне для яго — толькі большая мука. Ад страшных душэўных перажыванньняў ён захворэў на сухоты.

Тымчасам Ганна з адчаю ад немагчымасці зыйсьці з Раманам паступае ў сёстры міласэрдзя. У шпіталі — адбываецца баchanье. Але гэта толькі прысьпяшае съмерць Рамана і губіць таксама Ганну).

### З II АКТУ.

Раман (в дзіўным смуткам і жаханьнем  
у голасе).

Гануля мая, мая дарагая,  
Мой съветлы праменейчык сонца  
Ў жыцця майго ўсёным ваконцы! <sup>a)</sup>)

(Пајза. Горка).

Пракляты той дзень і гадзіна,  
Як пана радзіўся я сынам,  
Як зводнай навукі туманы  
Зацьмілі мой съвет счараваны,  
Даўнейшую веру забралі,  
А новай — ні ў вошта ня далі!...  
Бывала, шапталі мне зоркі  
Знаёмыя сэрцу гаворкі,  
І сніўся ўгары мне дом бога  
З праменай малочнай дарогай,  
Палёў шыр, луговы <sup>б)</sup> каберцы —  
Наўкол ўсё так блізкае сэрцу...  
Сягоныя ўсё ўжо іначай --  
У іншых калёрах ўсё бачу.

a) Правільна — у ўсёном ваконцы майго жыцця. б) Прав. — лугавыя.

Гануля.

Ты, мілы Раманка, сын пана,  
Разумны ты, адукаўаны,—  
Ня ўсё я пайму <sup>а)</sup>, што учую,  
Ды, бачыш, я гэтак мяркую:  
У бога ліш <sup>б)</sup> верыць нам трэба...

Раман (*цалуе голаву Ганулю*).

Мая ты голубка малая,  
Гануся мая дарагая,  
Чаму-ж я ня маю тэй веры?  
Чаму-ж мой съвет гэтакі шэры?  
Як гляну я розуму вокам —  
Там неба ня бачу высока,  
Абшар там, як сажа, так чорны  
Раскінуў хтось дзіка-праворны,  
А зоры у гэтым абшары  
Палаюць адвечным пажарам;  
Іх хтось запаліў там адвеку,  
На што? — знаць ня даў чалавеку.  
І дарма на загадкі съвету  
Даём мы разгадкі ўсё гэты,  
Бо мром, не згадаўши нічога...  
Там блудная вельмі дарога.

Гануля.

Ты дзіўна гаворыш, Раманка, —  
Ня пойме цябе твая Ганка...

Раман.

Хай, Ганю душа маладая  
Твая лепш аб гэтым ня знае;  
Ўсё гэта ня дасьць нам нічога,  
Ліш будзіць у думках трывогу...  
Я часам хачу так забыцца  
Ўсяго, чаго мусіў вучыцца,  
І жыць, як той люд наш вясковы,  
Спакойны, вясёлы, здаровы, —  
Ніводная думка благая  
Яму сну з вачэй не зганяе;  
Хоць гора часамі акруціць,  
Хоць голад, хоць холад дакучаць, —  
Яго дух, як тая крыніца,  
Бурлівай вадой ня бурліцца.  
Яго боль — то верхнія хвалі  
На рэчкі спакойным крыштале; <sup>в)</sup>  
Як хвалі — і ён так праміне,  
Ня змуціўши вод на глыбіне, —

а) Рус.—зразумею    б) Таксама—толькі.    в) Правільна—на спакойным крыштале рэчкі.

Ды йзноў з ціхай моцай<sup>2)</sup> струіцца...  
А іншы ёсьць дух, як крыніца:  
З нутра яго бурны патокі  
Лятуць, грыміць хваляй высока,  
Пакуль унутры сіл хапае;  
Няма іх — і ўсё замірае,  
І гіне жыцьцё чалавека...  
Так ёсьць і было так адвеука.

(*Паўза. Спакайней*).

Мяне да вясковага люду  
Дух цягне іх — вольны ад жуды;  
Яны ня цікуюць нічога —  
Ім простая ўсяоды дарога:  
„Усё даў нам добры бог з неба,  
Затое кахаць яго трэба“.  
Ім съвет аб сабе сам гавора <sup>4)</sup>

**Гануля.**

Ты кажаш: няма у іх гора,  
Раманка міленькі. Дарэмна:  
Яны больш паноў церпяць — пэўна.  
Ці ёсьць горшы боль, калі ў хаце  
Няма куска хлеба дзіцяці;  
Калі ў вачох чахнε дзіцятка,  
Ці-ж мала цярпіць тады матка?  
Раманка! ты толькі ня бачыў:  
Съязьмі яны горкімі плачуць.  
Паны?.. ім ўсёга хапае,  
З іх голаду жадзен ня знае.

**Раман.**

Бач, Ганю, ёсьць голад дваякі:  
Адзін — яго знае усякі,  
Хто хлеба у хаце ня мае;  
Другі — яго той толькі знае,  
Хто духам з зямлі адараўся —  
Да неба-ж высот не дастаўся.  
Ды знай, хто раз неба убачыў,—  
К зямлі не павярне іначай,  
Як з голадам страшным у душы,  
Што мозг, душу, сэрца ўсё ссуша.

**Заслона.**

---

**З III АКТУ.**

**Раман (адзвін).**

Разьбіўши жыцьцё — й з тых астатаку  
Жыцьця стварыць хочуць пачаткі.

(*Съмлечца горка, паслья шчапляе у рос-  
пачы рукі*).

---

a) Пров. — гаворыць.

Сам болей нічога ня маю, —  
Чаго-ж ім яшчэ не хапае?  
Жыцьцё толькі-толькі што тлее;  
Үсе чыста разьбіты надзеі,  
Үсё згасла,—яны ж на тым зглішчы <sup>а)</sup>)  
Разьвесьці йшчэ хочуць вагнішча,  
Шак <sup>б)</sup> дроў там няма ўжо, эх, людзі!  
Шак попел гарэці ня будзее...  
А бацька ў съмяртэльнай гадзіне  
Хацеў бачыць біскупа ў сыне,—  
Ды ўбачыў ліш <sup>в)</sup> плямы во' гэты.

(Паказывае на твар).


Мест <sup>г)</sup> біскупскіх строяў, ф'ёлетаў,—  
Сканаў, як-бы жоўці напіўся,—  
Так твар пачарнеў, выкрывіўся.  
Няшчасны, сваімі рукамі  
Скапаў сыну роднаму яму.  
І сам, бедны, лёг у магілу:—  
Крыж стаў уканцы не пад сілу,  
І сэрца ў грудзях разарвалась,—  
Зашмат, відаць, сылёз там набралась!  
Бяздольны!..

(Ходзіць нэрвова па пакой; у вачох паліў-  
ляюца няпрытомныя бліскі).

Татуля! Ўраз сына  
Ў жалобнай убачыш краіне.  
На гэтай бяздольнай зямліцы,  
Стаючи ў парозе грабніцы,  
З табой прымірыцца ён хоча;  
За ўсё — за бяссонныя ночы,  
За душу маю катавану,  
За муکі Ганулі каханай,  
За сылёзы жаўцёвай гарычы,  
Каторых сам Бог не паліча, <sup>д)</sup>)  
За моладасьць, ўжо разьбітую, —  
Татуля, за ўсё я дарую!  
Судзьдзей табе сын твой ня будзее,  
Хай лёгка Хрыстос цябе судзе.

(Апускаецца бяз сіл на софу з глухім  
стонам).

<sup>а)</sup> Полён. — папялішчы. <sup>б)</sup> Таксама — гэта-ж, то-ж. <sup>в)</sup> Русіц.—толькі. <sup>г)</sup> Замест.  
<sup>д)</sup> Провіац. — палічыць.



## Гальляш Леўчык.

Гальляш Ляўковіч (псэўд. — Леўчык) у адным з вершаў, пасьвечаных Я. Коласу, прызнае яго найраднейшым сабе. Па гэтым можна судзіць, што ён залічае сябе да пісьменьнікаў сялянскіх. Трэба ўсё-ж прызнаць, што з Коласам Леўчык сходзіцца найбольш хіба толькі ў выяўленыні смутку, які ўсьцяж пранізвае яго поэзію. Колькі разоў ён сіліцца вырваци азд гнятучага яго жалю, часам нават бадзёра ўдарае па струнах, але дзе-ля толькі, каб зараз-жа зноў вярнуцца да тога, з чаго пачаў. Сялянскі грунт у яго ня ўсё-ж выяўлены. Наагул Г. Л. — тыпічны пісьменьнік нашанівец з найбольшим прыбліжэннем да сялянскіх пісьменьнікаў.

Радзіўся ў м. Слоніме 20 ліпня 1880 г., куды пераехаў яго бацька з роднае вёскі (Шайпякі, Слонімскага пав.). Хадзіў у прыходзкую школу, а потым у г. зв. павятовую, якую скончыў. З 1896 г. служыць у канцылярыі Міравога Судзьдзі і Звезды Міравых Пасярэднікаў. Потым працуе ў якогася каморніка. У 1904 г. пераяжджае ў Варшаву і працуе, як рэсавальнік у мескім магістраце. Тут жа ходзіць на лекцыі ў Школу мастацтва. У Варшаве знаходзіцца ў грамадзкім жыцці <sup>a)</sup>.

Пісаў толькі вершамі, якія раскіданы па часопісіах. Асобнаю кніжкаю выйшаў зборнічак:

„Чыжык беларускі“, Вільня, 1912 г.

## Мая прадмова.

Нічога ня хочу... нічога, нічога —  
Ні гроши, ні славы, ні шчасця съляпога...  
А толькі ўсё жду я, каб родная мова  
Хутчэй дачакала свабоднага слова!  
Пакуль не даждуся багацьця такога —  
Нічога ня хочу... нічога, нічога!

<sup>a)</sup> З аўтобіографічнага ліста, прысланага для „Хрестаматыі“.

## Ч Ы Ж Ы К.

- „Чыжык, чыжык, дзе ты быў?“ — Чыжык, чыжык, дзе ты быў?  
 — „Я на Белай Русі жыў:  
 Бачыў сълёзы, жалю крык,  
 Як гаруе там мужык...“
- Што ты бачыў, што ты съніў?  
 — „Ох, шмат гора ёсьць там, шмат,  
 Выглядает беднасьць з хат...“
- „Чыжык, чыжык, дзе ты быў?  
 Што ты чуў там, што рабіў?“ — „Чыжык, чыжык,—дзе ты быў?  
 — „Сярод вёсак я лятаў,  
 Песьні сумныя зъбіраў...“
- „Па магілках я блудзіў,  
 Па курганах, ля дарог,  
 З жалю вытрымаць ня мог!...“

## Падаюць лісьці.

(Ноктурно).

- Лісьці пажоўклыя падаюць,  
 Уbraneя кроўю і золатам,  
 Даща зямля ужо холадам,  
 Птушкі ўжо сэрца ня радуюць...  
 Дрэвы ўсе сумны, прамоклыя.
- Бачучы долю гаротную,  
 Капаюць сълёзы прагорклыя,  
 Жальбамі думкі маркотныя  
 Душу ўсьцілаюць сіротную...  
 Падаюць лісьці пажоўклыя...

## Ніхто маіх ня знае сълез...

Ніхто маіх ня знае сълез,  
 Што ў сэрцы скованы глыбока,  
 Проч <sup>a)</sup> роднай хаты там—далёка,  
 Гдзе я радзіўся, бегаў, рос;  
 Гдзе шоў касцоў праз горы, долы  
 Зык-звон вясёлы.

Ніхто маіх ня знае сълез,  
 Ніхто маей ня знае долі,  
 Апроч крыніцы тэй — у полі,  
 І вербай сумных, і бяроз,  
 Старэнькай груши у садочку,  
 Старых кляночакаў.

Ніхто ня знае... проч магіл,  
 Што траўкай-мохам заастаюць,  
 Што столькі сумных дум хаваюць,  
 Нязбытых дум, прапаўшых сіл...  
 Дзе жджэ мяне дзярна ўзгор чисты  
 На сон вячысты... <sup>b)</sup>

Ніхто маіх ня бачыў сълёзы.  
 Ніхто ня знаў мяне ў нядолі...  
 Апроч тэй пасекі пры полі,  
 Апроч ракі, плытоў і лоз  
 І тэй дарожкі, што пры рэчы  
 Шнурком пляцэцца.

\* \* \*

Калі ка мне съмерць набрыдзе,  
 Спакойна ўсім скажу: „прашчай!...“  
 І з ёй пайду ў той съветлы край—  
 Гдзе сонца ўсход, дзень ясны дзе.  
 У съветлу даль, у выш да зор  
 Пайду, а цела кіну тут,

Каб Духам зноў ў свой родны кут  
 Прыйсьці — да ніў, лясоў і гор!...  
 „Прашчай усё, што я пазнаў,  
 „Што сэрцу любым так было, —  
 „Усё, што хутка так прайшло,  
 „Усё, што цяжка пражываў!...“

<sup>a)</sup> Апроч. <sup>b)</sup> Пол. — вечны, адвечны.

\* \* \*

Каб усе так сълёзы нашага народу  
 Раптам сабраліся ў дажджавую воду,  
 То такім бы ліўнем хлынулі, плылі,  
 Што другі патоп зноў быў-бы на зямлі:  
 Сорак дзён і ночаў дождж тагды ўсё ліў-бы,  
 Цэлы съвет вадою зноў ён затапіў-бы!

Каб усю так крыўду беднай Беларусі,  
 Стогны, боль, загубу (зносіць што ў прымусе),  
 Жальбы ўсе і гора сонцу паказаць,  
 То ад грому неба стала-бы дрыжаць,  
 З пяруноў-маланак хутка-бы аглухла,  
 Ад пракляцця-ж сонца яснае патухла!...

\* \* \*

Хто адрокся сваіх,  
 Хто стыдацца нас стаў  
 І прыліп да чужых,  
 Каб ён съвету ня знаў!

Мову родную хто  
 Пазабыў <sup>a)</sup>, асьмяяў,  
 Загубіў за нішто,  
 Каб ён съвету ня знаў!

Сваю родну зямлю  
 Хто чужынцу прадаў —  
 Скрыўдзіў вёску сваю,  
 Каб ён съвету ня знаў!

Хто з народам ня жыў  
 І карысьці ня даў,  
 Хто сваіх ня любіў —  
 Каб ён съвету ня знаў!

## Дудачка.

(Пасъвячано Р. Зямкевічу).

Ранкам дудачка прачнецца,  
 Як пераначуе, —  
 Кіне плакаць, зас্মяецца,  
 Хто яе прачуе.

Зараз хуценька зайграе,  
 Думкай загарыцца,  
 Бо няшчасну долю мае —  
 Съмерці не баіцца!...

Думка ўсюды йдзе за мною,  
 З беднатай зжылася.  
 Хто-ж з людзей згадае тое,  
 Скуль яна ўзялася?...

Хіба крыўда — родна маші?  
 Жаль — прыхільны бацька?  
 Хіба шчасце — толькі лапці,  
 А плач — родны дзядзька?...

Мне яна пацеха тая,  
 Што не умірае,  
 Так, як зорка залатая,  
 Ў начаньку мігае!

Цяжка ў съвеце ёй жывецца  
 Горкаю навычкай —  
 Беларускаю завеца  
 Дудачкай мужыцкай!

<sup>a)</sup> Рус. — забыўся.

## Лълецца дожджык.

Лълецца дожджык, лълецца,  
Хмарка йдзе па хмарцы.  
Цяжка нам жывеца  
Тут на гаспадарцы...

Часам сумным вокам  
Мігам месяц гляне,  
Згіне за аблокам,  
Зіркаць перастане.

Дождж бубніць па шыбах,  
І трашчиць лучына,  
Настае па ўнівах  
Сумная гадзіна...

Лепш таму, хто мае  
Збожжа гумно поўна,  
Бедны-ж наракае,  
Што жыцьцё няроўна.

## Г о д з і.

Годзі плакаць наракаць —  
Трэба падыматаца;  
Час нам гора адганяць  
І за розум брацца!

Жальбай, сълёзамі ніяк  
Мы тут не паможам;  
Загрызе жуда-чарвяк  
Нас на съвеце Божым.

## Дружна, брацьця!...

Дружна, брацьця, будзьма ўзгодзе,  
Ці ў нядолі, ці ў прыгодзе  
І злучэмся ў шнур, як гусі,  
На дабро ўсей Беларусі.

Бо ці хто калі патрапіць  
Венік паламаць адразу?  
Не здалее, — толькі страціць  
Многа поту, сіл і часу!

Дык і мы, калі ў грамадзе  
Разам станем, як съцяною,  
Дружна будзем жыць і радзіць,  
Не застрашаць нас бядо!!!

А, калі яго развязяха,  
Кожну ён тагды галінку,  
Як вазьмечца, як наляжа,  
Пераломіць, як былінку!

\* \* \*

Усё праходзе, ўдалі занікае,  
Маланкай мігне, прабяжыць...  
Адно толькі гора ніяк ня мінае,  
А вечна на долі ляжыць,

Ды крыўда адвечна наднамі пануе  
— Ад сълёзаў душа аж баліць,  
А жаль нашу сілу і гарг наш марнует  
І сэрца ад болю шчыміць...

*З раскіданых вершаў.*

## Жальбай зноў спатыкаю вясну.

Вось і птушкі пяюць, вось і кветкі <sup>a)</sup> цвітуць —  
Прыляцела вясна!  
Ратай ў полі гарэ, весяло на дварэ,  
Зелянне трава...

<sup>a)</sup> Пабел. — краскі.

А ў мяне у грудзях стогне сэрца ў съязах —  
Журба мучыць душу...  
Ах, чаму-ж гэта мне жыцьцё сумна плыве,—  
Жальбай зноў спатыкаю вясну...

### Мы жывём надзеяй.

Хай марозны вецер завывае жудка,  
Хай старонку родну сънегам занясе —  
Мы жывём надзеяй! Хутка ці ня хутка —  
Радасную пору бог нам прынясе!  
Хай імгла зямельку ў путы спавівае,  
Хай цямнее сонца з бураносных хмар —  
Мы надзею маём: край наш прычакае —  
Лепшу долю дасьць нам бог — наш гаспадар!  
Хай пануе ліха, цяжкія пакусы,  
Хай бядা прыцісьне, чмуцьць махляры —  
У нас жыве надзея! Будуць беларусы  
Бедаваць, цярпець ўжо толькі да пары.

З ненадрукованага зборніка:  
„Беларускі жаўранак”.

### Я багат, багаты.

Я багат, багаты —  
Аж да съмеху сълёз:  
Ні кала, ні хаты,  
Ні каня, калёс;  
Ні гумна, адрыны,  
Пуні, ні хлявоў,

Ні зярнят, мякіны,  
Ні съвіней, кароў;  
На адзежы латы,  
Хворы, худ і бос —  
Я багат, багаты,  
Аж да съмеху сълёз...

### В осень.

Паспадалі жоўты лісьцьці  
З галінак дзярэў;  
На край съвету — ў сіне мора  
Плач іх паляцеў...

“Чаму плачаце?” — пытае  
Сіне мора ў іх —  
„Ці ня хват вам съвету сонца,  
Капель дажджавых?” —

— „Не, нічога — сонца съвеціць,  
Дождж нядаўна шоў, —  
Толькі ў грунце, дзе расьлі мы,  
Чырванее кроў” ...

## Н а д з я д ы.

Мы за тых, што ніколі ня мелі падмогі:  
Абяднелых, зблудзіўшых з праўдзівай дарогі,  
Што бяз праўды, патолі жыць ня мелі сілы —  
Супачыць паляглі ўжо на век у магілы —  
Па жыцьці сваім цяжкім, бадзячым...

І за кволыя души, і за хворыя целы,  
І за тых, што спаганілі вонраткі белы,  
Што зракліся сваіх і народнае волі,  
І далі нам больш сълёзаў, бяды і нядолі —  
Мы памолімся, ўспомнім, заплачам...

## К о н ь - р а т а й.

Сярод шэрай ральлі конь-ратай трупам лёг,  
А на трупе яго села сіва-варона:  
„Эх ты, бедны мой конь-гаспадар, на палёх  
Праца цяжка была ўся твая абарона...

Аж твой труп у плугу на ральлі схаладзеў —  
І зярнят на пасеў прывязьці не пасьпей...

## Сон на Нёмне каля Шчары.

Далёка на Захадзе сонца заходзе  
І месяц глядзіць ўжо з Усходу,  
Плыву я па Нёмне і з чоўна насподзе  
Ўзіраюсь на ціхую воду.

Здаецца мне: „сонца зноў бліснула й стухла  
І вечар наўкola пачаўся —  
І бачу: як, быццам, съвечкамі бухнула,  
Далёка съпей сумны раздаўся.

Зусюль навакола званіць ў званы сталі,  
Аж лісьці ад дрэў затрасціліся,  
А над ракою крукі закрычалі —  
Высока уверх падняліся.

Я бачу: плывуць ось плыты за плытамі —  
І шмат на іх домікаў-будак,  
І чую і бачу я, што між агнямі  
Шмат плытніцкіх скрыпак і дудак.

На чорных плытох там харугваў дуброва  
Паціху сабе шалясьціць,  
А бліжай канца дамавінка кедрова —  
І ў ёй Беларусь там ляжыць.

А на абодвух берагох Нёману  
Сыны Беларусі ідуць,  
За імі радня іх — бяз плачу і гоману  
І сльёзы з вачэй ня плывуць.

Ўсе ціханька хваляць Нябожчыцы сілу  
І славу, што мела даўно —  
Цяпер праваджаюць Яе у магілу:  
Ў Балтыцкае мора на дно...

Званы ўжо апошні раз Ёй загудзелі,  
Апошні паклон дасца Ёй,  
Глыбока паложаць на морскай пасъцелі  
І будзе Ёй вечны пакой...

Нідзе ня чутно ані плачу, ні енку —  
Халодныя сэрцы, як лёд.  
Дзе-нё-дзе ўздыхаюць дзяды памаленъку,  
Ды дзівіцца іншы народ.

Аж зъбеглісь на бераг зусоль калі Нёмана  
Дзяцей беларускіх гурткі,  
І з берагоу крыху, дзе рака заломана,  
Ёй кідаюць з кветак вянкі.

І міла так слухаць іх голас дзіцячы,  
Што роднай душой аддае:  
„Хай Матухна ўстане, нас крышку пабачыць,  
„Мы ўсе тут жывём для Яе!

„Мы ўмеем маліцца пабеларуску,  
„Пляць, і пісаць, і чытаць, —  
„У вонратцы роднай, ў школе ўжо нашай  
„Народныя танцы скакаць.

„Дык выйдзі-жа, Матухна, ўстань, падзівіся,  
„Мы хочам пабачыць Цябе  
„Пабагаславі нас, пацеш, памаліся —  
„Ды потым паедзеш сабе!“

• • • • • • • • •  
Тым часам мой човен аб камень ударыў,  
Аж скалыхнуўся ды стаў —  
Вачом сваім доўга, прачнуўшысь, ня верыў,  
Што плыў я на чоўне і... спаў.

„Дык гэта быў сон толькі?.. Мілы мой божа!“  
Я, вочы працёрши, пытаў. —  
Вось сон часам многа паказываць можа:  
Калі што, як прыдзе на яў!



## У ВАГІ:

Ніжэй паданыя слова, будучы вельмі папулярнымі ў беларускай мове, з боку фонетычнага і морфолёгічнага аднак выклікаюць спрэчку што да прыналежнасці іх да мовы, а таму патрабуюць асаблівага аб'язынення. Аб'язынені гэтая, пэўна-ж, ня вырашаць лёсу паданых слоў у мове, бо жыцьцё сільнейшае за стаўленыя яму правілы і па свайму вырашыць гэты лёс. Словы і аб'язынені падаюцца, як дыскусыйны матар'ял для знаўцаў беларускае мовы, бо дасюль гэтая слова ўжываліся ў беларускай літэратурнай мове бяз нікіх засыцярэжаньняў. Некаторыя з паданых слоў уведзены тут з іншых прычын.

Словы паданы ў парадку, у якім яны ўжыты ў папярэднім тэксьце. З увагі на брак пад рукой падхадзячых матэрыялаў для азначэння крыніц справак, аб'язынені падаюцца ў форме папулярнай. Усе гэтая аб'язынені будуть прыложені і да наступных выпускаў з далучэннем, пэўна-ж, новых слоў.

1) **трымаць і дзяржаць** — ужываюцца поруч. Добра было-б прыняць якоесь адно. Лепей было-б — апошняе, ад караня якога можна ўтварыць болей тэрмінаў, напр., дзяржава. Дзяржаць — ужываецца значаю большасцю славянскіх народаў.

2) **моц**, мацней і г. д. — з фанетычнага боку не беларускае, заходніславянскае. Утварылася з праславянскага — *могтъ*. Праславянская злучэні — *m+j*, *gm+j*, *km+j* — у беларускай мове далі — *ч*. У слове з даным каранём маэм — немач. Іншыя слова — ночь (\**ноктъ*), печ (\**пектъ*), сьвечка (\**свѣтъ*) і г. д. Словы — моц — не заходдзіць сталага сыноніму ў беларускай мове. У паасобных выпадках з ім сходзіцца — сіла, дуж(ы), магутнасць, крэпкасць (у Насовіча) і інш.

3) **надта, натта** — выглядае на полёнізм — *nad to*. Пры другой ступені прыраўнаньня — беларусы ўжываюць „над“ таксама, але больш усяго — „за“. Словы — надта — лёгка замяняеца ў беларускай мове словам — вельмі.

4) **жагнаць і благаслаўляць** — абодва чужбы. Першае — ад нямецкага — *Segnen*, другое — стараўгарскае. З увагі на тое, што першы складнік другога слова — блага — мае ў беларускай мове зусім працілежнае значэнне, чым у байгарской (таксама ў іншых паўднёваславянскіх і чэскай), беларусы ўжываюць — багаславіць, якое фактычна замяняе свой орыгінал толькі з неабходнасці і ўжываецца хіба толькі з чуцьця славянскай солідарнасці.

5) **енк** — фактычна, польскае — *jek*; немагчымае ў беларускай мове, якая юсаў (насовак) ня мае. Мела-б быць — юк, як... У беларускай мове амаль з тым-же значэннем ужываецца — стогн, але з адценкам — жалобны стогн (Насовіч). Енк, аднак, вельмі папулярнае ў народзе, як нападаючае гукі.

6) **слуп, аслупець і г. д.** — фонетычна заходніславянізм. Паходзіць ад праслав. — \**стъл б(п)ъ*. Прасл. \**ъл+* зычны — у беларускай мове даюць — о ў, напр. — доўгі, коўтаць і г. д. Тады данае слова пабеларуску правільна мусіць быць — стоўб(п). Так у многіх мясцовасцях і ўжываецца; маэм мястэчка — Стоўпцы. Тады — стоўп, стаўпа...

7) быдла — трэба лічыць за полёнізм з увагі на канчатковое злучэнне — дл., як падобна-ж у—wicdlem, szedlem і г. д. У беларускай мове тут — чыстае л. Калі глядзець, што карэнь слова — быт — (да-быт-ак), то пераход глухога — т — у звонкае — д — перад звонкім — л — мог стацца і ў беларускай мове, але маём вельмі шмат слоў з роўным значэннем, што бяз спорнага слова (быдла) можна зусім абысьціся. Маэм — дабытак, статак, жывёла, гаўяда, скажна і інш.

8) тлумачыць — падобнага паходжаньня, як і слуп. У старых беларускіх актах — толмачить, толмачъ, тады правільна было-б — таўмачыць, таўмач, але апошнія ў беларускай мове мала ўжываюцца.

9) Владзімір(е)р — трэба ўважаць за старабаўгарызм, перайшоўшы праз царкву, як і адведзенія адсюль — Ладзімер, Ладымер, Ладзік і інш. Пабеларуску трэба было-б — Валадзімір(е)р, (поўнагалосъсе), як ужываецца і ў украінскай мове (Владимір).

10) натхненіне — з каранём — т х, — фактычна — д (о) х. — Першы — польскі. У апошні час дзе хто ў беларускай мове пачаў ужываць — надыхненіне, якое зусім выходзіць з духу беларускага мовы.

11) скарга — з увагі на злучэнне — ар — трэба ўважаць за полёнізм, як — targ, гарды. У беларускай мове тут — ор. Слова — скарга — лёгка замяніяецца іншым — жальба.

12) пагарда — таксама. Хіба лепей ўжываць — пагорда, пагордлівы? У Насовіча — погоржэніе, тады — пагорджаніне, пагарджэніне; блізкае сюды слова — грэблівасць

13) щуд, щудны і інш. — заходняславянізм, полёнізм. Паходзіць ад праславянскага — \*tjud. — Так славяне называлі суседні, усходні ад сябе народ, найхутчэй фінаў (у велікарусай — „чюдь белоглазая“). Адсюль утворана — а) штюдь (старабаўгарскае — вялікан, асілак); б) чуда (у палякоў — cvid); в) чужы, чюдь (фінскае плямя). Цяпер у беларускай мове маём, апроч слоў ад караня — чуж: чудны, чудзіць, чудак... Тады правільна — чуда. Ужываецца яшчэ — дзіва.

14) аповесьць, апавяданць — выглядзе на полёнізм з лексычнага боку: powiacać і г. д. У беларусай адназначныя слова творацца з каранем — каз. — Тады лепш — расказ, расказваць.

15) пяшчотны — замяніе прывіванае аднойчы слова з гэтым значэннем — кволы (рас. — нежны). Трэба признаць, што другое слова (кволы) ня зусім замяніе рас. — нежны; яно мае асаблівы адценак — слабы, ломкі, вялы... Першае — адказвае больш. Тут маём і — пястун (неженка), пясьціць і г. д.


16) абяцаць — Заходняславянізм, полёнізм. Праслав. — \*obēt + j + ать(и) У нас мела-б быць — абяцаць. Але так зусім ня ўжываецца. Ёсьць — дакляраваць, прыракаць.

17) упарты — полёнізм, падобна, як пагарда і інш. Лепей — упорны, упорлівы.

18) воблака — у некаторых мясцовасцях мае форму — вобалака, што зусім згаджаецца з законамі мовы.

19) Вільготны — фонэт. польскае. У некаторых мясцовасцях ужываюць — волгкі, воўгкі; у Насовіча — волкі(й), волко, волковатый, волкость. Усё — згодна з законамі беларускага мовы, мусіла-б толькі — л — перайсьці ў — ў. Ужыванае ў расейскай літэратуре — влажны — пэўна старабаўгарызм.

І. Д.





✓ Баз226444

Зор



— ЦАНА — 1 зл. 50 гр. —

Галоўны склад: Кнігарня Беларускага Выдавецтва  
(Вострабрамская вуліца, № 1).

Бел. 2005

